

ЛіМ

Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

14 ВЕРАСНЯ 2001г.

№ 37/4121

КОШТ 132 РУБ.

МНЕ ДАСПАДОБЫ БЕЛАРУСКІЯ ШПАКІ!

Уладзімір ХРЫСЦЮК:
"Мінуў час. Узаконілі двухмоўе.
Калі той-сёй з прыхільнікаў таго
самага двухмоўя не надта
ўяўляе, што гэта ў руках невука,
калі ласка, да нас у Брэст.
Пакажу на практыцы".

5

ЦІ ВАРТА АДЫВАЦЬ НАСЫ Ё СТАТУЙ?

Гутарка пра літаратурныя
традыцыі і маладых літаратараў

6—7

НОВЫЯ ВЕРШЫ

Янкі ЛАЙКОВА і Алеся БАБАЕДА

8

ЭЦЮДЫ

Васіля ЗУЁНКА

9, 15

НЕ СТРАЛЯЙЦЕ Ё ПІЯНІСТА!

Нататкі Пятра ВАСІЛЕЎСКАГА
пра мастака Аляксея КУЗЬМІЧА

11

СТАРОНКА ВЕТЛАЯ ЖЫТНЁВАЯ...

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ —
пра міжнародны пленэр "Ля
вытокаў Бебжы", які ўжо другое
лета запар праводзіцца ў
Дуброве Беластоцкай (Польшча).

13—15

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы! Ідзе падпіска на
"ЛіМ" на чацвёрты квартал 2001 года.
Падпіску можна аформіць у любым паш-
товым аддзяленні. Кошт індыўдуальнай
падпіскі на адзін месяц — 750 рублёў, на
тры — 2250 рублёў. Кошт ведамаснай
падпіскі на адзін месяц — 2000 рублёў, на
тры — 6000 рублёў.

Індыўдуальны індэкс — 63856.
Ведамасны індэкс — 63857.



У Мінску туман вераснёвы
Над Свіслаччу ціха плыве,
Нібыта пяшчотныя словы,
Нібыта Твой цень на траве...

Фота Ул. КАГУЦЕНКІ



КОЛА ДЗЁН

Пра гэтую падзею пісалі і гаварылі надзвычай шмат цягам некалькіх апошніх месяцаў. Розныя людзі звязвалі з ёю розныя спадзяванні. Адны спялілі спадзею, што ў выніку яе краіна выкіруецца ўрэшце на іншы, больш цывілізаваны і перспектывны шлях, іншыя па даўня, яшчэ савецкай, звычцы цешылі сябе надзеяй, што горш не будзе, прасілі Бога, каб усё засталася так, як ёсць, бо ад добра добра не шукаюць, галоўнае — абы не было вайны.

І вось падзея гэтая адбылася — выбары прэзідэнта Беларусі прайшлі. Прайшлі — і, як пісаў паэт, ціха на зямлі і ў небе. Першыя — разгубленыя і расчараваныя, другія, іх аказалася большыня, таксама не б'юць у літаўры і не заходзяцца ад шчасця і радасці. Зрэшты, а чаго лікаваць? Усё адбылося як след, як і павінна было адбыцца, паўсюль усё тое ж і тыя ж, жыццё, няхай не надта багатае, але затое ціхамірнае, без катаклізмаў і скрутаў, працягваецца.

Праўда, у аўторак наш памяркоўны і надта ж талерантны люд агаломшыла жahlівая, нечуваная трагедыя, што адбылася ў Амерыцы. А ў сераду, увечары, БТ прынесла ў кватэры і хаты, на здаровы і глыбокі сон, навіну аб перастаноўках у кіруючых структурах, што наўрад ці выклікала ў каго-небудзь сумненні ці іншыя эмоцыі — людзі вераць, што як дагэтуль, гэтак і зараз наўраце не памыляюцца...

ПАКАЗЧЫКІ ТЫДНЯ

Навука, як даказвае сусветная практыка, самая выгадная сфера інвестыцый сродкаў. У развітых краінах, як правіла, адносна высокая (2-3 працэнты) навукаёмкасць унутранага валавога прадукту. А ў нас? У 1999 годзе навукаёмкасць нашага ВУПу складала 1,1 працэнта. Мала? Няшмат, вядома. Аднак жа можна й сцешыцца: гэта трэці (пасля Расіі і Украіны) паказчык сярод краін СНД. Па прагнозах спецыялістаў, ён павінен павялічыцца да 2015 года да 2,7-3 працэнтаў. Толькі ж — ці павялічыцца? Пакуль што вельмі сумнеўна. Для сумневу даюць падставы іншыя паказчыкі. Доктары і кандыдатаў навук рыхтуецца ў краіне нібыта й няма, у гэтай справе назіраецца апошнія два-тры гады нават рост, але многія з іх шукаюць месца прыкладання сваіх сіл і ведаў за мяжой, а ў выніку сярэдні ўзрост кандыдатаў і доктараў практычна не памяншаецца, застаючыся ў межах 50 гадоў для першых і 60 — для другіх. А такі ўзрост, на жаль, практычна бесперспектывны...

ПАРАДОКС ТЫДНЯ

Інтэрфакс распаўсюдзіў вынікі ўсерасійскага апытання насельніцтва адносна ведання расіянамі Беларусі. Вынікі аказаліся проста парадаксальнымі: людзі ў гарадах і вёсках Расіі надзвычай мала дасведчаныя адносна Беларусі і беларусаў, хоць і не стамляюцца гаварыць аб дружбе, адзінстве, роднасці і г. д. Так, чвэрць расіян не ведаюць нават таго, што сталіцай Беларусі з'яўляецца Мінск. А ўвогуле веданне імі сястры-суседкі не выходзіць за межы абыходкавага: Беларусь — гэта Брэсцкая крэпасць, трактар "Беларусь", халадзільнік "Мінск", "Славянскі базар"...

МІЛЬЁН ТЫДНЯ

Паводле афіцыйных звестак (пакуль што папярэдніх), за А. Лукашэнка прагаласавалі 75,62 працэнта выбаршчыкаў, за У. Ганчарыка — 15,39 працэнта, за С. Гайдукевіча — 2,48 працэнта. Адрыў першага ад другога — занадта вялікі. А калі ў рэальных лічбах колькасць выбаршчыкаў? А. Лукашэнка на выбарах падтрымалі 4 мільёны 652 тысячы 453 чалавекі, У. Ганчарыка — 946 тысяч 685 чалавек. Розніца, зноў жа, вялікая, аднак амаль мільён грамадзян, якія сьведома падтрымалі альтэрнатыўнага кандыдата, — гэта досыць сур'ёзна. Гэта тое, што дае надзею апазіцыі, і што абавязвае ўлады лічыцца і з гэтай — зусім немалой! — часткай насельніцтва...

НАВАСЕЛЛЕ ТЫДНЯ

Ёсць на захадзе Беларусі, пры самой мяжы з Польшчай старадаўні і адмысловы гарадок з добрай, светлай назваю Высокае ("ЛіМ" пісаў пра яго летась). Гарадок хоць і старадаўні, ды заняваны, найперш, бадай, з тае прычыны, што чатыры дзесяцігоддзі назад страціў статус райцэнтра і ператварыўся ў пазаштатны гарадскі пасёлак. Але жывуць там людзі-патрыёты, яны любяць і дбаюць аб сваім Высокім месце, і штогод ладзяць у маляўнічым парку на беразе плыткай Пульвы дзень свайго горада. Сёлетні дзень Высокага быў адзначаны наваселлем — пасля задоўжанага рамонт-рэстаўрацыі адчыніўся абноўлены да незапам'янальнасці гарадскі Дом культуры. Малазначны факт? Як сказаць! У наш час адкрыццё новага асяродка культуры — факт радасны і важны не толькі для жыхароў далёкага ад сталіцы гарадка...

МАЗ ТЫДНЯ

Амаль на 10 працэнтаў у параўнанні з леташнім годам павялічыў выпуск прадукцыі сёлета Мінскі аўтазавод. За 8 месяцаў з яго канвеера сышлі амаль 10 тысяч машын, больш за 2 тысячы прычэпаў і 280 аўтобусаў. Многа гэта ці мала? Па колішніх — савецкіх — мерках, дык мала, вядома, а па сённяшніх — дык і поспех, прытым досыць вялікі. І яшчэ адзін паказчык гэтага поспеху: амаль 90 працэнтаў прадукцыі МАЗа ідзе на экспарт. Дык, можа, не выжываюць, а — жывуць аўтазаводцы?!

БАЕЧКА ТЫДНЯ

БЕЛТА распаўсюдзіла такую вось інфармацыю: "Да 1 кастрычніка гаспадаркі краіны павінны закончыць пад'ём ільнотрасты. Такую задачу перад імі паставілі Мінсельгасхарч і навукова-вытворчае аб'яднанне "Лён Беларусі". За гэты час, як сцвярджаюць спецыялісты, ільнотраста павінна добра вылежацца ў полі, некалькі разоў прайсці пераварочванне як уручную, так і спецыяльнымі машынамі, што ў выніку паўплывае на якасць валакна..." Прамілы Божа, на каго гэта разлічана?

"РУХНАМА" ТЫДНЯ

Прэзідэнт Туркменістана Сапармурат Ніязав скончыў працу над духоўным кодэксам туркменскага народа "Рухнама". Назва кнігі складаецца з двух слоў — "рух" (душа) і "нама" (пісьмо) і перакладаецца як "Духовная канстытуцыя туркменаў", ці "Праграма духоўнага развіцця нацыі", альбо "Звод маральна-этычных заповедзяў". Аб усім рупіцца Сапармурат Ніязав, "бацька туркменаў", дайшла чарга і да клопату пра душу нацыі. Толькі вось жа ўсё гэта нешта надта блізка нагадвае. Ці не забыты ўжо колішні маральны кодэкс будаўніка камунізму?

У Саюзе беларускіх пісьменнікаў

У Літаратурным музеі г. Віцебска адбылося святкаванне 75-гадовага юбілею пісьменніка Аляксандра Пухаева. Вечарыну адкрыў і вёў старшыня абласнога аддзялення СБП Францішко.

Мясцовыя ўлады адзначылі важкі ўклад Аляксандра Пухаева ў развіццё беларускай культуры і ўзнагародзілі юбіляра Ганаровай граматай. Намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Віктар Праўдзін таксама ўручыў Аляксандру Пухаеву Ганаровую грамоту і ў вітальным слове да юбіляра звярнуў увагу прысутных не наардынарнасць творчага шляху паэта, які пераклаў з беларускай мовы на асецінскую Янку Купалу, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, які і сёння аддава працу на культуру дзвюх дзяржаў.

Паэт Ганад Чарказян зрабіў юбіляру падарунак: акрамя цэлых слоў, ён ад імя выдавецтва "Мастацкая літаратура", тут жа, на вечарыне, заключыў з А. Пухаевым дамову на выданне кнігі "Неман і горы".

Шчыра віталі юбіляра Алег Салтук, Давід Сімановіч, Барыс Беляжэнка, Анатоль Канпелька, Міхась Мірановіч, Святлана Казлова і Галіна Данілава.

Н. К.

Сябраваць — значыць

перакладаць

9 верасня Саюз беларускіх пісьменнікаў наведалі госці з братняй славянскай краіны —

Славакіі. Да беларускіх калег прыйшлі старшыня Саюза славацкіх пісьменнікаў Ян Тужынскі і сакратар гэтага саюза Павал Янік. З беларускага боку на сустрэчы прысутнічалі намеснікі старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Навум Гальпяровіч і Віктар Праўдзін, пісьменнікі Сяргей Законнікаў, Аляксандр Письмянкоў, Іван Чарота, Яўген Каршукоў, Павел Вераб'ёў, Людміла Рублеўская. На сустрэчы гаварылася пра сітуацыю, у якой апынуліся майстры прыгожага слова ў сваіх краінах, пра праблемы кнігавыдання і дзяржаўнай фінансавай падтрымкі. Высветлілася, што праблемы ў нас у многім аднолькавыя. Ёсць і адрозненні — напрыклад, у Славакіі сёння дзейнічае сем саюзаў пісьменнікаў.

На сустрэчы было падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве між беларускімі і славацкімі пісьменніцкімі арганізацыямі. Першым крокам у гэтым супрацоўніцтве мусяць стаць выданне анталогій беларускай паэзіі і прозы ў перакладзе на славацкую мову і, адпаведна, славацкай паэзіі і прозы ў перакладзе на беларускую мову. Госці і гаспадары шмат гаварылі пра неабходнасць цесных сувязяў між нашымі братнімі культурамі, пра ўзаемадапамогу і разуменне між творчымі людзьмі, без чаго нацыянальным культурам цяжка выжыць у сённяшнім прагматычным свеце.

Н. К.

Надведзены вынікі

З 1 студзеня па 1 ліпеня г. г. ішлі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў важкія канверты з творамі. У рэспубліканскім адкрытым конкурсе на лепшую п'есу для дзяцей удзельнічалі як прафесіяналы, так і аматары — школьнікі, студэнты, выкладчыкі, выхаванцы садкоў, работнікі культуры. Па некалькі драматычных твораў прыйшло з Віцебска і Маладзечна, Клецка і Кобрына, Чавусаў і Ганцавічаў, Оршы і Бабруйска. Найбольш актыўна праявілі сябе навушчы з Карэліцкага, Лідскага, Круглянскага раёнаў, а таксама студэнты Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка.

На пачатку верасня журы падвяло вынікі творчага спаборніцтва. Вызначаны пераможцы і прызёры, удзельнікі конкурсу атрымаюць дыпламы Міністэрства адукацыі РБ.

Нагадаем, што конкурс праходзіў пад дэвізам "На цябе, наша моладзь, надзея" і быў сумесным праектам. Асноўныя фінансавыя выдаткі ўзялі на сябе міністэрства культуры і адукацыі, а ўвесь арганізацыйны клопат лёг на секцыю драматургіі СБП.

Вынікі конкурсу будуць абвешчаны на ўрачыстай вечарыне, якая адбудзецца ў канцы верасня — пачатку кастрычніка ў Доме літаратара.

Галіна ЗІНКЕВІЧ

Успомнілі класіка

Першага верасня ў парку Горкага адбылося мерапрыемства, прысвечанае народнаму пісьменніку Беларусі Якубу Коласу.

Пачалося свята беларускай фальклорнай музыкі, якая праз некалькі хвілін сабрала вакол сцэны вялізны натоўп. Сюды прыйшлі намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Навум Гальпяровіч, рэдактар часопіса "Роднае слова" Міхась Шавыркін, паэт і літаратурнаўца Іван Курбека, навушчыні Мінскага педкаледжа № 1.

Вучоны сакратар музея Ганна Зайцава павіншавала настаўнікаў, вучняў і ўсіх, хто мае дачыненне да адукацыі, з Днём ведаў. Малодшы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч расказаў пра бацьку, згадаў цікавыя моманты з сямейнага жыцця. Выступілі на свяце навушчыні МДПК № 1 Ганна Канановіч і Вікторыя Курбека, якія чыталі творы Я. Коласа, а таксама свае вершы, прысвечаныя Беларусі.

Іван Курбека, які працуе ў музеі Я. Коласа, расказаў пра педагогічны



талент Я. Коласа, пра сваю працу ў музеі, а напрыканцы выступлення павесяліў аўдыторыю сваімі гумарыстычнымі вершамі.

Урачыстасць закончылася выступленнем сяброў Коласавага дома — фальклорнай групай дзіцячага садка № 266, кіраўніком якой з'яўляецца Вольга Бароўская.

Валерый ЗМІТРОВІЧ,

навушчыні МДПК № 1

Фота Аляся ФЕДАРЭНЧЫКА

Сінтэз паэзіі, музыкі і...

6 верасня ў зале камернай музыкі Белдзяржфілармоніі, што месціцца ў ксяццё св. Роха, адбылася паэтычна-музычная імпрэза, арганізаваная Інстытутам Гэта. На гэты раз сустрэліся паэзія сляннага беларускага паэта Аляся Рязанава і музыка нямецкага кампазітара Готлаба фон Врохэма. Кампазітар стварыў музычную інтэрпрэтацыю пазмы Аляся Рязанава "Калодзеж", якую чуў на літаратурнай вечарыне ў Нямецчыне, дзе цяпер працуе Аляся Рязанаў. Паэма так уразіла кампазітара (дарэчы, шырокавядомага ў Еўропе), што натхніла на стварэнне музыкі.

А музыка была сюрпрызам не толькі для слухачоў, але і для Аляся Рязанава, які чуў яе выкананне ўпершыню. Як патлумачыў сам Готлаб фон Врохэм, гэта яго падарунак беларускаму паэту. Хаця асноўным інструментам для выканання паслужыў традыцыйны канцэртны раэль, але музыка належала да жанру так званай канцэптуальнай музыкі, і для

здабывання гукі выкарыстоўваліся не толькі чорна-белыя клавішы, але і шклянныя шарыкі, металевыя палачкі і т. п. Паэзія Аляся Рязанава, як вядома, адрозніваецца інтэлектуальнасцю, філасофическим асэнсаваннем рэчаіснасці. Кампазітар дадаў да гэтага экспрэсіўнасць сваёй музыкі. У выніку атрымалася ўражлівае дзейства — як сказаў у сваім заключным слове Аляся Рязанаў, яно нагадвала дзейства ў лабараторыі алхіміка.

Мінская публіка — але сабраліся ў зале ксяццё св. Роха ў асноўным прадстаўнікі творчай

эліты, а таксама нямецкія госці, супрацоўнікі Інстытута Гэта, мела магчымасць далучыцца да гэтага незвычайнага дзейства, паглыбіцца ў яго і стацца ягонай часткай. Таму што сінтэз слова, музыкі, інтэр'ера касцёла з яго псеўдабарочнай скульптурай, рэакцыі публікі стварыў уражлівы, апакаліпсічны, па словах аднаго з выступоўцаў, арт-факт.

Прыемна, што беларуская паэзія ўваходзіць у кантэкст сусветнай культуры, што на Беларусі адбываюцца падобныя імпрэзы.

Н. К.

У газету "Літаратура і мастацтва"

Дзякую ўсім, хто павіншаваў мяне з днём майго 95-годдзя, за іх добрыя пажаданні. Жадаю ўсім, хто мяне павіншаваў, усім чытачам "ЛіМа" перажыць мой узрост на шмат гадоў пры добрым здароўі і спрыяльных жыццёвых умовах.

З нізкім паклонам І. ДУБРОЎСКІ

Шчыра дзякую ўсім, хто ўспомніў пра май 65-годдзе і выказаў мне добрыя адносіны і пажаданні.

Генадзь БУРАЎКІН

Якуб Колас ля сценаў Белай вежы

11 верасня ў Брэсце распачаўся VI Міжнародны тэатральны фестываль "Белая вежа". Сёлета славуць фэст адкрываў спектакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы "Чорная панна Нясвіжа" А. Дударова. На гэты раз у Камянцы ля сцен старажытнай Белай вежы з'явілася постаць іншага гістарычнага персанажа — пісьменніка Якуба Коласа. Коласаўскі тэатр, які нядаўна набыў статус Нацыянальнага, паказаў "Зямлю" паводле Якуба Коласа ў пастаноўцы Віталія Баркоўскага.

Як заўсёды "Белую вежу" склалі конкурсы драматычных і лялечных тэатраў. Усяго ў фестывалі бяруць удзел тэатральныя калектывы з чатырнаццаці краін свету: Беларусі (гаспадары фэсту — Брэсцкі тэатр драмы і музыкі — "Саламею" С. Кавалёва); Украіны (Кіеўскі эксперыментальны тэатр пры Кіева-Магілянскай акадэміі прывіез вулічны спектакль "Паміж небам і зямлёй"); Расіі ("Тэатр Месяца" паказаў "Стары новы Фаўст"); ЗША (ню-йоркскія актёры з Нацыянальнай амерыканскай лабараторыі разыгралі

"Захалленне адпаведна..."); Славакіі, Румыніі, Турцыі, Італіі, Японіі (апошнія дзве краіны ўдзельнічаюць у "Белай вежы" ўпершыню) ды іншых.

Міжнароднае фестывальнае журы на чале з беларускай актрысай Святанай Акружной чакае напружаная праца: вызначыць пераможцаў "Белай вежы" трэба па чатырох намінацыях — за лепшы драматычны і лялечны пастаноўкі, за лепшыя жаночую і мужчынскую ролі.

Тэатральны фестываль працягнецца да 15 верасня.

В. Б.

Свіцязянскі краязнаўца

Другога жніўня Уладзіміру Урбанавічу споўнілася 60 гадоў. Вядомы на Гродзеншчыне і ў рэспубліцы краязнаўца, настаўнік беларускай мовы і літаратуры Валеўскай сярэдняй школы Навагрудскага раёна... Гісторыка-краязнаўчы музей, адным з заснавальнікаў якога быў Урбанавіч, вядомы далёка за межамі вёскі Валеўка. У пачатку 60-х яму прысвоена званне народнага.

Усё сваё жыццё Урбанавіч звязваў са школай, быў арганізатарам літаратурнага аддзела школьнага музея, падтрымліваў творчыя сувязі з М. Танкам, Я. Брылём, У. Калеснікам, А. Адамовічам. Вельмі захапляўся Урбанавіч літаратурна-краязнаўчай творчасцю, напісаў кнігі "Па далёкіх мясцінах", "Шляхамі паэтаў і герояў". Ён шчыра дзяліўся сваім прафесійным майстэрствам з калегамі ў роднай школе, Гродне і Мінску... Другога лютага 1999 года жыццё Уладзіміра Аляксандравіча абарвалася. Пахаваны ён у Валеўцы. Землякі шчыра захоўваюць памяць аб гэтым незвычайным чалавеку.

Яўген ЛАПЦЕЎ

ГОМЕЛЬШЧЫНА...

Малююць маладыя

Гомельская мастацкая вучэльня рыхтуе кадры для чарнобыльскага рэгіёна Палесся. Ёсць тут і аддзяленне жывапісу. Многія яго здольныя выпускнікі паступаюць у Беларускую акадэмію мастацтваў. Зараз у карціннай галерэі абласной арганізацыі Саюза мастакоў працуе выстава работ лепшых жывапісцаў вучэльні. Палотны выпускнікоў расказваюць пра родны край, пра суайчыннікаў. А ў кнізе водгукаў — дэбютныя пададанні аматараў мастацтва маладым творцам.

На палотнах — Міншчына

Выпускнік Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута, мінчанін Юры Корхаў удзельнічаў у самых разнастайных выставах, у тым ліку і ў далёкім амерыканскім Тэхасе, дзе прапагандаваў мастацтва нашай рэспублікі. Майстра плэнна працуе ў жывапісе, графічным і прамысловым дызайне. Яго практычная творчасць звязана з мінскім прадпрыемствам "Прамень". Днямі персанальная экспазіцыя Корхава адкрылася ў выставачнай зале Гомельскага дзяржуніверсітэта імя Францішка Скарыны. На палотнах жывапісца — родны Мінск, яго наваколныя мясціны. Сярод лепшых работ — "Няміга. Дом з мансардай", "Вуліца Ракаўская", "Рэчка Гайна". Вельмі цікавымі падаюцца і нацюрморты, створаныя мастаком.

Аляксей ШНЫПАРКОВ

І творчасць, і адпачынак

У санаторыі-прафілакторыі "Срэбныя крыніцы", што пад Светлагорскам, ужо некалькі гадоў дзейнічае Дом творчасці "Сузор'е". У мясцовым дзіцячым цэнтры "Чайка" адпачываюць хлопчыкі і дзяўчынкі з раёнаў, пацярпелых ад наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Не толькі адпачываюць, але й займаюцца творчасцю ў пяці спецыяльных майстэрнях, вырабляюць з прыродных матэрыялаў, бытавых і вытворчых адходаў чудаўныя рэчы, займаюцца саломаліццем, роспісам па дрэве, фларыстыкай... Лепшыя работы дэманструюцца ў выставачнай зале Дома творчасці "Сузор'е" — больш за тысячу экспанатаў.

Тамара ШАЎЧЭНКА

ВІЦЕБШЧЫНА...

Яшчэ адна кніга пра малую Радзіму

Прафесар з Вільні Веніямін Міхайлаў напісаў краязнаўчую кнігу "Відзы і Відзаўшчына". Гэта яго шматгадовая праца па зборы матэрыялаў і дакументаў, звязаных з гісторыяй родных мясцін на Браслаўшчыне. У кнізе расказваецца пра стараверскія карані тамтэйшых жыхароў, упершыню прыводзяцца цікавыя архіўныя дакументы.

Святлана ГУК

Ці дабудуюць музей?

Сёлета, 22 жніўня, споўнілася 140 гадоў з дня нараджэння Ігната Буйніцкага — беларускага актёра, рэжысёра, тэатральнага дзеяча. Шмат напісана і сказана пра неацэнны ўклад "бацькі беларускага тэатра" ў развіццё нацыянальнай культуры Беларусі. Таму дзіўным падаецца той факт, што на радзіме Ігната Цярэнцэвіча да гэтага часу няма сапраўднага музея. Так, ёсць школьны ў вёсцы Празарокі (што на Глыбоччыне), дзе перажахаваны Буйніцкі. Існуе гэты музей з 1982 года. Экспазіцыя — некалькі раздзелаў — прысвечана жыццю, тэатральнай дзейнасці самога майстра і ўдзельнікаў ягонай трупы. Загадчыца музея — выкладчыца беларускай мовы і літаратуры Вольга Гінько. Разам з вучнямі яна займаецца гістарычнымі даследаваннямі, звязанымі з біяграфіяй Ігната Буйніцкага. Дарэчы, пры дапамозе дакументаў Віленскага гістарычнага архіва Вольга Дзмітрыеўна далюўніла генеалагічнае дрэва роду Буйніцкіх. Дзякуй вам, Вольга Дзмітрыеўна!



На здымку: ліпень гэтага года, вёска Празарокі, Глыбоцкі раён Віцебскай вобласці — недабудаваны музей Ігната Буйніцкага.

Але неаспрэчна і тое, што ніводзін, самы добры, школьны музей не заменіць музея сапраўднага. Сумненняў на гэты конт у 1995 годзе не было ніякіх. Менавіта тады ў Празароках было распачата ўзвядзенне музейных сцен. Але з цягам часу праца спынілася, пераўтварыўшыся ў даўгабуд...

22 верасня ў Празароках запланавана правядзенне святочных урачыстасцяў з нагоды юбілею Буйніцкага. Магчыма, гэтая падзея і зрушыць з мёртвай кропкі справу з недабудаваным музеём?

Алесь ПЯТРОВІЧ

Р. С. Калі матэрыял быў падрыхтаваны да друку, супрацоўнікі Аб'яднання дзяржаўных літаратурных музеяў паведамілі, што зараз распачата перапрацоўка праектна-каштарыснай дакументацыі. Пасля яе завяршэння будоўля музея будзе абавязкова ўзноўлена... Пажывём — пабачым.

А. П. Фота аўтара

На падтрымку культуры і мастацтва

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь падпісаў рашэнне савета фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва аб выдзяленні сродкаў з фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва на выплату грантаў і ганарараў, стварэнне і набыццё твораў культуры і мастацтва, выданне літаратурных твораў, фарміраванне музейных і бібліятэчных калекцый, набыццё інструментаў і матэрыяльных сродкаў для ажыццяўлення творчай дзейнасці, правядзенне культурных акцый, стажыровак творчых работнікаў, аказанне разовай матэрыяльнай дапамогі, у якім гаворыцца:

- Выдзеліць гранты:**
 - Міністэрству культуры: для накіравання маладых рэжысёраў і сцэнаграфіў драматычных і лялечных тэатраў на стажыроўку ў замежжа — у памеры 10 млн. рублёў; на набыццё твораў выяўленчага мастацтва для музеяў рэспублікі — у памеры 50 млн. рублёў; Брэсцкаму тэатру драмы і музыкі на пастаноўку спектакля па п'есе А. Дударова "Усяслаў Чарадзей" — у памеры 15 млн. рублёў; эксперыментальнаму тэатру-студыі "Арт-цэнтр" на рэалізацыю тэатральнай праграмы для дзяцей — у памеры 2 млн. рублёў; Нацыянальнаму акадэмічнаму тэатру оперы Рэспублікі Беларусь на пастаноўку оперы Дж. Вердзі "Трубадур" — у памеры 25 млн. рублёў; грамадскаму аб'яднанню "Беларускі саюз кампазітараў" на арганізацыю канцэртаў і выданне твораў беларускага кампазітараў — у памеры 20 млн. рублёў; Нацыянальнаму музею гісторыі і культуры Беларусі на рэстаўрацыю ўнікальных экспанатаў — у памеры 8 млн. рублёў; Дому-музею А. Міцкевіча (г. Навагрудак) на набыццё экспанатаў для новай экспазіцыі — у памеры 2,1 млн. рублёў; Нацыянальнаму Полацкаму гісторыка-культурнаму музею-запаведніку на рэстаўрацыю абразоў Сафійскага сабора — у памеры 10 млн. рублёў; Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі на выданне альбома графічных работ народнага мастака Беларусі Паллаўскага Г. Г. — у памеры 5 млн. рублёў; Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі на набыццё калекцыі рукапісных кніг і старадрукаў — у памеры 20 млн. рублёў; Дзяржаўнаму камітэту па друку на выданне літаратурных твораў вядомых беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, таленавітай моладзі — у памеры 65 млн. рублёў;
- Выдзеліць сродкі:**
 - грамадскаму аб'яднанню "Беларускі саюз тэатральных дзеячаў" на набыццё тэхнічнага абсталявання для інфармацыйна-творчага цэнтру — у памеры 5 млн. рублёў; Беларускаму тэатру "Лялька" (г. Віцебск) на набыццё сучаснага асвятляльнага абсталявання — у памеры 10 млн. рублёў; Брэсцкаму абласнаму тэатру лялек на набыццё комплекта асвятляльнага абсталявання — у памеры 10 млн. рублёў; Гомельскаму абласнаму тэатру лялек на набыццё гукатэхнічнага

- абсталявання, касцюмаў і дэкарацый — у памеры 8 млн. рублёў; Беларускай дзяржаўнай філармоніі на набыццё канцэртных касцюмаў і музычнай апаратуры, выраб рэкламна-паліграфічнай прадукцыі — у памеры 20 млн. рублёў; Дзяржаўнаму акадэмічнаму народнаму хору Рэспублікі Беларусь імя Г. І. Цітовіча на набыццё музычных інструментаў — у памеры 20 млн. рублёў; рэспубліканскаму унітарнаму прадпрыемству "Беларускі відэа-цэнтр" на набыццё абсталявання для тыражавання відэафільмаў — у памеры 24,4 млн. рублёў; рэдакцыі газеты "Культура" на набыццё камп'ютэрнай тэхнікі — у памеры 5 млн. рублёў; рэспубліканскаму унітарнаму прадпрыемству "Нацыянальная кінастудыя "Беларусьфільм" на набыццё камп'ютэрнай тэхнікі для кінафестывальнай работы — у памеры 2,9 млн. рублёў; аддзелу культуры Капыльскага райвыканкама на стварэнне экспазіцыі Капыльскага краязнаўчага музея — у памеры 5 млн. рублёў; Браслаўскаму раённаму аб'яднанню музеяў на набыццё камп'ютэра і выданне двух буклетаў — у памеры 1,6 млн. рублёў; Магілёўскаму абласнаму краязнаўчаму музею на стварэнне музейнай экспазіцыі "Этнаграфія горада" — у памеры 10 млн. рублёў; Дзяржаўнаму літаратурна-мемарыяльнаму музею Якуба Коласа на набыццё экспанатаў, выраб абсталявання — у памеры 15 млн. рублёў; Музею беларускага Палесся на афармленне выставачнага і экспазіцыйнага залаў — у памеры 10 млн. рублёў; мемарыяльнаму комплексу "Брэсцкая крэпасць-герой" на стварэнне экспазіцыі па гісторыі фартыфікацыі — у памеры 10 млн. рублёў; Гродзенскай абласной арганізацыі "Беларускі саюз мастакоў" на набыццё абсталявання для стварэння інфармацыйна-візуальнай базы мастацкай галерэі "Арт-форум" — у памеры 1,3 млн. рублёў; дзіцячай музычнай школе № 1 імя Л. П. Александровічскай г. Мінска на набыццё музычных інструментаў — у памеры 5 млн. рублёў; Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі на набыццё музычных інструментаў — у памеры 30 млн. рублёў; Ушацкай дзіцячай музычнай школе на набыццё музычных інструментаў — у памеры 12 млн. рублёў; Брэсцкай дзіцячай музычнай школе № 1 на набыццё музычных інструментаў — у памеры 5 млн. рублёў; Беларускаму універсітэту культуры на набыццё музычных інструментаў і абсталявання для студэнцкага эстраднага аркестра — у памеры 35 млн. рублёў; Гродзенскай дзіцячай музычнай школе № 1 на набыццё многатэмбравага гатовавыбарнага баяна — у памеры 4 млн. рублёў; Слонімскай сярэдняй школе № 8 з эстэтычным ухілам на набыццё музычных інструментаў — у памеры 6 млн. рублёў; Беларускай акадэміі мастацтваў на забеспячэнне і развіццё навуцальнага працэсу — у памеры 35

- млн. рублёў; аддзелу культуры Клімавіцкага райвыканкама на набыццё музычных інструментаў — у памеры 6 млн. рублёў; аддзелу культуры Салігорскага гарвыканкама на набыццё абсталявання для галерэі дзіцячага выяўленчага мастацтва — у памеры 5 млн. рублёў; аддзелу культуры Бярозаўскага райвыканкама на набыццё абсталявання і інструментаў для дзіцячых і юнацкіх гурткоў народнай творчасці — у памеры 4 млн. рублёў; аддзелу культуры Рагачоўскага райвыканкама на набыццё аргтэхнікі для цэнтру фальклору — у памеры 2 млн. рублёў; аддзелу культуры Іванаўскага райвыканкама на набыццё абсталявання, інструментаў і сыравіны для бандарнай майстэрні — у памеры 8 млн. рублёў; аддзелу культуры Краснапольскага райвыканкама на набыццё апаратуры для ўстаноў культуры раёна — у памеры 4,5 млн. рублёў; аддзелу культуры Столінскага райвыканкама на набыццё абсталявання для цэнтру ганчарства ў в. Гародня — у памеры 8 млн. рублёў; аддзелу культуры Глыбоцкага райвыканкама на набыццё абсталявання для тэатральнай залы імя І. Буйніцкага — у памеры 10 млн. рублёў; Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь на набыццё абсталявання і тэхнікі для стварэння электроннай бібліятэкі — у памеры 5 млн. рублёў; Сенненскай цэнтральнай раённай бібліятэцы на рэалізацыю праграмы сацыяльнай рэабілітацыі дзяцей-інвалідаў (набыццё літаратуры, тэхнікі культурнага прызначэння, правядзенне экскурсій) — у памеры 2 млн. рублёў; Віцебскай гарадской цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэме на набыццё камп'ютэрнай тэхнікі — у памеры 3 млн. рублёў; Веткаўскаму музею народнай творчасці на набыццё студыі нелінейнага мантажу, выданне зборніка арнаментаў Падняпроўя — у памеры 5 млн. рублёў; Віцебскаму абласнаму навукова-метадычнаму цэнтру на стварэнне стацыянарнай экспазіцыі па творчасці народнага майстра Х. Л. Максімава — у памеры 5 млн. рублёў; Слонімскаму раённаму Дому культуры на набыццё асвятляльнай, гукаўзмацняльнай апаратуры і адзення сцэны — у памеры 10 млн. рублёў; Гродзенскаму дзяржаўнаму запарку на закуп жывёл — у памеры 10 млн. рублёў; Беларускаму дзяржаўнаму інстытуту праблем культуры на стварэнне матэрыяльнай базы для Нацыянальнага банка даных — у памеры 10 млн. рублёў; народнаму фальклорнаму ансамблю "Паазер'е" Пастаўскай дзіцячай музычнай школы на набыццё музычных інструментаў і пашыў сцэнічных касцюмаў — у памеры 6 млн. рублёў;

- Аказаць разоваю матэрыяльную дапамогу:**
 - Белавосціку В. С., народнаму артысту Беларусі, — у памеры 150 тыс. рублёў; Лебедзеву В. Ц., народнаму артысту Беларусі, — у памеры 150 тыс. рублёў; Пашкевічу Н. Е. — у памеры 150 тыс. рублёў.



Кніжныя
выставы,
прысвечаныя
Рымскаму

У двох вядомых установах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ладзяцца прадстаўнічыя выставы апублікаваных прац быўнога вучонага ў галіне кібернетыкі і інфармацыйных тэхналогій, паэта, перакладчыка, члена-карэспандэнта НАН Беларусі і члена Саюза беларускіх пісьменнікаў Генадзя Рымскага.

23 жніўня, у першую гадавіну памяці Г.Рымскага, генеральны дырэктар навукова-даследчага аб'яднання "Кібернетыка" НАН Беларусі акадэмік, лаўрэат Дзяржпрэміі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі В.Танаеў адкрыў у Інстытуце тэхнічнай кібернетыкі (вул. Сурганова, 6) вялікую выставу яго навуковых і паэтычных твораў. Прадстаўлены ўсе манаграфіі, пераважная большасць брашур, зборнікаў навуковых прац, матэрыялаў канферэнцый, аўтарскіх пасведчанняў на вынаходствы новых прылад і сістэм, а таксама паэтычныя кнігі, выдадзеныя ў Маскве і Мінску, — "Белорусская лирика XIX—XX веков", "Я есть!", анталогія беларускай лірыкі і паэзіі, шматлікія публікацыі ў часопісе "Неман", іншых перыядычных выданнях, нарысы, артыкулы аб літаратурным дараванні Г.Рымскага.

На адкрыцці прысутнічалі ўдава М.Рымская, сын Аляксандр, дачка Алена, якая прыляцела з ЗША, унукі, сястра Ю.Быстрова, супрацоўнікі Вышэйшага атэстацыйнага камітэта РБ, НДА "Кібернетыка", Інстытута літаратуры імя Я.Купалы, яго вучні. Цёплыя словы пра вучонага, педагога, заснавальніка і кіраўніка навуковай школы, таленавітага паэта выказалі в.а. загадчыка лабараторыі А.Несянчук, нам.старшыні ВАКА В.Шаршуню, начальнік аддзела ВАКА Я.Карабко, загадчык аддзела Інстытута літаратуры В.Жураўлёў, намеснік дырэктара ІТК НАН Беларусі У.Махнач, С.Абламейка, У.Анішчанка, прарэктар Інстытута кіравання В.Табаравец, дацэнт БДУІР С.Дрозд, вядучы навуковы супрацоўнік У.Сыч, кіраўнік службы маркетынгу А.Нікіфараў, А.Рымскі.

З 13 верасня, да 65-годдзя з дня нараджэння Г.Рымскага, Цэнтральная бібліятэка імя Я.Коласа НАН Беларусі арганізуе ў зале новых паступленняў выставу матэрыялаў аб жыццёвым і творчым шляху Г.Рымскага. Адкрыцце адбудзецца 14 верасня ў 11-30 з удзелам літаратараў, вучоных Акадэміі навук і ВУН, яго вучняў і родных.

У вялікай зале Дома літаратара 19 верасня (пачатак у 18 гадзін) запланавана правядзенне паэтычнай вечарыны і прэзентацыя апошніх літаратурных кніг Генадзя Рымскага з удзелам паэтаў Беларусі і Масквы. Мікола САВІК

Мінск —
сённяшні



На здымку: Верхні горад.

Фота А. ТАЛОЧКІ, БЕЛТА

СПАДЧЫНА

У самым пачатку 2001 года нарадзіўся мой унук Уладзіслаў Лайкоў. Ён пакуль яшчэ не ведае, што роўна тысячу год назад узнік старажытны горад Друцк. Уладзіслаў, як і другі мой трохгадовы ўнук Павел, прыйшоў на родную зямлю колішняга Друцкага княства, каб працягнуць у будучае друцкія карані майго радаводу. Хутка падрастуць унукі, непрыкметна прыляцці той час, калі Павел і Уладзіслаў будуць пытацца ў мяне: хто яны, адкуль? Куды і як трэба ім ісці далей? Думаю пра гэта часта і многа. Успамінаю расказы самых блізкіх людзей: бацькі, маці, бабулі, дзядзькі, цёткі. Чытаю старонкі гісторыі Крупскага, Барысаўскага, Талачынскага раёнаў, адсочваю самыя цікавыя і неабходныя эпизоды, гады і стагоддзі знакамітага Друцкага княства.

Таму збіраюся ў няблізкае падарожжа разам з унукамі. Але перш-наперш прысядзем усе разам за сталом у старым садзе, што ў маёй ужо роднай Мётчы. Побач будзе шапацець лістогамагутны прыгажун-вяз. З гонарам і з усёй гістарычнай адказнасцю вынесу я з хаты бясэнную рэліквію ўсяго роду Лайковых — самавар. Якраз у гэтым 2001 годзе яму 105 гадоў. Пацягнулі часцяком духмяную гарбату з тальскага старажыла ажно шэсць каленаў нашага роду. Будзе студзіць мятны водар кіпеню пад смалісты пах лучынак мая дачка Алена. Гэта яна са сваім мужам Аляксандрам ужо паспела парадаваць нас любімымі ўнукамі. А перадусім — паспяхова з сярэбраным медалём закончыла нашу мядоцкую школу, а яшчэ праз пяць год — філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Вырасла яна, дзякаваць Богу, праўдзівай, добразычлівай, працалюбівай, навучылася з вялікім цяпленнем пераносіць усе складанасці жыцця.

Шклянку мятна-зверабойнай гарбаты будзе побач смакаваць мой дваццацідвухгадовы сын Янка. Ён бачыць жыццё і свет крыху іншымі вачыма, чым усе мы астатнія. Яго мрой і згадкі усё больш ірэальныя, напоўненыя містычнымі вобразамі нашага Космасу. Ці не таму ён часцей за ўсе задумлівы ці, як некаму можа здацца, сумны. У гэтым 2001 годзе Янка быў названы лепшым беларускім маладым паэтам.

Змярканне лепіць цень да столі.
*Малы, цягнуся, каб сханіць
ружовы бохан спелай поўні,
на срэбры пальцы сашчаніць.
І песцяць стомленыя вочы
спакон маленькага сынка.
Ужо змяніў світанак ночку,
а матчына не спіць рука.*

Янка прысвяціў гэтыя радкі сваёй любімай маці, Любові Фёдаруе. Яна сёлета адзначае залаты юбілей. А нарадзілася мая жонка і гаспадыня ў засценку Калінаўка Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці. Дарэчы, як гісторыя яе родных мясцін, так і небезвядомы род Хромчанкаў (яе дзядзёна прозвішча) патрабуе асобнай немалой размовы.

Я разам з Любай на пачатку сямідзесятых гадоў вучыўся на філалагічным факультэце БДУ. На апошнім месяцы вучобы мы пабраліся шлюбам. Сабралі поўную саўгасную "лятучку" сяброў-студэнтаў і тры дні і тры ночы ў маёй роднай вёсцы Астроўкі гулялі вяселле. Ужо чвэртка стагоддзя мінула, а здавацца гадам не хочацца. Сябры тыя нашы — Штэйнеры Іван і Света, Зяньковічы Іван і Света і сыны іх Алёша, Дзіма і Валодзя прыязджаюць часта да нас у госці, наведваем іх у Гомелі і Мінску і мы...

Карані майго роду

Мінулі два гады, як мой родны бацька Піліп Рыгоравіч пайшоў у васьмідзесяцітрохгадовым узросце з жыцця. Больш цяжкай страты хоць і прытупіўся, але часта вяртаецца зноў і зноў. Бацькава дабрныя, лагода, спакойны вытрыманы нораў, яго любоў да нас, сваіх дзяцей і ўнукаў, урэшце рэшт, яго нялёгка жыццёвы лёс, кроцаць заўсёды ў нашым жыцці побач. Бацькава прысутнасць адчуваецца амаль штодня.

Жыццёвы лёс майго бацькі — гэта адбітак беларускага народнага жыцця амаль усяго мінулага дваццатага стагоддзя. Яго бацькі нарадзіліся і жылі ў другой палове XIX і ў першай палове XX стагоддзя. Менавіта яны на Бобрскім кірмашы ў канцы 1896-га і купілі наш славуты самавар. Марыя Ціханнаўна (1869—1952) і Рыгор Ларывонавіч (1868—1950) Лайковы з вёскі Харытанцы пераехалі жыць бліжэй да вёсак Навасёлкі і Астроўкі. Тады пасля вядомай сталыпінскай аграрнай рэформы ў 1910 годзе разбураліся вясковыя абшчыны, зямля перадавалася ва ўласнасць сялянам, а іх гаспадаркі пераводзіліся на водрубцы ці хутары. Так узнік і потым існаваў да часоў гвалтоўнай калектывізацыі Лайкоў хутар. Нарадзіліся сыны Дзяніс (1900 г.), Іван (1902 г.), Аляксандр (1904 г.), Уладзімір (1907 г.), Леанід (1912 г.), Піліп (1916 г.), дачкі Ганна (1913 г.), Шура (1915 г.). Спачатку сталінская калектывізацыя, а потым войны з фінамі і немцамі парушылі хутарскі працоўны і сямейны ўклад, забубілі жыцці ўсіх маіх дзядзькоў.

Амаль дзесьць гадоў свайго жыцця (1936—1945 г.) бацька аддаў спачатку войску, а потым войнам. Хаця і страціў на вайне вока, але адзіны з братоў застаўся жыць і вярнуўся дадому. За год-другі крыху паднабраўся моцы. Спачатку схадзіў ненадоўга ў прымакі. Потым сустрэў у вёсцы Хватынка Валянціну, маю маці, якая таксама схадзіла замуж у суседнія талачынскія Бутары, дзе нарадзіла 15 красавіка 1949 года свайго першынца Валерыка, старэйшага майго брата — Валерыя Курчава (жыве ў Мінску і працуе настаўнікам роднай мовы і літаратуры). У 1952 годзе Піліп і Валянціна ўзялі шлюб. А ўжо ў наступным годзе 4 мая ў сям'і Лайковых нарадзілася двойня: я і Міша, які ўбачыў белы свет паэзіяй за мяне на трыццаць мінут. А яшчэ праз тры гады нарадзіўся трэці мой брат — Яўген. У той, 1956 год, майму бацьку споўнілася 40 год.

Бацька ўсё пасляваеннае жыццё аж да самага выхату на пенсію працаваў саўгасным конюхам. Ужо потым, калі я паехаў самым першым з усіх нашых невялічкіх Астровак у Мінск набываць вышэйшую адукацыю, узяў у "ленінцы" слоўнік асабовых іменаў, знайшоў імя Піліп... І не паверыў сваім вачам. У старажытнагрэчаскай мове імя Піліп атрымліваў чалавек, які вельмі любіў коней. А як любіў іх бацька — пра гэта можна пісаць не толькі вершы, але і раманы. Ці не таму сёння, калі нават ненаўмысна недзе ад тваіх слоў і паводзінаў горка і балюча становіцца другім людзям, тады імгненна ўспамінаеш бацьку — і гарыш, гарыш ад сораму. І стараешся не паўтраць больш такіх памылак.

Жыў бацька заўсёды проста, ясна, адкрыта і празрыста. Меў да шаснаццаці вулляў пчол у сваім садзе, у добрыя сухія леты збіраў дастаткова мёду, бескарысна разам з маці раздаваў яго сваім родным, блізкім, знаёмым,



суседзям, аднавяскоўцам, але ніколі не ўзяў ніводнай капейкі грашыма.

Адышоў бацька з жыцця ціха і няспешна ў роднай хаце, на любімай сваёй заўсёды цёплай грубцы, на другі дзень апошніх у дваццатым стагоддзі Калядаў. Мне здаецца, калі б прыйшлося быць з ім у тую хвіліну, і калі б у бацькі былі моц і час развітацца з усімі сваімі роднымі і сваякамі, то ён, несумненна, сказаў бы нам сваё апошняе "Бывайце!"... Толькі б застыла на твары недаўменне: "Як жа я без вас буду ТАМ? Як гэта я пакіну назавсёды лясы, дарогі, гэтыя Сцяпанавы, Герасімавы, Максімавы, Аверчыніны, Лайковы хутары? Хто сходзіць за мяне на Гарыватку і Плянтоўку, у Забор'е, Лагі, Дзяньгубку, Кіявец, Бялянны, Бобрык і Абчугу? І няўжо летам не прыйдзецца пахадзіць за баравікамі, а восенню — за апенькамі?"

Нялёгка перажывае страту свайго роднага і блізкага чалавека мая маці, Валянціна Апанасаўна Лайкова (дзядзёна прозвішча — Курчова). Восі з усім нядаўна сядзелі мы ўсе разам у Мётчы за нашым самаварам, і маці не-не і прыгадае той ці іншы выпадак з ранейшага жыцця. Напрыклад, пра першае сваё знаёмства з бацькам, пра яго працавітасць, пра яго шырыя і сардэчныя адносіны да яе сваякоў. Сапраўды, род Курчовых у нашых карэнных друцкага радаводу асаблівы і вельмі цікавы пра што і мае сэнс пагаварыць.

А пацаць варта з яшчэ аднаго ўспаміну маёй маці. Некалькі разоў, калі яна была дзяўчынкай і жыла ў сваёй роднай вёсцы Хватынка, прыйшлося ёй, разам са сваёй маці, маёй бабуляй Маланнай, хадзіць да радзіны ў вёску Друцк. Няблізкі шлях, але і не вельмі далёкі, калі ў адзін дзень паспявалі, захапіўшы крыху прыцемку, вярнуцца назад. Старэйшыя людзі нешта чулі пра гэты самы Друцк, пра вялікую і слаўную яго гісторыю.

Асабліва цікавым і значным з яе для майго роду з'яўляецца той факт, што тагачасным трымальнікам былых уладанняў князёў Відзініцкага і Сенскага ў Худаве быў Марцін Курч. Дык вось мая дзедзяностапацігадовая бабуля Маланна Сяргееўна Курчоўна (дзядзёна прозвішча — Сапаяжынская), неаднойчы любіла паўтараць, што яе муж, а мой дзед Курчоў Апанас

Парфёнавіч (1890—1964 гг.), які пахаваны на вядомых Маскоўскіх могілках, пераказваў родавую легенду пра аднаго свайго багатага прашчур, унук якога пасля падзелу Рэчы Паспалітай замяніў прозвішча Курч на расійскі манер. Менавіта адтуль і цягнуцца род Курчовых.

Дарэчы, вось што цікава: у адным з дыярышушаў XVII стагоддзя мне яшчэ ў студэнцкія гады на вочы патрапіла прозвішча Лайковіч. Не ведаю, але чамусьці першай думкай пасля доўгага ўтраплення, было ўзнаўленне ў памяці падзей гісторыі канца таго ж XVIII стагоддзя, калі пасля трох падзелаў Беларусь была далучана да Расіі...

Дарэчы, я многа разоў, асабліва ў апошнія гады жыцця маёй амаль стогадовай бабулі Маланні, пытаўся ў яе, адкуль узялося прозвішча яе бацькі Сяргея Мікітавіча Сапаяжынскага, майго прадзеда. Яна адказвала, што мой прадзед заўсёды, асабліва пры ўнуках, з гонарам называў сваіх дзядоў і прадзедаў людзьмі Івана і Льва Сапаяў...

Калі я прыязджаю ў Мінск і прыходжу на Маскоўскія могілкі, то адным разам і ў адзін дзень схіляю галаву ў задуменні ля магілаў Петруся Броўкі, Івана Мележа, Пятра Машэрава, Уладзіміра Караткевіча, Яўгеніі Янішчыц, майго роднага дзеда Апанаса Парфёнавіча Курчова. Жыў ён у Мінску, быў інжынерам з вышэйшай адукацыяй, праектаваў і будаваў караблі. Пасля яго застаўся сын Юрый. Астатніх братоў і сясцёр дзеда я не ведаю, але магу назваць імяны: Гапуля, Алена, Домна, Дарафей.

Выношу на вуліцу самую дарагую хатнюю і родавую рэліквію — наш самавар. Беражна стаўлю на стол пад старой яблыняй. Запальваю лучыні і праз некалькі хвілінаў самавар разаграваецца: смалісты сасновы дым і мятна-чабаровы пах гарбаты ахінаюць маю мядоцкую сядзібу. І тады быццам збіраецца ўся наша радзіна, якая жыла стагоддзі, дзесьцігоддзі і гады таму, і тая, што сёння працягвае мой радавод. Выносяцца з хаты лаўкі і сталы.

Задаволена пыхкае стогадовы самавар, быццам бы кажа: "Жыві, мацусі, і працявайся ў стагоддзях радаводнае дрэва нашай сям'і".

Уладзімір ЛАЙКОЎ,
дырэктар Мётчанскай
сярэдняй школы
Барысаўскага раёна

А ДРАЗУ ж папярэджаваю: я — не філолаг, не літаратар, я — прости інжынер, шараговы чытач. Таму мо і правою не надта маю разважаць на ніжэйкранутую тэму. Але ж і маўчаць нясцерпна. Нясцерпна якраз таму, што чытач, што маю права беларуска звацца. Надта ўжо часта ў паўсядзённым жыцці, а цяперашнім часам і спрэс, сустракаюцца факты знявагі, абразлівых адносін да маёй роднай мовы.

Даруйце, пачну здалёк... У тым, цяпер далёкім, ружова-блакітным іонацтве аднойчы на танцах пагляд мой затрымаўся на даволі прывабнай сялянцы. Пазнаёміліся. Дамовіліся аб сустрэчы. На першае спатканне яна прыйшла з... падручнікам беларускай літаратуры. Сакрэт таго дзівацтва раскрыўся крыху

дзіця радаваўся, калі знаходзіў пры тым занятку хоць крышачку чаго-небудзь пераважнага для свайго, беларускага. А знаходка такога кшталту хапала, асабліва калі добра парупіцца. Безумоўна, не менш іх сустракалася і ў адваротным напрамку.

Дык вось, аб знаходках. Ну, хіба ж я адкрыю што новае, калі скажу, што ў рускай мове нашаму прыгожаму, цёплайму слову "вырай" наогул няма аднаслоўнай замены. Гэтаксама і "знічцы". Дарэчы, па меры самаадукацыі я пераканаўся, што беларускія словы, акрамя павучасці, мяккасці, вельмі дакладныя, трапныя ў сваім сэнсавым прызначэнні. Вярнуся да той жа знічкі. Калі проста — зорка, якая гасне, знікае. Калі ж глыбей капнуць, дык гэта чароўны свет прыгожага падання, якое ўвязвае з'яўленне і затуханне зорак

у самым цэнтры Брэста на памяшканні, дзе мыюцца і парацца, закрасавала шылда, на якой замест "бані" было прыгожа вымалявана "лазня". І ведаеце, нічога не адбылося, ніякай блытаніны, чым, дарэчы, лякаюць людзей сённяшняя гора-патрыёты.

Што да смешнага, дык тое здаралася, як і пры любой кампаніі. Памятаеце, быў загад усе надпісы на ўказальніках гарадоў, цэнтральных вуліц, рэк у месцах перакрывавання іх з аўтамагістралямі выконваць на дзвюх мовах: беларускай і рускай. Еду аднойчы па шашы Брэст—Мінск і якраз супраць Бярозы чытаю назву ракі па-беларуску: "Ясельда" і тут жа па-руску "Ясельда". Што ж, устаноўка выканана літаральна!

Як бы там ні было, а людзі пакрысе

па-добраму зразумелае. Куды цяжэй, а часам і зусім брыдка назіраць ці слухаць сапраўдныя здзекі над чужым. Не магу мінуць увагаю ў гэтым плане нашага хіт-майстра Сашу Саладху, які вельмі крыўдзіцца, калі яго завуць спеваком, толькі — "певец" і не інакш. А сам пры выкананні рускай песні дазваляе такое вымаўленне, што жах: "Адзінокий я, адзінокий..." Дарэчы, "цэканне" і "дзэканне" — рэч характэрная для вымаўлення многіх нашых так званых рускамоўцаў... Да месца тут прыгадаць павучальны прыклад вядомага расейскага тэлеведучага праграмы "Угадай мелодию" Пельша, карані якога, як вядома, прыбалтыйскія. Перш чым загаварыць перад тэлекамерамі па-руску, ён доўгі час вучыўся ў спецыялістаў-рэпетытараў. Кажуць, што было іх ажно... восем! Вось гэта — сур'ёзна!..

Эх, долюшка гаротная. Мінуў час. Узаконілі двухмоўе. Калі той-сёй з прыхільнікаў таго самага двухмоўя не надта ўяўляе, што гэта такое ў руках невука, калі ласка, да нас у Брэст. Пакажу на практыцы.

Памятаеце згаданы мною раней будынак-лазня? Дык вось надпіс на шылдзе застаўся той жа, балазе, у слове тым не аказалася спецыфічных беларускіх літар. Але ж па законах двухмоўя, мусіць (а ад чаго ж яшчэ такое магчыма?), "лазня" з назоўніка агульнага ператварылася ў назоўнік уласны. На першы погляд — нічога дзіўнага. Называюць жа карову Зоркай і сучку — Шчэпкай. Дык вось карова Зорка — лагічна, а вось лазня пад назвай "Лазня"... Але ва ўсіх рускамоўных прэйскурантах так і пазначана: баня "Лазня". Яскравы вынік нашых дасягненняў у галіне інтэграцыі наогул і двухмоўя ў прыватнасці...

У брэсцкіх парках шмат расце рэдкіх для нашай мясцовасці дрэў. Мясцовыя ўлады парупіліся забяспечыць чужаземныя расліны тлумачальнымі таблічкамі, што само па сабе пахвальна. Але ж зноў-такі падвяло тое двухмоўе, не інакш. Нарагодчасыя, чытаючы надпісы на тых таблічках. Чысцейшай вады — пад двухмоўнаму! "Высоко дерево, светолюбиво, не морозостойкое. Декоративно шишками с выступающими шишками..."

Сорамна гэта і крыўдна таму, што добра ведаю: ёсць нямала вакол пісьменных людзей, сапраўдных патрыётаў. А з-за нейкай жменькі выпадкова дарваўшыся да ўлады бязродных чыноўнікаў даводзіцца чырванец нават перад уласнымі дзецьмі. А хто ж як не мы прывялі іх на гэты страшэнны, аморфны прыпынак? Дык мала таго, што ў тупік завялі. Не можам нават уласных дзетак зберагчы ад той паўсядзённай, бруднай і нахабнай хлусні, згодна якой, мы, беларусы, наогул — нішто. Даруй мне, Божа, калі што не так зразумеў.

Уладзімір ХРЫСЦЮК

Брэст

Мне даспадобы беларускія шпакі!

пазней. Справа ў тым, што мая новая знаёмая не так даўно вярнулася з бацькамі на радзіму, дакладней, на Брэстчыну з Казахстана, дзе тыя доўгі час былі ў заробках. Аднойчы выпадкова пачула па мясцовым радыё маё выступленне і менавіта на беларускай мове (была такая неасцярожнасць у маім жыцці). Запомніўшы прозвішча (відаць, лёс) і палічыўшы мяне зацятым беларусамоўцам, яна й вырашыла ўзяць на спатканне што-небудзь беларускае — зрабіць чалавеку прыемнае. Вядома ж, у той вечар шмат гаварылі аб далёкай цаліне, якая была ў цяжкія пасляваенныя гады для многіх палешукоў адзіным шанцам выжыць. Менавіта ў той вечар з вялікім болем у сэрцы даведаўся, што шмат нязручнасцей для дзяцей нашых землякоў у тым далёкім краі дастаўляла мова. Размаўлялі ў школах перасяленцы, вядома, па-руску. І дастаткова было выпадкова вымавіць што-небудзь па-беларуску (я не сумняваюся, што і па-ўкраінску гэтаксама), як клас выбухаў рогатам. Ну, а далей справа ясная (дзеці!) — пачыналіся абразы, мянушкі. І сціскаліся ў крыўдзе і разгубленасці трапяткія дзіцячыя сардэчкі. "Часцей іншых, — амаль са слязьмі на вачах успамінала мая сялянчачка, — вырываўся асабіста ў мяне словы "шпакі" і "запалкі". Дасюль не ведаю чаму, але менавіта "шпакі" выклікалі ў аднакласнікаў істэрычны рогат".

Да гэтага спаткання я неяк і не задумваўся аб перавагах ці хібах адной мовы перад другой. Цвёрда лічыў, што гэта прывілея спецыялістаў. А для нас, смяротных, мова ды і мова. Агульнавядома, што мова, асабліва заходніх палешукоў, наогул своеасабліва. У ёй і беларускіх, і польскіх, і асабліва ўкраінскіх слоў хапае. А ёсць і такія, што іх паходжанне наогул цяжка вызначыць без спецыяльнай падрыхтоўкі. Мой дзед па маці, напрыклад, ужываў слова "кумір" у значэнні "каўнер". У Антоналі, адкуль я родам, і вакол ніхто не карыстаецца словам "гарбата", хоць доўгі час і былі пад Польшчай. Усё роўна — чай. Ні "гразнымі", ні "бруднымі" нашы рукі ніколі не былі, толькі — маратымі. Толькі валожкі збіралі мы ў жыцце, а не васількі. Мо і памыляюся, але, здаецца, ні разу не сустрэў ні ў Быкава, ні ў Шамякіна, ні ў маладзейшых пісьменнікаў слова "ласіцы". Азначае гэтае прыгожае, на мой погляд, казачна-загадкавае слова маляўнічыя ледзяныя роспісы на аконным шкле... Карацей, карысталіся і карыстаемся сваёй мовай, балазе, на месцах не надта замінаюць. Але ж каб з іншай калі клілі — зберажы Гасподзь! Хіба што ў сяброўскіх жартах. А тут...

І так, скажу я вам, шкада мне стала на спатканні тую небарачку-беларусачку, якая, дарэчы, у атэстаце сталасці супраць роднай мовы і літаратуры мела тлустыя процырккі, а разам і мову нашу гаротную, што ўпершыню міжволі пачалося ў душы размяжоўванне на рускае і беларускае, асабліва што тычылася мовы. Шчыра, бы

на небе са знаходжаннем на зямлі чалавека. Згодна язычніцкаму паданню, нітку нашага жыцця на зямлі абрывае Яга (усім вядомы казачны персанаж), але ж пад кіраўніцтвам свайго "начальніка", якога зваць Зніч. Вось адсюль і лагічны ланцюжок: Зніч-знікаць-знічка.

Зноў жа — "паляванне". У нас, беларусаў, зверга здабыць, значыць — упляваць, здабыць у адзяным полі. Адсюль і паляванне. Лагічна, зразумела.

Іншым разам тлумачыш гэта прыхільнікам тэзіса аб неперспектывнасці, беднасці беларускай мовы — не даходзіць, аж злосць бярэ, а часцей — спачуванне.

Неяк давалося паплаткарыць з цікавым, дасведчаным чалавекам, які надоечы вярнуўся з паўднёвага курорта. "Сяджу аднойчы ў сталеўцы, — пахваліўся той пры выпадку, — чую недзе паблізу ціхую, амаль шэптам, гутарку на чыстай беларускай мове. З'ява,разумееш, амаль унікальная. Дома, на радзіме не пачуеш. А тут, за блізкім светам... Павярнуўся. Вачам не паверыў: за суседнім столікам гаманілі два нашых вядомейшых пісьменніка. Не буду называць іх прозвішчы, але падкрэслію: выпадак рэальны — менавіта адасоблена, крадком і менавіта шэптам! Пачутае спярша абурыла. Ніяк не мог уцяміць, у чым справа? Потым успомніліся "шпакі", і ўсё стала на сваё месца.

Блізка ад нас мяжа з братняй Украінай. Зайдзіце ў вагон цягніка, які ідзе з так звананага блізкага, а ў нашым выпадку паўднёвага замежжа. Паўсюдна толькі і чутна гучная, раскаястая ўкраінская мова. І каб там нейкія непаразумеўні ці, крыў Божа, хі-хі! А вось яны ў нас пытаюцца даволі часта, чаму мы не карыстаемся сваёй. І што адказаць? Мы ж у куточку, шэптам. І ўсё ж застаецца шанц вярнуцца назад у свой рэальны, наканаваўны нам Богам свет. Я паверыў у гэта, калі паступаў у адну з мінскіх ВНУ (даўнавата тое было, але выпадак актуальны і дагэтуль). Дык вось, конкурс — страшэнны! Тады якраз ваеннаслужачым апошняга года службы дазвалялася паступаць. Калідоры запруджаныя гімнасцёркамі зелянкавага колеру. Па выбранай мною спецыяльнасці набіралі адну групу — трыццаць чалавек. Прэтэндэнтаў — роўна ў адзінаццаць разоў больш! І вось з усіх трохсот трыццаці абітурыентаў ажно сем (!) выказалі жаданне здаваць экзамен па беларускай мове і літаратуры, у тым ліку — і я.

О, трэба было бачыць, як сустрэлі нашу "цудоўную сямёрку" выкладчыкі! Амаль на руках насілі. Дзеля вось аднаго ўжо такога імгнення трэба было нарадзіцца на нашай гаротнай, стагоддзямі падняволенай зямельцы!

Пасля віскулёўскіх падзей, здавалася, усе шлагбаумы былі ўзняты перад нацыянальным адраджэннем. На дзвярах кабінетаў дзяржаўных устаноў з'явіліся шылдачкі на беларускай мове. Бланкі ўсялякай дакументацыі — таксама. Нават

памкнуліся да свайго. І нічога, як адзначаў наш славны паэт Ніл Гілевіч, што часам не ўсё атрымліваецца дакладна, меней бяды памыліцца ў сваёй мове, чым скажаць чужую. Заходзім неяк з жонкай (так, так, з той самай сялянчачкай, памятаеце, якая на чужыне не змагла забыцца на беларускіх шпакоў) на пляцоўку былога стадыёна адной будаўнічай ПМК, ушчэнт знішчанага за гады перабудовы. Гледзячы на слупкі, якія засталіся ад разламаных лавак, жонка раптам пытае: "А што тут, перажываеце ці сядзелі?" "І сапраўды, — спыхапіўся я, — і больш па-беларуску, і значна трапней, чым балельшычкі. Па-першае, адкуль наогул балельшычкі, калі па-нашаму не балець, а хварэць? Па-другое, на стадыёнах мы й сапраўды не хварэем, а перажываем". "Карацей жончына вынаходніцтва мне падалося куды больш наскім, чым тыя слоўцы, якімі карыстаюцца дыктары Дзяржтэлерадыё".

Іду адной з вуліц горада. Насустрэч — мужына з пяці-шасцігадовым сынам. На адным з будынкаў — агромністы рэкламны шчыт, на якім выдзяляюцца тры буйныя літары: ТГЦ. Чую, сын пытае: "Тат, а тат, што азначае ТГЦ?" Баючыся падмачыць бацькоўскі аўтарытэт, мужчына, не задумваючыся, адказвае: "Таргова-гандлёвы цэнтр".

Пытаюся неяк у суседкі: "Гаспадар дома?" "Не, — адказвае, — пайшоў у краму, з минуткі на хвілінку вернецца".

Так, няхай часам неадакладна, парою смешнавата, але ж усё гэта сваё, а таму



Фота Ул. КАГУЦЕНКІ



“Квадратура круга”

Новая кніга лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова Васіля Макаравіча “Квадратура круга”, выпушчаная выдавецтвам “Мастацкая літаратура”, прасякнута заклапочаным роздумам аўтара аб лёсе роднай Беларусі. Канечне, аб гэтым ён не заўсёды гаворыць прама, але матывы любасці да Бацькаўшчыны напаяюць многія творы. Нават тыя, у якіх паэт звяртаецца да падзей мінулага, выкрываючы таталітарную сістэму, гаворачы пра зло, якое яна несла людзям. У такім разе голас В. Макаравіча гучыць гнеўна, публіцыстычны пафас выходзіць на першы план. Ды інакш і нельга, калі размова тычыцца лёсавызначальных момантаў. А свайго роду эпіграфам да кнігі ўспрымаецца верш “Запаветнае”, што папярэдняе асноўнаму зместу зборніка, а гэта раздзел “І абхадзіўшы далечы вякоў...”. Штрыхі да партрэта “Дзяцел у грудзях”. Запаветнае ж для В. Макаравіча — дайсі да Беларусі. Дайсі праз яшчэ большую лучнасць і паяднанасць з роднымі мясцінамі — з тымі, што памятныя і жывуць у сэрцы з маленства. Паэт прызнаецца: “І хочацца паглядзіць у цішы // Кару бярозкі, нават сухадрэвіны”. Гэта — не сентыментальнасць, а душэўная патрэба, якая мацнее з гадамі, калі чалавек разумее, што нявечны ён на зямлі. З гадамі адбываецца і пераацэнка многіх маральных каштоўнасцяў, асабліва пасля таго, як у грамадстве адбыліся вялікія зрухі, людзям адкрылася сапраўдная праўда на многае, што адбывалася раней. Але якія б змены не адбываліся, у адным нельга сумнявацца: лёс Беларусі найперш залежыць ад саміх беларусаў. Можна спадзявацца на розных дабрадзеяў, але шукаць шлях да святла, да будучыні ўсё ж трэба самім: “Спадзяёмся мы на дзядзьку Сама, // Выручаюць Мар’я ды Іван”. Цудоўным атрымаўся ў В. Макаравіча верш “Мой Парыж”, галоўны матыв якога той жа — заміланне Беларусі. Але гэтым разам любоў да яе працягваецца і выяўляецца ў надзіва прачулых радках пра найпрыгажэйшы куточак Мінска:

*Я за цябе
Гатоў пайсі на крыж,
Не тое, што каб вымыць ці падмесці.
Ты мой маленькі, мой святы Парыж —
Траецкае, бы астравоў, прадмесце.*

Малюнак атрымліваецца ўражлівы, хоць аўтар і не шукае нейкіх, здавалася б, нечаканых слоў. Ды яны і непатрэбны, калі ўсё прамаўляецца самай душой, улюбёнай у гэце характавае, якое захавалася праз стагоддзі: “Хоць караваны // Праплылі вякоў, // Даверлівым ты засталася дзіцем. // Ці мала тут завулкаў і куткоў, // Дзе можна, як у замку, заблудзіцца. // Нібыта чорт // З-пад шэрага карча, // Хмель вызірне на свет // З-за круглай стойкі. // Ад тлуму аж гайдаецца карчма, // І пасмы дым скручаны // У тры столкі”. Хочацца часцей наведвацца сюды, дзе “нібы са студні, выплываюць дні // Ды і багацце даўняга былога”. І нельга прамінуць гэты куток: “І кожны раз, // Калі я тут іду. // Вярнуўшыся з Ружанаў ці Пружанаў, // Здаецца, весляюцца з сабой вяду // Прадмесцем, як сапраўдны гараджанін”. Па-свойму асэнсоўвае В. Макаравіч і падзеі даўняга. Прынамсі, гэта назіраецца ў вершы “Перамога пад Оршай”, калі паэт звяртаецца да Аршанскай бітвы:

*Напэўна,
Наслыталіся мы смогу.
Ну хто і дзе зрачыся гэтак мог
Хача б малой-маленькай перамогі,
Як мы — сваіх вялікіх перамог.
У сённяшнім
Бяспамяцце і гуле
Ці можна бэсіць даўнія часы?
Хіба пад Оршай мы калісь не знулі
Кальчугі на грудзях
Былой Русі!*

У вершы гучыць адказ і непрымальнікам Аршанскай перамогі, якія бачаць у гэтай падзеі ледзь не тое, што можа пасварыць два братнія народы:

*А я наліў бы
Ратнікам па гарцу
Той горкай, што чысцей і ад расы.
Не Русь мы білі,
Білі мы паганцаў,
Якіх ставала ў нас і на Русі.*

Закранаецца ў кнізе і афганская тэма, гаворыцца пра страшныя наступствы Чарнобыля. Тым самым жыццё ў новай кнізе В. Макаравіча паўстае ва ўсёй яго шматграннасці і складанасці.

Міхась ГЕНЬКА

Гэтая сустрэча мусіла адбыцца, прынамсі, з дзвюх прычын. Па-першае, яе ўдзельнікі, Навум Гальпяровіч і Міхась Тычына — з аднаго боку, і Ганна Кісліцына і Андрэй Хадановіч — з іншага, належачы да розных літаратурных пакаленняў, так што гутарку можна смела назваць дыялогам паміж “аксакалам” і “маладымі”. Па-другое, у сённяшняй размове бяруць удзел два паэты і два літаратурныя крытыкі, што і забяспечыла дыскусію неабходным элементам інтэрдyscyплінарнасці. Што аб’ядноўвае суразмоўнікаў, дык гэта неабываюцца да беларускай літаратуры ў яе цяперашнім стане, а таксама да таго, якое месца ў ёй займае літаратурная творчасць моладзі.

падыходзіць з колькаснымі паказчыкамі. Тэма калгаса тут прагучала дарэчна, але сфармулюем праблему іначай: што рабіць з тымі адзінкамі, якія ўсе-ткі былі выяўленыя? На Украіне, да прыкладу, калі праводзіцца такі ці падобны семінар, заканамерна паўстае пытанне не толькі ў плане кантактаў, стасункаў, але найперш у плане выніку. Калі ёсць конкурс, дык натуральным лічыцца выдаць пэўную колькасць кніг. А ў нас пераможцы, у найлепшым выпадку, атрымліваюць некалькі мінімальнага заробкаў праз бухгалтэрыю Дома прэсы.

Н. ГАЛЬПЯРОВІЧ. На семінары да маладых заўсёды прыходзяць выдаўцы. Але рэальнасць такая, што СП не мае правамоцтваў, каб уплываць на тое, што выдаецца. Нам яшчэ пашчасціла, што літаральна да семінара выйшла “Анталогія маладога верша”, складзеная А. Масарэнкам і выдадзеная “Ураджаем” з іх уласнай ініцыятывы. У зборніку задзейнічана максімальная колькасць імянаў.

А. ХАДАНОВІЧ. Таксама не магу не сказаць «пра паэтыў». Сёлета “Беларусы Зялены Крыж» пры падтрымцы Міністэрства адукацыі ладзіў конкурс “Дзень Зямлі” для школьнікаў. Была там і літаратурная

зарабляў на хлеб тым, што чытаў лекцыі. Трэба і нам улічваць агульную сітуацыю ў свеце.

А. ХАДАНОВІЧ. Сітуацыя ў нас напраўду унікальная. Але не магу сказаць, што гэта адназначна дрэнна для літаратуры. З аднаго боку, яна перастала быць сродкам здабывання грошай, кватэр, «цёпленькіх месцаў» — і з’явілася надзея, што ў літаратуры застануцца адно тыя, каму патрэбна яна сама, а не даботы, якія яна раней абяцала. З іншага боку, той факт, што Беларусь — несвабодная краіна, а беларушчына — сродак самазахавання нацыі, па-ранейшаму робіць літаратуру больш чым літаратураю, паэзію — больш чым паэзіяй. Таму, колькі б асобных графаманаў у кніжным і часопісным выглядзе ні кампраметавалі беларускае пісьменства, статус літаратуры і самога літаратара застаецца ў нас досыць высокім. Так, нядаўна на паэтычным фестывалі адзін расійскі паэт запытаўся ў мяне: “А чым вы займаецеся?” “Пішу”. “Не, а займаецеся чым?” Для іх пісьменства — гэта не занятка. І гаворка тут не пра грошы. У нас яшчэ спрацоўвае такі чынік, як адказнасць за прамоўленае, тады як для іх пісаць — гэта

Ці варта адбіваць насы ў статуй?

ПРА ЛІТАРАТУРНЫЯ ТРАДЫЦЫІ І МАЛАДЫХ ЛІТАРАТАРАЎ

Г. КІСЛІЦЫНА. З цікавасцю праглядзела спіс удзельнікаў семінара маладых літаратараў... Звольнага, гэта аўтары аднаго-двух вершаў, у найлепшым выпадку — адной добрай падборкі. І гэта лёгка вытлумачыць, бо семінар стаў праводзіцца штогод і збірае па пяцьдзесят-семдзесят чалавек. Мне здаецца, гэта падазроны лічбы. Ці ж можа набрацца ў нашай краіне сто пяцьдзесят маладых талентаў адразу? Атрымалася, як у Юза Аляшкоўскага: мы папярэд планетны ўсёй на колькасці паэтаў... Н. ГАЛЬПЯРОВІЧ. Да гэтага не было семінара сем ці восем гадоў! Два гады таму Саюз пісьменнікаў знайшоў сродкі, каб правесці чатырохдзённы семінар у Іслачы, год таму — грошай хапіла на два такіх дні, сёлета семінар праходзіў толькі адзін дзень у будынку Дома літаратара. Але ж для многіх — гэта вялікі старт. Да мяне падыходзілі семінарысты і гаварылі, якое гэта шчасце, што быў хоць гэты адзін дзень. У маладосці вельмі важна быць пачутым, заўважаным... Колькі людзей збіраць, колькі дзён праводзіць — гэта спрэчныя пытанні. Але калі ёсць вакол чаго спрачацца — значыць нешта адбываецца.

Бяда нашага моманту ў тым, што змагароў многа, а сейбітаў мала. Чорнае сеібіцтва абсалютна непапулярнае і не заўважнае. Лягчэй выдаць кнігу, прачытаць лекцыю, даць інтэрв’ю, завесці вучня, чым займацца працай з маладымі. Мяне ўвогуле дзівіць, што яны, маладыя, наглядзячы на ўсе акалічнасці, ідуць у літаратуру, хаця прэстыж прафесіі відавочна падае.

М. ТЫЧЫНА. Ёсць сфера духу, якая заўсёды патрабуе выяўлення... Я ўпэўнены, што багата таленавітых юнакоў усё яшчэ застаецца незаўважанымі. Часта бывае так — услыве недзе імя і знікае. Вось быў рэспубліканскі конкурс літаратурных твораў. У ім браў удзел Усяслаў Рэут, семнаццацігадовы юнак з Салігорска, які напісаў раман пра вяліжскае паўстанне. Я нават патэлефанаваў яму, каб пераканацца, што такі малады чалавек напраўду існуе — настолькі сталае пярэ ў яго... А пасля знік некуды. Такіх, як ён, самасеек, трэба трымаць пад увагай.

Мне здаецца, што ёсць карысць, калі чалавек хоць бы і адзін раз спакуюся на літаратуру. З яго нешта атрымаецца... За апошнія гады я вылісаў для сябе недзе каля сарака імянаў — большасць з іх не сталі паэтамі. Але сталі журналістамі, выдаўцамі, гісторыкамі. У іх філалагічная заваска засталася, яны працуюць на культуры. Тут карысць пабочная, якая выявіцца не адразу. Яны ствараюць атмасферу, а без атмасферы літаратура немагчымая. Многія на правінцыі закісаюць, співаюцца, знікаюць мастацкі ўзровень. Бо няма творчага асяродка.

Г. КІСЛІЦЫНА. Кантакты, творчыя сустрэчы — гэта добра. Аднак у гісторыі застаецца напісанае. Мне здаецца, што большую карысць літаратуры прынеслі б не стасункі васьмідзесяці юнакоў, а някая бы хоць і адна, але выдадзеная кніга. Гэта лепшы паказчык працы з маладымі. Тым больш, што, як паказвае практыка, густы кіраўнік і ўдзельнік семінара сыходзяцца не часта.

М. ТЫЧЫНА. Сапраўды, адбор настаўнікаў і вучняў мусіць быць натуральным. Усякае аб’яднанне мае карысць адно тады, калі лучацца птушкі адной вышыні палёту. А семінары Саюза пісьменнікаў трохі нагадваюць калгас. Там ёсць і дарослыя, і зусім дзеці, якія са страхам на ўсё глядзяць. Націск павінен быць на індывідуальную схільнасць, на асабовы выбар.

А. ХАДАНОВІЧ. Мы ставім сабе пытанні: два дні — мала ці многа? Восемдзесят удзельнікаў семінара — мала ці многа? Мне здаецца, што да гэтага наогул не трэба

намінацыя. У выніку, найлепшыя вершы і эсэ былі надрукаваныя ў “Першаце” ды іншых перыядычных выданнях. Маладыя літаратары атрымалі шанс быць пачутымі. Аднак, здаецца мне, існуе праблема таго, што пісьменнікі цяпер адзін аднаго не чытаюць.

Складаецца ўражанне, што адзінага беларускага чытача ў нас наогул няма. З аднаго боку, не сто працэнтаў насельнікаў нашай рэспублікі чытае па-беларуску. З другога, можна з пэўнасцю сказаць, што вялікая колькасць чытачоў “Нашай Нівы” альбо “Архэ-Скарыны” не будзе чытаць “Маладосці” альбо “Польмя”. І наадварот. Апрача таго, востра стаіць праблема тыражу. Некалькі нумароў “Крыніцы” выходзілі накладам 667 асобнікаў — маўляў, ані кроку назад. “Калоссе” друкуецца накладам 299 асобнікаў. Часопіс “Правінцыя” увогуле пакуль мала хто бачыў. І гэта пры тым, што ёсць попыт.

Н. ГАЛЬПЯРОВІЧ. Безумоўна, трэба, каб усё было: і “Нігіль”, і “Польмя”, і добрыя наклады. Тады будучы і колы прыхільнікаў. Аднак, можа, варта падтрымаць сёння той самы “ЛіМ”, у якім хочучы друкавацца ўсе, незалежна ад поглядаў.

М. ТЫЧЫНА. Ідзі распускоўжваюцца не такім простым спосабам, як тыражаванне. Многае залежыць ад таго, ці вартыя яны увагі. Ноў-хаў авалодваюць розумам спачатку невялікай групы людзей, пасля шырэй, шырэй. А пасля гавораць — дык гэта ж вядома! Сапраўдная літаратура не можа быць усенароднай, масавай. Шлях да чытача можа быць звылістым.

Н. ГАЛЬПЯРОВІЧ. Бяда ў тым, што цяжка знайсці той крытэры, каб быць упэўненым, што выдаецца напраўду добра, вартая увагі кніга. Ёсць жа “Бібліятэка часопіса “Маладосць”, яшчэ нешта. Але і там вялікіх адкрыццяў няма. Няма і тых крытыкаў, якія б казалі, хто з маладых чаго варты. Новыя імяны застаюцца незаўважанымі — няма ні дакораў, ні пахвальбы.

А. ХАДАНОВІЧ. Да таго ж, вельмі рэдка бывае, калі сталы літаратар, пісьменнік ці крытык пяцідзесяці-шасцідзесяці гадоў, звяртае ўвагу на літаратурныя спробы маладых. Найчасцей крытыкі і аўтары ў сваіх густах і прыхільнасцях не выходзяць за межы свайго пакалення.

Г. КІСЛІЦЫНА. Можна ляць крытыкаў — не заўважаюць, не пішучы. Аднак на сённяшні момант у нас ёсць толькі адзін крытычны часопіс — “Архэ-Скарына”, які існуе, дарэчы, без дзяржаўных датацый. Калі я чарговы раз чытаю пра тое, што ў нас крытыка знікае як жанр, заўсёды думаю, чаму яна яшчэ жывае — пры такіх мізэрных ганарарах. Крытыкам пара пісаць артыкулы ў верхах — чамусьці лічыцца, што рыфмаванне вымагае большых разумовых высілкаў, чым аналіз чужой творчасці. Аднак калі паэт можа быць самавукам, дык быць крытыкам без адукацыі немагчыма. Зноў жа, крытык не можа, як паэт, сказаць, калі нешта не атрымалася: “А гэта творчы эксперымент!” Між тым, патрэбен не толькі прафесіяналізм, але і натхненне.

Шкада будзе, калі мае маладыя калегі, безумоўна, таленавітыя людзі, кінучы пісаць, “абламаньня” першымі ганарарамі.

Н. ГАЛЬПЯРОВІЧ. Аднак і на Захадзе мала хто жыве з літаратуры... Ёсць гранты, ёсць фонды, якія падтрымліваюць некамерцыйныя праекты. У нас жа іншая сітуацыя. Мы не можам чакаць матэрыяльнага дабрабыту ад літаратуры. Мы знаходзімся на ўзроўні асветніцтва і ад нас патрабавецца ахвярнасць. Я не кажу, што гэта добра. Аднак трэба прызнаць, што мы апынуліся ў віртуальнай сітуацыі... М. ТЫЧЫНА. ...дзе і рынак, і дзяржава. Заўважу, Нобелеўскі лаўрэат І. Бродскі

ў найлепшым выпадку цікавы эстэтычны эксперымент. Таму і літаратура там запатрабаваная меней, тады як у нас амаль кожны носыбіт беларускай мовы ёсць патэнцыйны спажывец літаратуры.

Н. ГАЛЬПЯРОВІЧ. Я таксама веру ў аптымістычны лёс літаратурнай Беларусі. Пісьменства ў нас — гэта служэнне, служэнне ідэі, ідэалу... Гэта ўзвышае. Мы слаўныя не ультрафармальнымі пошукамі, хоць я заўсёды буду іх падтрымліваць, а духоўным пачаткам, які пазначыў усю славянскую літаратуру.

А. ХАДАНОВІЧ. Не славянскую, бо шмат хто сёння бессаромна спекулюе на паняцці “славянскі” (чытай — “усходнеславянскі”). Я хутчэй казаў бы пра пэўныя каштоўнасці, якія — вельмі ўмоўна — можна акрэсліць як цэнтральна-еўрапейскія. Мы жывём — і дзякаваць Богу! — пэўнымі стэрэатыпамі. У Польшчы альбо на Украіне па-ранейшаму вераць у тое, што, апрача матэрыяльных выгод, існуюць яшчэ духоўныя, а лепш сказаць — інтэлектуальныя запатрабаванні. Шчыра разумею польскіх калег, якія ганарацца тым, што кожны год на іх мову перакладаецца безліч замежнай літаратуры — і высокай таксама.

Але як жа мала мы ведаем адзін аднаго! Так, у львоўскай газеце, апаўдаючы пра вечарыны беларускай паэзіі, маім прызвічам падпісалі вершы У. Арлова і вельмі здзіўляліся пратэстам, маўляў, якая розніца? Нават у суседняй Украіне пра нас амаль нічога не ведаюць, што ж казаць пра Еўропу. А адбываецца гэта яшчэ і таму, што тыя, хто выяжджа сёння за мяжу, найчасцей прэзентуюць адно творчы асяродак, блізкі сваім інтарэсам.

М. ТЫЧЫНА. Гэта паказчык агульнага ўзроўню нацыянальнай самасвядомасці.

Н. ГАЛЬПЯРОВІЧ. Саюз у дадзенай сітуацыі бяспільны. Дзіўлюся, як часта нашыя пісьменнікі, апынаючыся за мяжою, быццам забываюць пра літаратуру, прадстаўнікамі якой з’яўляюцца. Асноўны прычыны: “Акрамя мяне — нікога”. Аднак жа зразумела, што і яго ўласная вартасць залежыць ад моцы літаратуры той краіны, якую ён прадстаўляе. Гэта праблема і “аксакалаў”, і маладых, якія лічаць: “Літаратура пачынаецца з мяне”.

М. ТЫЧЫНА. Урэшце, гэта эканамічна выгадна — прапагандаваць нацыянальную літаратуру.

Г. КІСЛІЦЫНА. Мне здаецца, што праблема з узаемапаразуменнем звязаная не толькі з недастатковай рэкламай ў прапагандай, але і з тым, што за той параўнальна невялікі ў гістарычным маштабе адрэзак часу, які наша рэспубліка пражыла ў адноснай самастойнасці, літаратуры краін-суседак значна змяніліся. Да прыкладу, маладыя латышы былі вельмі здзіўленыя папулярнасцю такога жанру, як перформанс. У іх мода на перформансы сышла ўжо пару год таму... Вядомы расійскі канцэптуаліст Д. Прыгаў, які нядаўна прыязджаў у Мінск, слухаючы “справаздачы” нашых маладых літаратараў аб праведзеных ім акцыях, са шкадаваннем спытаў: “А ці ёсць сродок вас тых, хто займаецца толькі паэзіяй?” І дадаў: “Як бы гэта было добра!” Мне здаецца, ёсць пэўная небяспека ў тым, што нашы літаратары вяртаюцца да сінтэтычных відаў мастацтва.

Н. ГАЛЬПЯРОВІЧ. Раздзямванне прэсай актуальнасці перформансу трохі “зрывае” агульную карцінку. Аднак усё ведаюць сапраўдную вартасць гэтых з’яў.

А. ХАДАНОВІЧ. Усё залежыць ад творчай асобы. Ёсць таленты, якія могуць дазволіць сабе «сінтэтычныя віды мастацтва». Так, Л. Вольскі займаецца адразу некалькімі рок-гуртамі з рознай эстэтыкай і піша нядрэжныя

вершы і добрую прозу. Альбо С.Мінскевіч... Спявае песенькі, якія, дарэчы, вельмі падабаюцца дзецям. І ён жа — сумленны перакладчык. Я сустракаўся з меркаваннем, што спявак-бумбамлітавец не можа быць добрым перакладчыкам "Дзядоў" Міцкевіча — не тая, маўляў, ступень адказнасці. А гаворка бадай што адно пра розныя жанры, і яшчэ невядома, які з іх вымагае большага таленту, руплівасці ды вынаходлівасці.

З іншага боку, калі паэт і рок-спявак у адной постаці выглядае яшчэ натуральна, дык постаць мастака-перакладчыка (і абедзве іпастасі — з прэтэнзіямі на прафесійнасць) выклікае падазрэнні. На сёння ў маладых мастакоў і літаратараў адчуваецца нястача пэўнай школы, пэўнага набору навыкаў свайго рамяства. Цэлае пакаленне твораў раптам адчула сябе гэтакім Журдэнам, які, як вы памятаеце, аднойчы даведаўся, што гаворыць прозаю. Значыць, кожны можа размаўляць прозай, кожны можа маляваць... Але ж верлібр у вершы альбо, скажам, абстрактная выява ў жывапісе адно здаюцца лёгкімі, а на праўду патрабуюць не толькі натхнення, але і прафесійнасці.

Н.ГАЛЬПЯРОВІЧ. Мой сябар — прафесійны мастак — проста з жахам расказвае пра людзей, якія прыходзяць у выяўленчае мастацтва, не маючы аніякай мастацкай падрыхтоўкі. Я таксама лічу гэта дыскрэдытацый жанру, мастацкім хамствам. Восць тут і патрэбны крытыкі!

Г.КІСЛІЦЫНА. Мне здаецца, што танная папулярнасць, якую дае маскультура, і перфоманс у прыватнасці, дрэнна ўплывае на фарманне густаў. Як многа было на семінары пародыі і падробак пад В.Жыбуля!

А.ХАДАНОВІЧ. Нешта я не бачу тых, хто зрабіў бы паспяхова падробку пад жыбулеўскія паліндромныя паэмы.

Г.КІСЛІЦЫНА. Гэта і яго бяда. Жыбуль спрабаваў чытаць на публіцы больш сур'ёзныя творы, і выявілася, што яны не запатрабаваныя.

М.ТЫЧЫНА. Жыбуль вельмі таленавіты. Яго аднафамілец — літаратуразнаўца — некалі напісаў пра трагічнае, ды так, што ў нас і праз сто год так больш не напішуча. Але гэтага ніхто не заўважыў. Гэта наш агульны ўзровень — адсутнасць элементарнай культуры.

А.ХАДАНОВІЧ. Пару слоў у абарону маладога пакалення літаратараў. Мы самі тут папранулі яго: а) у недастатковай філалагічнасці, б) у нешанаванні традыцый, в) ва ўсёдазволенасці. Так, гэтыя аўтары на праўду менш ад папярэдняй чытаюць беларускіх класікаў і старэйшых сучаснікаў. Аднак ёсць і адваротны бок медала: гэтыя аўтары відавочна больш ад папярэдняй «падкаванія» ў сусветным, насамперш — сучасным замежным мастацтва. Так, з'яўляюцца тыя, для каго, скажам, слова «Гіль» выклікае асацыяцыі не толькі з псеўданімам беларускага літаратара, але і з прозвішчам французскага паэта-сімваліста. Шмат аўтараў пасляхова пачалі перакладаць замежную літаратуру. Згадваю Міхася Баярына, перакладчыка Кіплінга і Паўнда, Віктара Жыбуля, які займаецца сучасным амерыканскім вершам, Вальжыну Морт, што ўдала абеларусіла У.Блэка, Андрэя Скурка, які перакладае сучасную ўкраінскую літаратуру, Міколу Шакеля, што перакладае з французскай.

Гэта найлепшыя з маладых, а графаманы, я лічу, заўсёды будуць невукамі.

Г.КІСЛІЦЫНА. У мяне такое ўражанне, што ўвесь час гучаць адны і тыя самыя іменны... Восць жа, збіраю на семінар пяцьдзесят чалавек, а, акрамя Жыбуля, гаварыць няма пра каго!

Н.ГАЛЬПЯРОВІЧ. Дадам. І.Дарафейчук, А.Аляксандраў, А.Храпавіцкі — гэта толькі тыя, хто пленна займаецца перакладамі з замежных моваў.

М.ТЫЧЫНА. С.Сматрычэнка, В.Буйвал... **А.ХАДАНОВІЧ.** Максім Шчур, які перакладаў Бэкета і Грабала.

М.ТЫЧЫНА. Мы скардзімся, што маладых не чытаюць. Мне ж здаецца, што існуе агульная праблема інтэрпрэтацыі — тут і класікаў належным чынам яшчэ не расчыталі.

Н.ГАЛЬПЯРОВІЧ. Пры ўсім дэмакратызме поглядаў, свабодзе ацэнак, мы інстынктыўна хочам расставіць усіх па сваіх месцах — гэта нумар адзін, а гэты нумар пятнаццаць. Асабліва здзіўляе гэта ў маладых. Мы ўсё яшчэ не можам адарвацца ад казармы. Аднак менавіта свабода дае магчымасць выпрацоўваць агульныя крытэрыі.

Пры ўсёй амбіцыйнасці, без якой, напэўна, немагчыма змена пакаленняў, маладым варта памятаць, што можна застацца найлепшым у двары, у сваёй вузкай тусоўцы, калі не будзеш дбаць пра агульнае. Пры ўсёй неаднароднасці мы павінны быць разам, інакш мы ператворымся ў смешных людзей, што дзеляць п'едэсталь.

М.ТЫЧЫНА. Зразумела псіхалагічна, што маладое пакаленне супрацьстаўляе сябе папярэдняму. Аднак варта задумацца і пра тое, што 99 працэнтаў усякай літаратуры складаецца з традыцый. Гэта значыць, наколькі ў табе загаворыць традыцыя (а традыцыя — гэта перадусім мова, народ, які карыстаецца гэтай мовай), настолькі ты паэт. Калі няма народнасці, глыбіні гістарычнага мыслення, метафізічнай глыбіні, то хутка знікне і папулярнасць.

Тады ў народа ёсць паэты, Калі ў паэтаў ёсць народ.

А.ХАДАНОВІЧ. У адказ застаецца хіба што працытаваць кагосьці з маладых:

Напэўна, трэба кінуць звячку У статыі адбіваць насы.

Ну чым не доказ шанаўлівага стаўлення да традыцый?

"Бібліятэку часопіса "Маладоць" за сёлетні год гонар адкрыць выпай Уладзіміру Гаўрыловічу, кніга прозы якога "Забранае шчасце" стала студзеньскім выпускам яе і адначасова 151-м з часу выхаду гэтай серыі, якая, як вядома, выдаецца з сярэдзіны 1988 года. Безумоўна, выхад "Бібліятэкі..." — з'ява на Беларусі унікальная. Падобныя спробы рабіліся, праўда, і некаторымі іншымі выданнямі (з дзяржаўных — рэдакцыйнага часопіса "Вожык", ды, як кажуць, калі тое было), але менавіта "Бібліятэка часопіса "Маладоць" выйшла ў наш суровы час і паранейшаму радуе дванаццацігоднімі ў год. Прыемна і тое, што часта сустракаеш у ёй зборнікі, што сведчаць аб таленце аўтараў.

Уладзімір Гаўрыловіч якраз і адносіцца да такіх. Нягледзячы, як для празаіка, досыць малады ўзрост (нарадзіўся ў 1967 годзе ў вёсцы Вячын Жыткавіцкага раёна), ён паспеў звярнуць увагу сваімі публікацыямі ў той жа "Маладоці", у іншых рэспубліканскіх перыядычных выданнях. Ды і першая кніга У. Гаўрыловіча "Споднія яблыкі" атрымала належны рэзананс. Праўда, далёка не ўсе жадаючыя маглі з ёй пазнаёміцца, бо выйшла ў Жыткавічах, але ў друку з'явілася некалькі станоўчых водгукаў, па якіх можна меркаваць, наколькі У. Гаўрыловіч — самабытны празаік. Дый прамова "Святло роднай зямлі, цяпло добрых людзей", напісаная Уладзімірам Саламахам, які па сутнасці і адкрыў У. Гаўрыловіча, сведчыць, што ў асобе гэтага маладога пісьменніка мы маем перспектывага аўтара. А што гэта і сапраўды так, сведчыць і новая кніга У. Гаўрыловіча.

Складаецца яна з дзвюх апавесцяў — "Забранае шчасце" і "Дзе ты, доля?", звязаных агульнымі героямі, таму, бадай, ёсць падставы гаварыць пра іх як пра адну мастацкую рэч, а калі дакладней — пра невялікую дылогію, падзейна звязаную са складанымі паслярэвалюцыйнымі гадамі. Час, які, калі глядзець на ўсё з вышыні нашых сённяшніх дзён, больш чым далёкі. Скажаць папраўдзе на пачатку нават з'яўлялася нейкая асцярога, якая выклікала заканамернае пытанне: "А ці трэба было У. Гаўрыловічу варушыць тое даўняе, пра што ён ведае ў асноўным з кніг, а яшчэ з расказаў старых людзей, ды і то часцей не з першых вуснаў, бо столькі часу мінула і ў жывых засталіся толькі адзінкавыя сведкі?" Але як з'яўлялася гэтая асцярога, так і адпрэчвалася, бо каму, як не маладым аўтарам, пазбаўленым ідэалагічнай зашторанасці, брацца за гэтую няпростую тэму?! Каму, як не ім рухацца далей у асэнсаванні яе?! І брацца за тыя жыццёвыя пласты, што папярэднікамі па розных прычынах не былі ўзяты. Выпісваць персанажаў, якія вылучаюцца яркай індывідуальнасцю, а калі ў чымсьці і падобны на ранейшых літаратурных герояў, то не будзем забываць, якім бы складаным, шматгранным і непадобным жыццём ні з'яўлялася, усё ж у ім ёсць шмат агульнага і ў людскіх лёсах, і ў паводзінах... Тым больш, калі пісьменнік паспеў адчуць, што прыслушаецца ў яго рукаў і жадае пісаць яшчэ лепш, больш псіхалагічна выразна.

А што гэта ў дачыненні да У. Гаўрыловіча і сапраўды так, пераконваюць першыя ўжо старонкі апавесці "Забранае шчасце", калі адразу, нека прымкметна акупаючы ў сабе палескую стыхію. І разумеш, што ўсё гэта У. Гаўрыловічам — непрыдуманнае. Не ў тым сэнсе, зразумела, што ён не дае волі мастакоўскай фантазіі. Непрыдуманасць іншага кшталту, бо перад намі само жыццё. І персанажы, узятыя з гэтага жыцця. А яшчэ, што асабліва важна, У. Гаўрыловіч піша пра тое, што ўнутрана перажыў. Не з'яўляючыся

ўдзельнікам даўніх падзей, ён як бы адчувае іх нутром.

А таму і адчувае, што ўсё гэта для яго роднае, блізкае, дарагое з маленства. Нарадзіўшыся на Жыткаўшчыне, на Палессі, ён з гэтым кутком ніколі не развітаўся. Працаваў настаўнікам, дырэктарам школы, цяпер рэдагуе жыткавіцкую раённую газету "Новае Палессе". Піша пра сваіх землякоў. Адштурхоўваючыся ад таго матэрыяла, які ў многім і на паверхні ляжыць, але яго трэба ўмела сістэматызаваць, адабраўшы тыповае, найбольш важнае, што і дазваляе быць дакладна праўдзівым ва ўсім.

Праўда ж, у разуменні У. Гаўрыловіча, удалае спалучэнне двух яе пластоў — жыццёвага і мастацкага. І такое спалучэнне персанажаў, што дазваляе як бы адчуць іх непасрэдную прысутнасць сярод нас. Нібыта яны і "недалёка" ад цябе. Не ў іншым часе, а ў дні сённяшнім. З той хіба розніцай, што ўчынкi, паводзіны іх, канечне ж, не сучасныя, а іншыя, адэкватныя таму часу, у якім яны жылі, любілі, шукаючы сваё чалавечае шчасце, усё больш пераконваючы, наколькі яно нядоўгае. Дый часцей мусілі канстатаваць — з болем, са скрухай: шчасце там, дзе нас няма. Гэта было страшнае прызнанне, яно працівілася ўсёй іхняй натуре, толькі ад рэальнасці нікуды не ўцячэш. Гады, якія яшчэ нядаўна мы ўспрымалі адно як вялікія сацыяльныя зрухі, што вялі да новага радаснага жыцця, былі перыядам ломкі таго спаконвечнага, трывалага, надзейнага, без чаго чалавек перастае быць чалавекам.

Мастакоўская ўдача У. Гаўрыловіча — галоўны герой апавесці Рыгор Расевіч. Псіхалагічна-праўдзівымі атрымаліся і іншыя персанажы (для прыкладу бацька Рыгора Іван Расевіч, стары Аскерка, каханая Рыгора Верка Арцёмава і іншыя), але менавіта праз вобраз Рыгора пісьменнік аб'ектыўна прасочвае працэсы, што прыводзілі да карэнай ломкі ў лёсах людзей ад зямлі. Адрываючы іх ад гэтай, пазбаўляючы тым самым галоўнага апірышча, ператвараючы іх у ізголяў. І ўсё таму, што людзі гэтыя не ўпісаліся ва ўсё тое рэгламентаванае, што зводзілася да ідэалагічных догмаў, а яны, канечне ж, не ўлічвалі індывідуальныя якасці чалавека.

Рыгор Расевіч любіць зямлю, на якой узгадаваўся. Яму блізкая стыхія, родная з маленства. Яму падабаецца сялянская праца — дарэчы, У. Гаўрыловіч вельмі хораша паказвае, як хлапец ідзе з касой. Здаецца, не траву косіць, а далучаецца да нечага пазычанага. Але Рыгор непадобны на тых, хто падынаўшыся з зямлёй, з-за яе не бачыў свету. Ён хоча сам вырашаць, як жыць і з кім жыць. Тым самым у апавесці "Забранае шчасце" ўзнікае канфлікт сына і бацькі. Іван Расевіч працівіцца, каб Рыгор браў у жонкі Верку Арцёмаву, якую хахае. Прычына зразумелая: не хоча, каб прыйшла ў хату галадранка. І Рыгор падаецца бацькавай настойлівасці, асабліва пасля таго, як той катэгарычна заяўляе: "Возьмеш Ядзю. Гэта я скажу! Вяселле будзе праз нядзелю якую, падабаецца гэта табе ці не. Калі не па-мойму — сідзі з селішча. Адцурваюся... Богам клянуся — так будзе!.."

Вобраз Расевіча-старэйшага таксама "злеплены" праўдзіва. Іван Расевіч — з сялян, якія любіць працаваць. Яго філасофія — філасофія ад зямлі: "Адно толькі стары хутаранец ведаў праўду, паўтараў пра сябе, як малітву: "Больш будзе — больш застанецца. Жыць трэба, есці трэба штодня, працаваць трэба, а засядаць узімку каля печы трэба ды мітынгаваць каля жонкі..." І не заўважае, што са сваім стаўленнем да жыцця прамерна архаічны. Але такой бяды,

што перабірае, як кажуць, меру ў працы, калі з-за яе свету белага не бачыць. Горшае ў іншым: Іван Расевіч не зважае, што так, як жыў дагэтуль, жыць нельга. А каб і хацеў, дык не дадуць яму. Не дасць старшыня арцелі Гаўрыльчык — "бабнік, п'яніца і гультай". Не дасць старшыня сельсавета Мірончык, які, магчыма, чалавек і небагі, але слепы выканаўца загадаў, якія паступаюць зверху ды і зацывлены на ідэалагічных догмах.

Трагедыя Расевічаў у тым, што яны жывуць у пераломны момант. А гэта, як відаць з твораў У. Гаўрыловіча, і трагедыя ўсяго сялянства, якое не адцуралася зямлі. Зразумела, тым самым нічога новага пісьменнік не гаворыць. Важна іншае: У. Гаўрыловіч глядзіць да паслярэвалюцыйнага падзеі вачыма чалавека, вельмі далёкага ад іх і дасягае пры гэтым вялікай праўдзівасці. А гэта сведчыць на карысць таго, што літаратура на новым сваім вітку, звяртаючыся да мінулага, імкнецца больш дэталёва асэнсаваць яго. Адначасова пашыраюцца і прасторавыя межы. Прынамсі, да У. Гаўрыловіча нешта падобнае пра гэты рэгіён чытаць не даводзілася, што само па сабе таксама важна.

Да месца сказаць і аб тым, што пісьменнік добра ведае мову, нярэдка карыстаецца дыялектызмамі, але не злоўжывае імі. Уводзіць у мастацкую канву твораў толькі ў тым выпадку, калі хоча падкрэсліць адметнасць гаворкі таго ці іншага персанажа, лепш перадаць саму палескую стыхію. Уражваюць і старонкі, на якіх паказаны побыт-палешукоў. Найперш моладзі, якая, захоўваючы даўнія традыцыі, імкнецца да новага жыцця.

А ўвогуле, У. Гаўрыловіч піша так, што з даверам ставіцца да жыцця персанажаў. Ён належным чынам выкарыстоўвае і адступленні, якія найчасцей нейзаконныя, але сустракаюцца і звароты самога аўтара, што дазваляюць і яму і чытачу "прысутнічаць" у тым часе: "Дрэвы не ведалі — адкуль ім ведаць? — што ў гэтых закаханых, якія раптам заявіліся сюды, пастаялі нядоўга каля разваленага плота і зніклі гэтак жа нечакана ўначы, каханне нарадзілася з бяды, якая іх звязала, парадзіла, і што яны мелі самае непасрэднае дачыненне да гэтага былога людскога паселішча, да тых людзей, якія — сад памятаў — жылі тут".

У каханні Рыгора Расевіча і Веркі Арцёмавай, якая, не зважаючы ні на што, не згасла, пры жаданні, лёгка знайсці паралель у слаўтай "Палескай хроніцы" Івана Мележа. Пры жаданні можна адшукаць і яшчэ некаторыя калізіі, якія ў чымсьці паўтараюць раней прачытанае, а значыць могуць успрыняцца другасным. І ўсё ж, думаецца, не трэба на гэтым засяроджваць увагу, бо не яно галоўнае ў апавесцях.

Галоўнае ў тым, што кнігай "Забранае шчасце" У. Гаўрыловіч яшчэ раз засведчыў аб сабе, як аб празаіку цікавым і перспектывным. Грэшным чынам думаецца, што, мажліва, з цягам часу мы сустрэнемся яшчэ з Рыгорам Расевічам. Ва ўсякім разе апавесць "Дзе ты, доля?" па сутнасці завяршаецца шматзначным шматкроп'ем. Рыгор пакідае мясціны, у якія завітаў, уцёкшы з-пад варты. Разумею: чужы ён тут. Верка, якая чакае ад яго дзіця, знайшла сябе мужа, таго самага Ігната, які не так даўно кахаў сястру Рыгора. Але, безумоўна, самому У. Гаўрыловічу відней: звяртацца ў далейшым да сваіх герояў ці на гэтым паставіць кропку.

Урэшце, недасказанасць у пэўным творы нярэдка гаворыць куды больш, чым тады, калі ўсё раскладзена па палічках.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Поўня — не толькі апошняя квадра месяца...

Сёння мала пішуць пра пазычаныя пакаленні, мала складаюць творчых партрэтаў пазтаў маладзейшага веку. Сцвярджаюць, што, маўляў, вінавата ў гэтым сучасная літаратурна-мастацкая крытыка, — справа дарэчная. Вінаваты ўсе разам — і крытыка, і літаратурны працэс увогуле, і грамадства, і, відавочна, паззія яшчэ ў большай ступені. У 1958 годзе крытык Рыгор Бязозкін выдаў адной кнігай ("Паззія праўды") адразу чатыры творчыя партрэты — Петруся Броўкі, Аркадзя Куляшова, Максіма Танка, Пімена Панчанкі. Хіба што аднаму з герояў — Броўку — споўнілася паўвека. Астатнія, лічы, роўна сённяшнім Леаніду Галубовічу, Леаніду Дранько-Майсоку, Міколу Мятліцкаму, Галіне Булыцы. Хто і калі напіша кнігі пра іх?

Яшчэ дзесяцігоддзе плённай творчай работы — і варта было б кнігай-партрэтам расказаць чытачу пра пазта Міхася Скоблу, разважаць над здзейсненым ім на ніве прыгожага пісьменства, асветніцтва ўвогуле.

Мяркуем самі. У 1990 годзе выйшаў яго першы вершаваны зборнік "Вечны Зьніч". Пасля, у 1994, кніга вершаў "Вочы Савы". У 1998 годзе — кніга вершаў для дзяцей "Камень-перунок". У 1999-м зборнік гістарычных эсэ нарысаў і артыкулаў "Дзяржаўнікі дыярыюш". А крыху раней — у 1993 — кніга літаратурных пародыяў "Розгі ў розніцу". І кожнае з выданняў засведчыла: М. Скобла —

сталы, прафесійна сфарміраваны літаратар. Болей таго: у кожнай з кніг — новы творца.

Як і ў апошняй, дарэчы, з кнігі вершаў, што з'явілася ў "Беларускім кнігазборы". А назваў яе М. Скобла "Нашэсце Поўні". З анатацыі да выдання: "Поўня толькі апошняя квадра месяца; але й шматзначны панятак-вобраз у сусветнай культуры. І калі ўдзень, паводле вызначэння класіка, "нам сонца асьляглася вочы", то начно пароў таямнічы сусвет прамаўляў да нас галасамі найбліжэйшых зорак і паказваў нам фрагменты надрэальных космавізіяў на круглым экране поўні". За шматзначнасцю і, здавалася б, выкручастасцю асэнсавання вобраза поўні — пазычанае, дакладнае ўсведамленне рэальнага жыцця, вызначная спроба асэнсаваць тыя з'явы, што кіруюць намі сёння, што прагназуюць нас, заўтрашніх.

Сярод іншых уражлівых твораў кнігі ёсць і такі — "...Рака Беларусь..." Прачытайце. Цытаваць яго частку, вырываць нешта з кантэксту — не мае сэнсу. У вершах аўтара, М. Скоблы, а значыць і пэўнай часткі беларускай грамады — пагляд на Беларусь, на наш народ. Хаця ў прынцыпе і ўся кніга "Нашэсце Поўні" і ёсць гэты пагляд. Перагарніце старонкі — і мо станеце болей відучымі...

Кастусь ХАДЫКА



“Зялёная рутвіца”

Людміла Кебіч родам з гарадскога пасёлка Краснасельскі Ваўкавыскага раёна. Нарадзілася ў сям’і настаўнікаў, скончыла адукацыю ў тэатральнай школе Маладзечанскага музычнага вучылішча і філалагічны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працуе выкладчыкам музычна-тэатральнага дысцыплін і намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце Гродзенскага вучылішча мастацтваў. А яшчэ Л. Кебіч — чалавек, па-сапраўднаму ўлюбёны ў родную мову, песню. З вершаў выступала ў газетах “Чырвоная змена”, “Сям’я”, “Наша слова”, “Гродзенская праўда”, часопісах “Маладосць”, “Беларусь” і іншых перыядычных выданнях. Аўтар кнігі вершаў “Па музычных законах”, што выйшла ў 1996 годзе.



Слова “музыка” ў назве значыцца невыпадкова. Некаторыя вершы Людмілы Антонаўны пакладзены на музыку Віктарам Войцікам, Алегам Елісеенкавым, Ядвігай Паплаўскай... А ў першую чаргу яе мужам Генадзем Кебічам. Дарэчы, яны прадстаўлены ў зборніку “Чароўны лістапад”, які пабачыў свет у 1998 годзе. І вось новая паэтычная кніжка Л. Кебіч “Зялёная рутвіца”, якую выпусціў Беллітфонд. Выходзячы на сустрэчу з чытачом, аўтар прызнаецца: “Паэзія — гэта не толькі адзін з відаў мастацтва. Гэта — асобы строй душы, лад жыцця. Для мяне паэзія — своеасаблівае душасховішча, скрынка на боль, скарбонка надзей, свята на кожны дзень. А калі так — мы разам”. У вершы ж жарт — такое прызнанне: “Я ў натоўпе гэтым смешным // ад усіх варон бялей... // Апранаюся — у вершы, // і лічу, што гэта — цяплай”. Ды ў кожным жарце, як кажуць, часцінка ісціны. Ад вершаў Л. Кебіч сапраўды цяплай. І не толькі ёй самой. Радкі, калі яны напісаны шчыра, саграваюць і чытацкую душу. А такіх вершаў у Л. Кебіч нямае. Знешне, як быццам, і не кідкіх, але не пазбаўленых свежасці ўспрымання рэчаіснасці, уменнем адчуць жыццё і задумацца над жыццём, здатнасцю стварыць уражлівыя паэтычныя малюнкi. Пра што б ні пісала Л. Кебіч, яна імкнецца заставацца адкрытай перад светам і людзьмі. Яе лірычная гераіня з людзей, якія ўражлівыя, але і з нязменным жаданнем падзяліцца з тым, што на душы, з іншымі. А гэта таксама адно з праяўленняў чалавечнасці. Нельга не адчуць і знітанасці з роднай зямлёй. Той цеснай павязі, што пачынаецца яшчэ ў маленстве і з гадамі не парываецца, а, наадварот, становіцца больш моцнай. І шчасце ў тым, каб пастаянна памятаць пра гэта.

Глыбокім роздумам напоўнены вершы, што так і называецца — “Шчасце: Не прыпадайце да зямлі вясной, калі яна цяжарная жыватай, ільном блакітным, белымі садамі Не прыпадайце да зямлі вясной. “Не прыпадайце да зямлі” паэтэса заклікае і зімой: “...яна ў халодныя сумёты схвае ўсе адвечныя турботы... Просіць не рабіць гэтага “восенскай парой”: “яна ж увосень, нібы парадзіха: паробіць справы, стане лёгкай, ціхай... А вось у пару зямной непаўторнасці можна:

І толькі летам можаце прыпасці: дымак вяцісты, цёплы і прыгожы, прыняўшы боль, яна вам дапаможа, і вы адчуеце, якое гэта шчасце — нарзіце да зямлі сваёй прыпасці! Нават у традыцыйных матывах ёсць у Л. Кебіч сваё. Як, для прыкладу, у вершы “Верасень”:

Адзінае жыво залатое, запалалі агнём верасы. Вецер пахне духмяным настоем летніх зёлак і золкай расы.

Гучна будучы гумовікі квакаць на разлеглых жыццёвых шляхах. І жураўкі самотныя плакаць — адлятаць ім у вырай на днях.

У асобных вершах моцная фальклорная аснова, а гэта таксама сведчыць аб тым, што аўтар “Зялёнай рутвіцы” ў сваёй творчасці ідзе ад таго вечнага, што з цягам часу застаецца духоўным апірышчам. Падобныя матывы гучаць і ў творы, які даў назву кніжцы. Істотна і такое прызнанне Л. Кебіч: “Я рыфмаў модных не шукаю, // бо тыя ў мове — чужакі. // Я з родных слоў вянкi звяваю... А пацвярдзенне таму таксама ў лепшых вершах зборніка.

Міхась ГЕНЬКА



Споведзь

Крык развінае крылы на ўсе бакі небасхілу, і ападае, спрахлы, у нетры страху.

І я, непрытомны, прымрою раптоўна: то душа твая беспрытульная вусціш драгуе: “Ратуй мяне!..”

Дванаццаць свечак на куце, і кожная — згарае, а велізарны смутны цень на хату наступае.

Ратуе толькі нас агонь — гарачы, аж балючы. І гэты сон вякоў спакоў трываць, трываць нас вучыць.

Двое стаялі ля Вышняй Брамы, насустрач Анёл ім выйшаў: “Вы хто?” — “Мы шукаем праўды, але не зямной, а вышняй”.

І вось Анёл аднаго паклікаў: “Ідзі, для цябе адчыняю Браму!” І той увайшоў у праём. І знік ён, І ўслед яму гучала: “Абраны...”

Алесь БАБАЕД



Жыву сярод людзей

Жыцця адмерана палова, А быццам бы і не даўно Глядзела ноч не так сурова У хатняе маё акно.

А за зялёнаю вярстою, Дзе колісь мой згубіўся след, Калыша ніва збажыною І закалыхвае сусвет.

Бы крамануў крумкач крылом — Сарваўся чорны цень з пралому, Што між аблокаў над сялом, І выцяў звар’яцела гromам.

І гнаў мяне злавесны дух, Душу маланкі праціналі, І песні парастак патух, А дабрадзеі замаўчалі.

Жыву сярод людзей У радасці і ў горы.

“Чаму? — запытаўся пасля нябога. — За Брамай — якаясь тайна?” Анёл прашптаў: “Там няма нічога...” І зарыдаў адчайна.

Час

Час распачаць размову зноў пра чорны вецер і пра зоры, пра неспазнаны водар сноў, пра нашых крозаў ілюзорнасць.

Хай вечар нам дае спадзеў на тое, што не стрэнем звады, што ні ў кайстрышчы, ні ў вадзе не знікнуць нашыя пагляды.

Мы маем сёння што сказаць — згадаць былое мы павінны. Пакой наш будзе асвятляць праменнае сярво ўспамінаў.

Няхай імглоў засланы дол, і мы — адзіныя ў сусвеце — на шчасце ад багоў дазвол мы хутка, вельмі хутка мецьмем.

Дзеі

датыкаюся да вытокаў блытаюся ў нябачнай сетцы драццею атручаны чаканнем абуджаюся прасвятлены цемраю

выкоўваюся з абдымкаў сну выкоўваюся у бяссонне аддаю даніну бяссэнсіцы гукаю ў пустой прасторы

змагаюся да знямогі трымаю тайну маю надзею на жыццё

Паэты

Шукай, гукай, самотны пілігрым, блукай сярод натоўпу, ды акрым пустых вачэй і марнай мітусні не згледзіш анічога, і вясны квітнеючай святло не ўсцешыць больш, бо навакол — скразны, пякучы боль, і свет асуджаны на вечны здзек, а ты — святы, ды ўсё-ткі чалавек, табе баліць, табе, як нам, карціць наведць краму, пляшку там купіць, каб у “піўнушцы” бруднай за вуглом заліць свой смутак разам з сябруком, і ўспомніць маладосць, і прыгадаць Яе,

Жыву сярод падзей, Дзе слёз ліецца мора.

Ці грэшнік, ці святар — Хай строгі час рассудзіць, Калі жарствы цяжар Мае прыцісне грудзі.

У свой апошні час Я напашу: не злуйце, Як чым пакрыўдзіў вас, Даруйце мне, даруйце.

Алічога няма ў нас ад Бога. Бо ўсё менее святароў. На якую не ўзб’ёмся дарогу, Наламаем, па звычаі, дроў.

Ах ты, долечка, горкая доля! У душы ні святла, ні надзей. Па якому мы коцімся полю, Пакідаем старых і дзяцей?

На мяжы невыноснае стомы І счарнедай ад страху начы Колькі можна трываць? — Не-вя-до-ма! — Рэхам слова людское гучыць.

Як жаданае прагну я волі! Пра яе толькі словы наўкол Выйду ранкам у роднае поле І абрынуся крыжам на дол.

На бераг, спавіты туманам, ду, не спыняю хады. Па сцэжках даўно заараных Навошта іду я туды?

Мне вецер штурляе пад ногі Лістоты халодную медзь. А сэрца баліць да знямогі, А сэрца трывае ледзь-ледзь.

натхненне і красу пары тае...

Але працнешся ты ад п’яных кроз, і прадзярэ тваё нутро мароз, і змрочны бог сумненняў і трывог цябе распіне на ростанях дарог.


Споведзь — таемная павязь, якая нітуе таго, хто спавядаецца, і таго, каму спавядаюцца. Споведзь — гэта ахвяра, якая прыносіцца ў імя ачышчэння, у імя захавання адзінства душы і цела. Споведзь — дробязь, але яна адмыкае дух, узвышае годнасць, нараджае адвагу...

Народжаная сумленнем, споведзь — гэта неўсвядомленая сувязь з Богам.

Крыжам сэрбнай маладзік брыняе, расце і спеліцца, каб ветахам сканаць, Хто ён такі, навошта ён — не знае, не дадзена яму таго спазнаць.

І, непрытомны, сярод цьмы блукае, шукае, каб дзе назаўжды спачыць... Страчае зоры зрдзёў, і іх куляе адчайна ў чэрава сляпой начы.

Каханне нашае сыходзіла крывёю і барваю брыняў знямелы дол... Нас ахінаў сваім сівым сувоём туман маны А дым былых гадоў спльваў удалеч. З неба ж ашалела маланкі падалі, грывеў злавесна гром... І вось тады і хлынула залева, і змыла кроў, і зноў паўстала Ева абноўленым святлом, цяплом, дабром...



Апошні ўжос

Фота Я. КАЗЮЛІ

Вярэдзяць душу ўспаміны — Прычын для самоты стае. Глядзіць, нібы маці, Лічына З дакорам у вочы мае.

Ішлі святлыя па дарогах Айчыны нашае здавён. У сэрцах неслі вобраз Бога, Святло для хлебадайных дзён.

І сёння скрозь абсяг трывожны Самотны ўзыходзіць шлях. ...А мы святых спазнаць не можам, Пакуль яны не на крыжах.

Масты ў мінулае спалілі, У заўтра — збудаваць забылі... Стаю на беразе ракі. На тым баку — легенды, былі; На гэтым — жах, адчай людскі. Гняздзяцца ў сэрцы боль і сум. Па кім? Па чым? Па чалавеку.

Я ў хлауліва-звобны тлум Урос так, нібы ў ім адеку. А час мінае, і дажджы змываюць і сляды, і слёзы. На беразе маім з вады Папрокам узыходзяць лозы. Душа мая апошні круг Аднойчы зробіць на дасвеці... Уратуй яе ты, Святы дух, Нясі яе у паднябессе.

А-ва-ва!..

Па вузенькай сцяжынцы, параслай траўкай-мураўкай з ляткамі дзяцеліны, маладзенькая мама — самой не больш васемнаццаці — вядзе хлапчука гадоў гэтак каля аднаго з хвосцікам. Хвосцік той якраз і дае сынку права зыбацца на непаслухмяных ножках, улукаткі прасоўвацца то наперад, то назад і выказваць сваё захапленне гэтым пераадоленнем прасторы словамі, сэнс якіх можна перадаць прыкладна так: "А-ва-ва!.."

Тым часам з-за плота, абложанага крапівой і розным іншым чартапалохам, высюваецца галава з добрай усмешкай сівога дзядка і пахвалоў: "От жа малайчына! Так спраўна ідзе!" На што хлапчук, не то дзякуючы, не то запэўніваючы, што гэта для яго самая што ні ёсць дробязі, яшчэ гучней прамаўляе: "А-ва-ва!.."

Тут насустрэч падсунуўся і я, падняў утору руку, трошкі збочыў са сцэжкі і прывітаў: "А-ва-ва!.."

Што тут было, што пачалося! Зразу меў мяне малы — і "А-ва-ва" загучала на ўсе лады і адценні.

Нарэшце, кніга паэта набыла рэальныя рысы выдання. Гэта сталася напрыканцы стагоддзя. А выдавецкая паметка з датаю выхodu перасягала яго мяжу. І тут аўтар рашуча запратаставаў: кніга створана ў дваццатым стагоддзі, і толькі так, а не інакш павінны сказаць аб ёй выхадныя звесткі...

Гэтая інфармацыя — разам з песняю — перадавалася рускай рэдакцыяй радыё "Свабода", а мне прыгадвалася (па асацыяцыі з Паўлам Грушко) іншае імя — Карласа Шэрмана і мае сяброўскія радкі, выкліканыя яшчэ адным асацыятыўным мосцікам, як здавалася мне, не толькі гукавым:

Рыфмую Шэрмана з Машэравым...

*З якой нагоды цялы дзень
Сугучча да змяркання шэрага
За мною ходзіць, нібы цень?..*

Ах "шэр...", "машэр..." —

Не піў кашэрнага,

А ўжо шкрабецца рыфма ў сон,

Марскою галькай ціха шэрае

З душою добрай ва ўнісон...

А пры чым жа тут Павел Грушко? Дык жа — зноў яна: асацыяцыя.

у азалеую шыбу

стомлена-нецярпліва,

як перамоклую галыбу,

долу хутчэй звалішы

ношкі начы паганскай.

Злосны я устаў, ды спагадна

лес падказаў мне шумам

тое, што напишу я, —

мяккі гукапіс, што пераходзіць у нейкую ўсепранікаючую, амаль татальную рыфмоўку...

Так ідзе своеасаблівае спаборніцтва, турнір двух майстроў перакладу, у якім, здаецца, няма пераможаных; пераможца ёсць — гэта паэзія...

Тая самая, што і ў песні, дакладней, у вершы Паўла Грушко — на іспанскай мове, і ў ім усяго тры радкі:

*Жыццё маё,
Якое развясёлае і сумнае...
Ратуў мяне, Божа...*

Проста і здорава!.. А па асацыяцыі нагадваюцца словы яшчэ аднаго выдатнага паэта: "геніяльная прастата..."

З якой рукі на якую?..

Радкі гэтыя класічна-хрэстаматычныя — як узор мастацкай дэталі, якою

Васіль ЗВЁНАК



ЭЦЮДЫ

"А-ва-ва!" — іду, ступаю па зямлі.
"А-ва-ва!" — гляджу ў неба, дзе лёгкай хмаркай віражуюць ластаўкі: збіраюцца ў вырай.

"А-ва-ва..." — нічога пра гэта не знае малы, не здагадваецца, што наступае восень... Ды і што яму да восені, калі ў яго наперадзе столькі вёсен і летаў. Ён проста радуецца — і ідзе.

А-ва-ва!..

"Жыве..."

Ля чыгуначнага прыпынку "Зялёнае" на шапіку, які даўно не гандлюе, на ўсіх чатырох сценах — з якога боку ні зайдзі — прачытаеш выведзены крэйдой покліч "Жыве Беларусь!"

Не гандлюе — але працуе закінуты шапік!..

Тут жа, метраў праз пяцьдзесят, на плоце са старых дошак, праўда, нанова адгабляваных, накрэслена тое ж самае, але не зусім правільна і дакладна: "Я верую, і мне не так больно..." а рэмарку: хто іх вымавіў, гэтыя словы. Права першаснасці належыць Ніне Зарэчнай з чэхаскай "Чайкі". Але ёсць іншае права — права гэтага верша: ён успыхнуў, пачаткі яго — ад Лікі, герані кінатэатра па чэхаскіх матывах "Сюжет для невялікага сказа" (зноў жа — "Чайка"! Словы — адтуль...)

Першаснасць

І што пераважае? — ці, скажам, што пераважае: першаснасць фактычная альбо эмацыянальная, канкрэтная суаднесена з канкрэтнай сітуацыяй, момантам сардэчнага імпульса, штуршка нараджэння эннага сусвету?..

Так і застаецца перад вершам — па думцы, здавалася б, не надта, не палавому, сугучным эпіграфу, але па настроі — эмацыянальна-крэўным яму — так і застаецца пазначэнне: "Чэхаская Ліка..." — ёю апраўдана з'яўленне верша...

Асацыяцыі

Па радыё гучала песня ў выкананні групы "Квартал". Аўтар слоў — Павел Грушко, вядомы як перакладчык паэзіі з рускай мовы на іспанскую і з іспанскай на рускую. А вось яго ўласны паэтычны лёс (піша ён і па-руску, і па-іспанску) не ўспаны рукамі. Дастаткова сказаць, што адно толькі выдавецтва "Советский писатель" у свой час каля дзесятка разоў вяртала Паўла Грушко паэтычны рукапіс...

Карлас Шэрман — перакладчык беларускай паэзіі на іспанскую мову і іспанамовнай — на беларускую. І вось — знаёмства з яго арыгінальным творам — паэмай "Дождж у Каралішчавічах", напісанай па-іспанску і перакладзенай на рускую мову Паўлам Грушко і на беларускую Рыгорам Барадулным. У аснове твора ўгрунтаваны лёс лірычнага героя, маладога чалавека, які нарадзіўся далёка ад Беларусі, але тут, на гэтай зямлі, жылі яго продкі, і юнак сэрцам сваім, душою імкнецца сюды. Адчуванне роднасці з Беларуссю, а разам з тым усведамленне сваёй аднасці з простым народам Уругвая выводзяць героя паэмы на сцэжкі барацьбы за сваю будучыню.

Уяўленнем сваім ён абрывае той край, што малюецца, зноў-такі праз уяўленне — зманліва-палітызаванае, асацыятыўна-адцягнутае ад рэальнасці, — уяўленне і такіх людзей, з чымі прозвішчам напасілася згаданая рыфма...

Лірычныя развагі аб дні сённяшнім мяжуюцца ў творы з успамінамі аб тым далёкім даваенным (другая сусветная) і пасляваенным часе. Такі кампазіцыйны прыём дае аўтару магчымасць ахапіць, засведчыць у мастацкіх малюнках моманты значныя, пераломныя не толькі для яго асабістага лёсу, але і для шляхоў грамалска-гістарычных...

Нарэшце — сустрэча з Беларуссю, пра якую столькі мроілася, столькі было перадумана.

*Дзве злучыць паэмы
моц вяртання выплыў,
дзве мае радзімы
моц яднае сціплы.*

*Дзеці, смела рушце,
моц душы трывалы,
вас паслаў Серавантэс,
пераняў Купала, —*

так, гэта і яны — вершаваныя радкі, дзеці паэта — ступілі пасланцамі Серавантэса на зямлю Купала.

З мяккім лірычным заміланнем падаюцца ў творы малюнкi беларускай прыроды, каларыт бытавых рэалій...

Чытачу прапануюцца адразу два пераклады, на дзве мовы, два паэтычныя прачытанні аднаго твора. З цікавасцю сочыш не толькі за падзеямі і калізіямі, што разгортваюцца ў паэме, — тут ужо ўключаецца, становіцца яе рэальнасцю яшчэ адна сіла — тэмпераменты, характары двух перакладчыкаў.

Калі ў Паўла Грушко пераклад гучыць больш стрымана, ва ўсталялых формах і канонах, з імкненнем да тэкстуальнай яснасці і дакладнасці, то Рыгорам Барадулным кіруе (што, безумоўна ж, вынікае з яго паэтычных канцэпцый!) стыхія вобраза, гуку, рытму, — і што, відаць, бліжэй да стыхія іспанамовнага арыгінала Карласа Шэрмана.

*Раптам асенні лібень
грукнуў сагнутай галінкай*

накрэслены душэўны рух, выяўлены настраёвы стан лірычнай герані.

Аднак, прыгадваючы:

...Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки, —

не-не, ды і засумняваецца іншы раз: а можа, "на левую руку" "перчатку с правой руки"?

Спраўды: мастацкі вынік як бы адзін і той жа. Прамаўляеш і той і гэты варыянт, нібы даводзячы сам сабе, што, магчыма, "сакрэт" тут даволі просты, ці, зрэшты, і сакрэту таго няма: дзейнічае банальная псіха-фізічная звычка звычайнай "праўшы" — пачынаць усё апрананне ці адзіванне — з правай рукі, — і "першую пальчатку" ў стане ўзбуджанасці лёгка пераблытаць...

Ды ўсё ж, ды ўсё ж здагадаваешся, не проста так "дакладна" — банальна выдхнула гэтае двухрадковае Ганна Ахматава. Та к магла сказаць яна і па законах нейкіх таемных, магчыма, і ёю тым часам выразна не ўсвядомленых. Нарэшце, і ты сваё чытанне па памяці спыняеш, сивердзіўшыся на гэтым, ахматаўскім, т а к, а не інакш. Але чаму?..

Думаецца — і гэта найбольш верагодна, — фразу "прадыктавала" Ахматавай гучанне: як бы грувастка, перанасычанае "цяжкімі" перакочваннемі "р", прамаўлялася словазлучэнне (менавіта — "словазлучэнне"), інакш у такім выпадку не назавеш: "перчатку с правой руки"... І як маўленне акрыляецца гэтым лёгкім, лятучым "ле...": "перчатку с левой руки!"... Тут і нецярыплівы жэст — як бляск ляза, і збытаная з гневам разгубленасць... Не, куды ні павярні, нізкому "ра..." тут не пасяпернічаць... Дарэчы, не застаўся ў "крыўдзе" і першы радок: яму таксама "выдзелены" гэты крылаты гук: "надела". Як бы для "нейтралізацыі" "р"...

Вось і маем:

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки...

Хоць — можаце — і наадварот... Але — нешта згубіце...

Сцэна ля фантана

Не, гэта была не сустрэча, прызначаная напярэдадні па тэлефоне ці дамоўленая пры ўчарашнім развітанні. Не прадбачылася тут ні вяцелага сяброўскага шчэбету, ні важнай дзелавай размовы ці сур'ёзнай разборкі. Не нагадала гэтага дзея і слаўтай "Сцэны ля фантана" з оперы Мусаргскага "Барыс Гадуюў", дзе Самазванец Ілжэдзімітрый клянецца ў каханні Марыі Мнішак...

І фантан гэты быў зусім не з такіх, што ўпрыгожваюць прыдворныя паркi царскіх палацаў ці гарадскія плошчы і скверы. Ды і ўзнікнуць яму тут зусім не выпадала, калі паглядзець на справу сур'ёзна. Вада ўзлятала, успырсквалася ўгору зусім безналежнай на тое патрэбы

і ў зусім непрыдатным месцы. Можна сказаць, выглядала гэта пустым вадавействам і марнатраўствам ды яшчэ пэўнай нязручнасцю для людзей, што праходзілі міма.

А было іх тут, тых людзей, не тое што многа, а вельмі многа. Бо дзесята ўсё на чыгуначнай платформе. А вада фантаніравала і разлівалася лужай вакол абрэзанай трубы, што чамусьці тырчэла тут са сваім, як гэта часцей за ўсё бывае ў такіх, прывакзальных, выпадках, сапсаваным ці наогул збітым і так-сяк прыкручаным драціноу кранам...

Словам, кран быў. Але — па ўсім жа відаць — дзяравы і нікому не патрэбны. Нікому з людзей. Бо...

Вось гэтае "бо" якраз і ўгледзела ці пачула плюскатанне і шуснула да вады — спачатку ў выглядзе адной, а потым і другой — наўздагон — галкі.

Дзень быў спякотны, і галкам хацелася піць. То проста і плюхнулася яны з прывакзальнай будыніны ў лужу. Раз-другі ўскінулі ўгору дзюбкі, перакочваючы ў перасмяглыя глоткі ратоўчыя кроплі вільгаці. А потым і азірацца пачалі. Не таму, што спалохаліся. Прывакзальныя галкі звычайныя да натоўпу. Тым больш, што і натоўп сотнямі сваіх ног не надта набліжаўся да галак, стараючыся абмінуць лужу.

Азірацца ж галкі пачалі, зацікавіўшыся: адкуль гэта зверну падае вада. І тая, што была, відаць, больш здагадліва, тут жа успырхнула да крана, уселася побач з фантанчыкам і сунула ў ягоны струмень разяўленую дзюбку.

О, як было гэта заманліва і як прыгожа: лавіць на вышыні мігальныя кроплі і ўзносіць раз-пораз — яшчэ вышэй за фантанчык — сваю, як ёй здавалася, дужа зграбную дзюбку. Быццам горні ўнімала галка: вось-вось заіграе-затрубіць.

Але ўжо гэтага якраз і не магла сцярапець тая, што засталася ў лужы. Да таго ж пачувалася яна, пэўна, мацнейшаю і разумела, што сіла зараз мае перавагу над кемлівасцю. А таму і ўсхапілася яна з лужы, і пайшла ў наступ на "фантанчыцу".

Спіхнула-такі... І, усеўшыся на абрэзак трубы, тут жа паўтарыла ўсё, што толькі што рабіла адпрэчаная галка. А гонару ж колькі было, а пыхі!.. Ды яшчэ пазіраючы зверну — рыхт акторка на сцэне, — здэкліва чэкаць пачала. Быццам пыталася: "Ну, як там, у лужы?.."

А што ў лужы? — кемлівая на тое яна і ёсць кемлівая: раптам разгарнула крылы — і давай плёскацца, купацца, значыць. На тую, верхнюю, нават і вокам не вядзе.

"Ах, дык ты яшчэ і гэтак?!" — і паколькі нападаць з вышынні куды лягчэй, то і спікірвала зайздросніца ў лужу і чубіць ухапілася купальшыцу. Паляцелі — і пырскі, і пер'е...

І толькі задумлівы грак пазіраў з таполі на галчыную мітрэнгу і даўмешча не мог: дзеля чаго ўся гэтая валтузня?..

Ну, сапраўды: навошта бойка, навошта вайна?..

Каб вады больш ухапіць? Дык яе ў лужы — як у моры, калі па-галчынаму мераць...

З-за гонару: вышэй сесці, вышэй дзюбу ўнімаць з вільготнаю кропляй? Альбо вада там, уверсе, смачнейшая? Дык жа з аднае трубы ліецца...

Ці ў імя прыгажосці, дзеля "эстэтыкі пііцца" калатнеча ўзгарэлася? То ўжо гэта — ні ў якую дзюбку, па-птушынаму кажучы, не лезе: прыгажосць — і вайна... Разбярыся тут з гэтымі галкамі...

Мурашыны шлях

Прайшоў бы і я міма гэтага мурашніка: ці мала іх — маленькіх, з купіну, і вялізных, з добрую капу, а то і стажок, сена — мітусліва і мякка пухырыцца ў лесе. Ля кожнага не будзеш спыняцца... І дзеля чаго? Бегаюць сабе мурашкі, снуюць туды-сюды, — ну і хай сабе. Клопат, значыць, нейкі маюць...

А да гэтага мурашніка я мусіў вярнуцца. Не адразу, а крокаў праз дваццаць, калі выразна, і некаж ажно не верачы, пачаў заўважаць — праз мох, праз траву коціцца па зямлі мурашыны ручаёк. Адкуль? — здагадацца няцяжка. Ды і не пашкадаваў я тыя дваццаць крокаў, каб упэўніцца канчаткова: зноў падшоў да мурашніка. Так і ёсць: з яго, як з пагорка, скочваюцца гэтыя чорна-рыжыя кропелькі, зліваюцца ў роўненыкі жывы струмок, набіраючы разгон. А вось куды? — гэта ўжо загадка. Прынамсі, для мяне. Самі мурашкі, пэўна ж, ведаюць. Інакш не спышаліся б гэтак...

Пайшоў і я ў той бок. Заадно і крокі лічыць пачаў. Іду сабе, не спыняючы. Бо мне што: ступлю раз — і адразу тысячу мурашак, не меней, абганяю. А яны ўсё бягуць, бягуць... Паступова я нават і сцэжы, вытантаную імі, быццам

(Заканчэнне на стар. 15)



Мастацкая галерэя ў Мар'інай Горцы

2 верасня 2001 года ў Мар'інай Горцы адкрылася Мастацкая галерэя Пухавіцкага краязнаўчага музея, з фонду якога былі прадстаўлены каля 150 жывапісных палотнаў, аўталітаграфіі, літаграфіі і малюнкі беларускіх мастакоў, сярод якіх звыш 50 карцін Генрыху Бржазоўскага, а таксама Сямёна Геруса, Соф'і Лі, Георгія Парлаўскага, Антона Бархаткова, Валяр'яны Жоўтак, Мікалая Дучыца, Уладзіміра Сухаверхава, Міхаіла Чэпіка, Анатоля Бараноўскага, Канстанціна Максімава, Іосіфа Белановіча, Абрама Кроля, Уладзіміра Лагуна, Міхаіла Даўгялы, Івана Ціханова, Юрыя Тышкевіча, Уладзіміра Сакалова, Лазара Рана, Аскара Марыкса, Аляксандры Паслядовіч, Барташэвіча, Аляксандра Пашкевіча, Барыса Рэпіна і інш. Скульптар Аляксандр Фінскі, ураджэнец Пухавіч зрабіў дошку для галерэі і падарыў музею тры свае работы: партрэт Сімяона Полацкага і Адама Міцкевіча, кампазіцыю "Чаканне".

Прыехалі на адкрыццё галерэі народная артыстка Беларусі, прыма-балерына Нацыянальнага тэатра балета Людміла Бржазоўская разам з 90-гадовым бацькам, мастаком Генрыхам Бржазоўскім. Падаравала музею графічны пейзаж унука Аркадзя Антонавіча Астаповіча Яўгенія Дзмітрыева Бачарова-Смірнова. Пухавіцкая зямля багата вядомымі дзеясцямі мастацтва. Амаль што на працягу ўсяго жыцця жыві і творыў у мястэчку Рускавічы вядомы жывапісец Генрых Вейсенгоф, а ў вёсцы Дудзічы нарадзіўся вядомы беларускі скульптар Казімір Ельскі, у пасляваенныя часы жыў і працаваў тут жывапісец браты Ткачовы. У час Вялікай Айчыннай вайны ў партызанскіх атрадах на тэрыторыі раёна змагаліся з ворагам, а ў вольны час пісалі, што траплялася пад рукі, вядомыя беларускія мастакі Соф'я Лі, Генрых Бржазоўскі, Уладзімір Сухаверхаў.

Трэба адзначыць, што свае творы мастакі ў розныя часы дарылі. Дырэктар Пухавіцкага краязнаўчага музея Аляксандр Аляксандравіч Прановіч збіраў іх, і сёння яны радаліся вока ўсіх прэзентацыяў прысутных на адкрыцці. Прыемна ўсведамляць, што ёсць такія раённыя кіраўнікі, як Генадзь Шахлевіч, які не пашкадаваў на культуру грошай і зрабіў для раёна такую цудоўную галерэю, якой пазайздросціць гарады, не кажучы пра раён. У вольны ад працы час змогуць пухаўчане пазнаёміцца з прыгожым мастацтвам, настаўнікі школ правядуць тут свае заняткі з вучнямі. Можна, гэта стане для іншых раёнаў добрым прыкладам.

Галіна ФАТЫХАВА

Лошыца — куток творцаў

5 верасня Лошыцкі парк гасцінна сустракаў наведвальнікаў выставы карцін мінскага мастака Юрыя Кур'яновіча. Пры гэтым адразу кідаліся ў вочы два чалавекі, апранутыя пад старадаўніх шляхціцаў. Гэта былі намеснік Лошыцкай садова-паркавай гаспадаркі Яўген Церахаў і сам мастак. Адкрыццё экспазіцыі адбылося ў адной з залаў гэтак званага Зялёнага флігеля — будынка XIX ст., які цяпер рэстаўруецца. Мастак прадставіў працы, створаныя ім на працягу апошніх шасці гадоў. Сярод іх — "Дзе вы?", "Неспазнаанае", "Credo ut Intellegam", "Панна Лошыцкага парка" і іншыя. У сваіх карцінах Ю. Кур'яновіч паказвае сваё бачанне вечных філасофскіх праблем: на ягоных палотнах у выглядзе абстрактна-сімвалічных вобразаў, спалучаных з абсалютна рэальнымі рэчамі, паўстаюць Каханне і Смерць, Дабро і Зло, Прыгажосць і Грэх. Мастак нібыта запрашае гледача прасачыць паміж імі сувязь, а заадно і задумацца над пытаннямі, якія заўсёды хвалявалі чалавецтва.

На адкрыцці выступілі таксама бард Валеры Пазнякевіч, паэтка Валянціна Паліканіна, а ролю вядучага ўзяў на сябе Я. Церахаў, які таксама чытаў свае вершы і арганізаваў для ўсіх жадаючых экскурсію па Лошыцкім парку і былой панскай сядзібе — помніку архітэктуры неамадэрна.

Адкрыццё выставы было прымеркавана да дня нараджэння Ю. Кур'яновіча, але па словах самога мастака, ён выставіў карціны, каб прыцягнуць увагу не столькі да сваёй асобы, колькі да Лошыцы як гісторыка-культурнай каштоўнасці.

Арганізатары плануецца і надалей праводзіць у памяшканні флігеля мастацкія выставы, паэтычныя і музычныя вечарыны.

В.БУЛЬЖЫНСКІ

ФЕСТИВАЛІ

Чарговы — не значыць шараговы. Знаны фест народнай музыкі прайшоў у нашай краіне ўжо чатырнаццаты раз, шосты раз — як міжнародны, а ў Паставах, месцы сваёй сталай прапіскі, ладкаваўся ўжо дзесяты год запар. Сёлета, як і заўсёды, папулярнае ў народзе свята разгортвалася на падмуру грунтоўных традыцый, уражваючы шчырасцю атмасферы, здзіўляючы непаўторнасцю, невычэрпнасцю творчай фантазіі яго ўдзельнікаў і чыннікаў.

заўважаць ажыццяўленне пэўных творчых задум, разважаць пад праблемамі народна-інструментальнай культуры. Сёлета, як і раней, арганізацыйны камітэт узначальваў яго прэзідэнт, начальнік аддзела ўстаноў культуры і народнай творчасці МК Беларусі Тадэвуш Стружэцкі, спадзвіжнікамі якога былі начальнік упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама Мікалай Пашынскі, намеснік старшыні Пастаўскага райвыканкама Ала Кейзік, загадчык аддзела культуры райвыканкама, дырэктар фестывалю Наталля Булавінцава, дырэктар Пастаўскай дзіцячай музычнай школы Анатоль Собаль, дырэктар раённага Дома культуры Ала Чарнюк, дырэктар мясцовага краязнаўчага музея Лізавета Валетка ды некалькі сталічных спецыялістаў. А ў складзе журы на чале з мастра Міхалам Казінцом, як заўжды, працавалі знаныя прафесійнікі,

ўзнагародамі сталіся, як і ў мінулыя гады, унікальныя вырабы майстроў музычных інструментаў. Некаторыя калектывы-лаўрэаты атрымалі, напрыклад, набор акарын, зробленых Дзянісам Громам, і набор ягоных жа шумавых інструментаў, трубу, змайстраваную Уладзімірам Громам, дуду майстра Віктара Кульпіна. Адметнасці пастаўскіх сустрэч прыгадвае Алег СКАРПІНА:

— Сёлета ўпершыню нашым госцем быў Ян Сычэўскі, старшыня Беларускага грамадска-культурнага таварыства з Беластоцчыны, і сакратар таварыства Валянціна Ласкевіч. Яны суправаджалі два калектывы: гурт народнай песні "Маланка" Бельскага Дома культуры ды хлапечыя тры "Прымакі", якое, дарэчы, узяло прыз глядацкіх сімпатый сваім уменнем "заводзіць" залу. Мы пачулі

Чын добрых рук і сэрцаў цёплых

З НАГОДЫ ЧАРГОВАГА ФЕСТИВАЛЮ "ЗВІНЯЦЬ ЦЫМБАЛЫ І ГАРМОНІК"

Цяжка захаваць... непаўторнасць?

У самім пытанні — парадокс: добра захоўваецца зазвычай толькі тое, што не падлягае зменам, устойлівае да свежых павеваў, законсерваванае, а непаўторнасць азначае жыццё на адкрытым, свежым паветры, у няспынай чарадзе зменлівых імгненняў, жыццё "без кансервантаў". І ўсё ж, дайце веры, чыннікі пастаўскага фестывалю захоўваюць яго традыцыі ў жывым паветры непаўторнасці. Як? Словам не перададзі. Жыццё багацейшае ды больш красамоўнае за словы. На гэтым пагаджаемся мы з галоўным спецыялістам аддзела ўстаноў культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Беларусі, сталым чальцом аргкамітэта фестывалю і вядучым шэрагу яго імпрэзаў, Алегам СКАРПІНАМ, якога прашу выказацца наконт падзеі ў Паставах. І вось што ён, прынамсі, зазначае:

— "Звіняць цымбалы і гармонік" — сярод старэйшых фестывалю на Беларусі. І тое, што ён дзесяты год запар прайшоў у Паставах, — найлепшае сведчанне яго запатрабаванасці, грунтоўнасці, жыццёвасці. Дзесяць гадоў — гэта ўжо сапраўдная гісторыя, падчас якой нараджаліся цікавыя ідэі, яркія з'явы, адладжваліся стабільны "механізм" несаўважнай для гледачоў арганізацыйнай працы.

Заўсёды імкнёмся ўключыць у праграму тшосці своеадметнае, рабіць свята больш прыгожым, не расчароўваць ні гледачоў, ні ўдзельнікаў. А сёлета хацелася і чагосьці асаблівага, "юбілейнага". Тым болей, што гэта была сустрэча ў новым тысячагоддзі. Ды і чарговая сустрэча плануецца ўжо не на будучае лета, а толькі праз два гады... Мы пераканаліся: складанасць штогадовага правядзення такога фестывалю не толькі ў грашовых праблемах, а і ў прастай абмежаванасці сіл. Рэальна фестывальнымі справамі займаюцца 2-3 чалавекі з Міністэрства культуры, ім дапамагаюць энтузіясты на месцы, у Паставах. І ніхто не вызвалены ад іншых абавязкаў і клопатаў. Апроч арганізатывага ўзроўню, трэба падтрымліваць і мастацкі: да гэтага абавязвае трывалая зацікаўленасць і дасведчанасць гараджан. Калі на заключных гала-канцэртах у паркавым амфітэатры збіраецца некалькі тысяч гледачоў — забываешся на складанасці ды праблемы падрыхтоўчай працы. Але міжволі пачынаеш хвалявацца за вынік ужо наступнага фестывалю: што б такое прыдумаць, каб захаваць набыты лепшы вопыт і не паўтарыцца?

Зраблю невялічкае адступленне ад аповеду свайго суразмоўцы і нагадаю, што ўжо колькі гадоў запар чытачы "ЛіМа", калі яны не абмяноўць публікацыі пра пастаўскі фестываль, маюць магчымасць параўноўваць дынаміку яго падзей, зазначаць традыцыі,



музычна-педагагічная эліта, у тым ліку Міхась Дрынеўскі, Яўген Гладкоў, Мірон Була, Уладзімір Гром, Валянціна Трамбіцкая...

Урачыстае шэсце ўдзельнікаў фестывалю, іх прэзентацыя на гарадской плошчы, вечаровы "Пастаўскі бал" і феерверк "Агні спадчыны", конкурс "Хто каго?" і заняткі творчай лабараторыі, кірмаш у "Горадзе майстроў", выязныя выступленні калектываў перад вяскоўцамі, цырымонія ўзнагароджання лепшых музыкаў і заключны гала-канцэрт у летнім амфітэатры, — праграма трох няпоўных дзён была, як заўсёды, багатая на разнастайныя імпрэзы. Гэтым разам у Паставы з'ехалася паўтысячы выканаўцаў, былі прадстаўлены 17 калектываў, з іх 12 — беларускія, два — з Польшчы, астатнія з Італіі, Расіі, Украіны.

Паводле вынікаў конкурсу ў розных намінацыях атрымалі ўдзяцкія дыпламы, грашовыя прэміі ды спецыяльныя прызы многія індывідуальныя выканаўцы і ансамблі. Сярод іх — магілёўская цымбалістка Руслана Гусарэнка і кіеўскія выканаўца на драўляных духавых інструментах Мар'ян Сірацюк, італьянскі трубач Серджа Чэзаліні ды гарманіст з Мёраў Аляксандр Вішнякоў, ансамбль народнай музыкі і песні "Зараніца" выкладчыкаў Нясвіжскай школы мастацтваў (кіраўнік Г. Акіф'ева) ды ансамбль народнай музыкі "Будзьма!" Нацыянальнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (кіраўнік М. Галючак, Кіеў), ансамбль народнай музыкі "Іграй, рожок!" Дома культуры "Будаўнік" з расійскага Обнінска (мастацкі кіраўнік Л. Рэзнікаў) ды магілёўская "Медуніца" (мастацкі кіраўнік В. Жук).

З каштоўнымі прызмамі дапамаглі спонсары. Але сапраўды неацэннымі

ўсе нашы вядомыя народныя песні, у стылізацыі пад сучасныя папулярныя напрамкі, але ў цёплым, шчырым выкананні, да якога з прыемнасцю далучаецца і публіка. Дзякуй Богу, што на Беластоцчыне памятаюць і ведаюць нашы песні і мову, што ёсць такія ўзор падтрымкі нашай культуры.

Упершыню наведаў Паставы музычны ансамбль муніцыпалітэта Сант-Арэста (правінцыя Рыма). Гэта быў у нейкім сэнсе экзатычны штрых на фестывальным палатне: духавы аркестр, сабраны з двух дзесяткаў прафесійна адукаваных музыкантаў, сярод якіх вылучыліся цікавыя салісты.

Упрыгожылі свята выступленні гасцей з Расіі, з Украіны. Шкада, у апошні момант мусіў адмовіцца ад удзелу ў фестывалі калектыв з Малдовы. Прычына па цяперашнім часе банальная: не знайшлося грошай на паліва для аўтобуса...

Прыемна, што пастаўская атмасфера захапляе ўсіх замежных гасцей, якія "свежым вокам" успрымаюць нашы традыцыі. Дарэчы, не так даўно і мне давялося паглядзець на гэтыя традыцыйныя нібыта збоку, у параўнанні. Пабываў на фестывалі мастацтваў народаў СНД у Растове-на-Доне. Маштаб, здавалася б, іншы, фінансаванне адпаведнае, але... Сама атмасфера быццам бы не творчая, а нейкая... парадная. А штодзённае харчаванне пакідала жадаць лепшага (пра пастаўскую хлебасольнасць няма патрэбы нагадваць). З агульных назіранняў вылучу, на маю думку, вельмі важны штрых: якімі прыгожымі робяцца людзі, аправаючы свой нацыянальны касцюм! Якая гэта сама па сабе унікальная з'ява — касцюм, да драбязяў згарманізаваны, адпрацаваны ў народзе за многія стагоддзі! Як ён пасуе чалавеку, якім прыгожым робіць яго твар, паставу, манеры: у народным касцюме нават размаўляюць па-іншаму, не так, напрыклад, як на дыскацецы.

Нават дзеці, з якімі хапае клопату падчас людных і шумных імпрэзаў, у атмасферы пастаўскага свята трымаюцца з годнасцю. У гэтым пераканалі, напрыклад, "Аношкаўскія музыкі" — навуцэнцы Аношкаўскай школы мастацтваў з Міншчыны, якімі кіруе Віктар Навумчык. Граюць і спяваюць адначасова, ды гэтак цудоўна, што журы адзначыла іх другой прэміяй, а ў якасці прыза дастаўся набор шумавых інструментаў.

Ці не пра кожнага ўдзельніка фестывалю можна гаварыць з цёпльнай і захапленнем. "Адзінокі гармонік" з Віцебска (кіраўнік Мікалай Дубінін)





прадстаўляў таварыства людзей з абмежаванымі магчымасцямі зроку. Якім нечакана дасціпным падалося выступленне гэтых музыкаў, калі яны вынеслі на сцэну вялізны гармонік і сыгралі на ім адначасова ўтраіх! Якую вытанчаную праграму са старажытнай беларускай музыкі прэзентавалі ў пастаўскім касцёле "Ігуменскія крміцы". А якія вясёлыя былі прыпевачнікі!..

Аматарства — з'ява, якую нельга апісаць. Каб яе спасцігнуць і захапіцца, з ёй трэба судакрануцца, не толькі ў якасці старонняга глядача. Песні, танцы, музыка ў гэтым асяроддзі — нешта адзінае і жывое, і яно нараджаецца і рухаецца ад адчування, якое — унутры. І каб народнае мастацтва не знікала, трэба шмат добрых рук і сэрцаў цёплых...

А людзі чакаюць...

Гаворка пра міжнародны фест у Паставах можа быць несканчоная. І каб усё ж яе падсумаваць, звернемся да меркаванняў прэзідэнта фестывалю Тадэвуша СТРУЖЭЦКАГА:

— "Звіняць цымбалы і гармонік" адметны сярод мноства іншых фестываляў тым, што мае сваю канцэпцыю, з'яўляецца не проста святочным мерапрыемствам, а і сур'ёзнай базай для развіцця народна-інструментальнай творчасці, навукі, педагогікі. Навукова-асветніцкія, метадалагічныя мэты фестывалю найбольш поўна рэалізуюцца на занятках творчай лабараторыі, якія ўжо не першы год праводзяцца з удзелам вядучых майстроў народна-інструментальнага мастацтва.

Сёлета працягвалі абмяркоўваць тэму, распачатую яшчэ летась: "Народная музычная культура на мяжы тысячагоддзяў". Лабараторыю вяла кандыдат мастацтвазнаўства Наталля Яканюк. Былі прадстаўлены новыя напрацоўкі майстроў па вырабе музычных інструментаў, новыя рэпертуарныя набыткі ансамбля народных духавых інструментаў Беларускага ўніверсітэта культуры "Гуды" пад кіраўніцтвам Уладзіміра Грома. Дарэчы, падрыхтаваны ім нотны зборнік для фальклорных інструментальных ансамбляў таксама прэзентаваўся ў Паставах.

Упершыню правялі выстаўку-прэзентацыю прыватных калекцый музычных інструментаў. Збіральнікі такіх незвычайных "экспанатаў", як правіла, і самі — музыкі, або самі майструюць інструменты. Гэтыя людзі прадстаўляюць найкаштоўны і ўнікальны пласт нашай культуры. Сярод іх — мінскі гарманіст Міхаіл Слізкі, стваральнік "Ліцьвінаў" Уладзімір Бярбераў, гродзенскі энтузіяст Мар'ян Скрамблевіч, віцеблянін Ула-

дзімір Козак (яго інструментамі карыстаюцца і дзіцячыя садкі, і музычныя вучэльні, і "Песняры", і нават расійскі ансамбль Надзеі Бабкінай).

У ліку калекцыянераў — і Анатоль Собаль, дырэктар Пастаўскай ДМШ, мастацкі кіраўнік ансамбля "Паазер'е". Дарэчы, адзначалася 10-годдзе гэтага ўнікальнага калектыву, спадкаемцы "Груздаўскіх музыкаў", і яго кіраўнік быў узнагароджаны Ганаровым знакам Міністэрства культуры. А вось Акадэмічны народны аркестр імя Жыновіча адзначыў выступленнем у Паставах сваё 70-годдзе. Гэты калектыв і яго мастацкі кіраўнік прафесар Міхаіл Казінец тут заўсёды і чаканыя госці. Ансамбль народнай музыкі "Бяседа" Белтэле радыё (мастацкі кіраўнік Леанід Захлеўны) завітаў на фестываль упершыню, але адразу ж арганічна ўвайшоў у яго атмасферу.

Застаецца толькі шкадаваць, што ўтульнае старажытнае мястэчка мае абмежаваныя магчымасці для прыёму гасцей. Штогод расце колькасць жадаючых прыехаць на фестываль, і мы вымушаны адмаўляць многім выканаўцам-аматарам, нават вартым таго, каб паказацца на міжнародным узроўні.

Склаўшы больш памяркоўны графік фестывальнага жыцця (сустрэкацца ў Паставах плануем раз на два гады), спадзяёмся ўдасканаліць яго канцэпцыю, прадумаць тэматыку наступных фестываляў — магчыма, прысвячаць свята якому-небудзь пэўнаму інструменту, скажам, цымбалам, папулярным у нас і досыць распаўсюджаным па ўсім свеце. Падумаем наконі ўдасканалення адбору ўдзельнікаў, асабліва замежных, якія, бывае, не заўсёды адпавядаюць характару пастаўскага фестывалю. І паколькі яму не наканавана "расці ўшыркі", набываць асабліва масавы размах, трэба высокай якасці, захоўваючы па-свойму прывабную, высакародную камернасць.

Ладкаваць міжнародны фестываль у Паставах наступным летам, як ні шкада, Міністэрства культуры не плануе. Аднак традыцыйнае свята трывала ўвайшло ў жыццёвы расклад месцічаў, жыхароў наваколля, многіх музыкаў-аматараў з розных куткоў Беларусі. Таму — дапускаю такую "крамольную" думку, — "калі што", дык міністэрства, наколькі дазваляць магчымасці, падтрымае і ў наступным годзе мясцовую ініцыятыву пастаўчан, якія чакаюць свята...

С. БЕРАСЦЕНЬ

На здымак: фестывальныя згадкі розных гадоў.
Фота М. ЖЫЛІНСКАЙ і з архіва рэдакцыі



Не страляйце ў піяніста!

НАТАТКІ ПРА МАСТАКА АЛЯКСЕЯ КУЗЬМІЧА

Кожны мастак марыць пра персанальную выставу. Прычым пажадана, каб выстава тая мела шырокі розгалас, каб было не ўбіцца ў залу ад жадаючых пабачыць ягоныя новыя, нечаканыя, і старыя, добра вядомыя, творы: каб потым тую падзею доўга памяталі. Да таго ж персаналія — гэта шанец трапіць у афіцыйную анталогію нацыянальнага мастацтва, "зарэзерваваць" месца ў энцыклапедыі. Персанальная выстава можа выявіць новыя грані таленту, а можа і разбурыць "імідж", які доўгі час трымаўся за кошт аднаго-двух удалых твораў, што па сваім часе, так бы мовіць, "трапілі ў дзесятку".

Тое, што сёлета выстаўляў у Палацы мастацтваў Аляксей Кузьміч, выклікае ў мяне складаныя, супярэчлівыя пачуцці. Па-першае, мы такія маштабныя персаналіі бачым не часта. Я не прыхільнік "табелі пра рангі" ў мастацтве, але міжволі падумалася, што ўвесь палац сваімі творами не займалі ні Васіль Шарапановіч, ні Уладзімір Тоўсцік, ні Леанід Шчамалёў — а іхнія выставы былі прымеркаваныя да юбілейў, ды і аўтарытэт гэтых асобаў у нашым мастацтве не падлягае сумневу. Выстава Аляксея Кузьміча не юбілейная. Выстава доўжылася месяц і цалкам займала абодва паверхі палаца. Калі браць да ўвагі, якія грошы за арэнду мусіў заплаціць гаспадарам экспазіцыйнай тэрыторыі аўтар альбо ягоныя спонсары, дык ужо адно гэта робіць выставу з'яваю, і з'яваю неардынарнаю. Я прынамсі, у захвалены ад арганізатарскага таленту Кузьміча, ад ягонай здольнасці "рабіць грошы" альбо больш ходзіць іх у патрэбнай колькасці "на старонку". Як бы ні казалі, што "не продается вдохновение", але класік расійскай літаратуры ўдакладняў: "но можно рукопись продать".

Выставу складалі творы некалькіх дзесяцігоддзяў — сюжэтныя карціны, партрэты, але ў асноўным — "мадонны". Жанчына з дзіцем альбо з дзецьмі ў атачэнні анёлаў альбо на фоне краявіду, якому аўтар надае сімвалічны сэнс, — галоўны змест і асноўны чыннік творчасці мастака. Калегі-мастакі і глядачы, збольшага дасведчаныя ў мастацтве, паставіліся да выставы даволі скептычна. І сапраўды, калі падыходзіць да работ Кузьміча з высокімі крытэрыямі прафесіяналізму, дык паўстае шэраг пытанняў, на якія спадар Аляксей наўрад ці здольны даць уцяпны адказ. Як прайдзеш па выставе, дык узнікае думка, што мастак альбо не ведае анатоміі, альбо з нейкіх прычын яе свядома ігнаруе. Спрэчнай падаецца кампазіцыя шмат якіх карцін; муляюць вока жоўты і брунатны колеры, якія аўтар чамусьці шануе больш за ўсе астатнія. Калі Кузьмічу гавораць, што яму варты было б рабіць больш жорсткі адбор твораў, якія ён мае прадставіць на публіку, — мастак адказвае, што яно, маўляў, усё яму ў роўнай ступені дарагое, і з гэтай прычыны нейкі адбор, нейкая іерархія сярод ягоных твораў немагчымыя. "Навошта так многа?" — "Я бачу свае карціны ў сне і раніцою мушу іх пісаць, каб вызваліць душу ад наслання (па-расейску — "наваждения")". Гэткі, скажам так, творчы метады прымушае

мастак шмат працаваць і нават не ведаць адпачынку. Іншая справа — ці пераходзіць у гэтым выпадку колькасць у якасць? Каб у гэтай канкрэтнай сітуацыі спраўдзіўся закон дыялектыкі, мастак мусіць мець творчую канцэпцыю. А вось яна ў Аляксея Кузьміча якраз не вельмі ўцяпная. Быць бы яму мастаком-самадзейнікам, мастаком-самавукам, прадстаўляць сваёй творчасцю Саюз народных майстроў — дык і праблем названых не было б. Самадзейнік працуе на ўзроўні інтуіцыі, часта згодна прынцыпу "што бачу, тое і пю", ад яго ніхто не патрабуе складаных разумовых лабудоў. Іншая справа — прафесійнае мастацтва. Тое, што даруецца прадстаўніку так званай "наіўнага мастацтва" ці нават трактуецца як "стыль" і "традыцыя", у творчасці адмыслова адукаванага творцы можа ўспрымацца як сур'ёзная заганя. Праўда, сёння межы прафесіяналізму даволі расплывістыя. Нават на абароне дыпломных работ у нашай Акадэміі мастацтваў глядача іншы раз бярэ сумнеў: а ці ўмее дыпломнік увогуле маляваць?.. Безумоўнай вартасцю Аляксея Кузьміча як мастака з'яўляецца ягоная абсалютная шчырасць. Ён закаханы ў сваіх "мадоннаў" (у якасці мадэлі большасці з іх — ягоная жонка). Ён упэўнены, што ягонае мастацтва проста неабходнае Народу, Краіне, Чалавецтву, што яно, як тая прыгажосць, выратуе свет.

Гэта ўпэўненасць дазваляе яму ісці наперад там, дзе іншы спыніўся б і згінуў, захвалены ад арганізатарскага таленту Кузьміча, ад ягонай здольнасці "рабіць грошы" альбо больш ходзіць іх у патрэбнай колькасці "на старонку". Як бы ні казалі, што "не продается вдохновение", але класік расійскай літаратуры ўдакладняў: "но можно рукопись продать".

Выстава не надта спадабалася прафесіянікам, але мела пэўны поспех у так званай шараговага глядача. Гэтая акалічнасць прымушае ставіцца да зробленага Аляксеем Кузьмічом усур'ёз, разглядаць ягоныя "мадоннаў" як сацыяльна-культурны феномен. Пры ўсёй банальнасці сюжэтаў і выяў Кузьміч мае свайго глядача. І глядач гэты, як мне падаецца, даволі шматлікі. Заўжды знойдзецца нехта, у каго каля ягоных "мадоннаў" і "анёлаў" набяжыць на вочы сляза замі-



лавання. Вось дзеля гэтых канкрэтных людзей і працуе Аляксей Кузьміч. Не дзеля абстрактнага чалавецтва, як лічыць ён сам, а дзеля людзей, якія ў наш прагматычны і даволі жорсткі час не згубілі сентыментальнае ўспрыманне свету. Пры ўсёй крытычнасці стаўлення да ягонай творчасці я мяркую, што без ягоных "мадоннаў" аповед пра наш час не будзе поўным, не будзе аб'ектыўным. Як не будзе аб'ектыўным агляд эпохі "сацыялістычнага рэалізму" без аналізу творчасці мастакоў, што працавалі на перыферыі "вялікага стылю" — малявалі сабе краявіды ды нацюрморты.

Калі ўвесь час біць у адну кропку, дык рана ці позна нешта вартае ўсё ж такі мусіць атрымацца. Пытанне аб марнатраўстве сіл і часу — пытанне ўжо другога кшталту. Бо кожны сам вырашае, на што скарыстоўваць свой час і свае сілы.

У тых часы, калі сённяшняе Злучаныя Штаты, згодна кінапрадукцыі пра заваёву "Дзікага Захаду" былі краінаю, населенаю ў асноўным каубоямі і індзейцамі, у салонах (па-нашаму "кафэ-распівачна") часта меліся абвесткі-папярэджанні: "Не страляйце ў піяніста, як бы кепска ён не іграў. Хлопец зарабляе на хлеб як умее". Становішча небаракі-піяніста, якому незадаволены слухач (глядяч, чытач) хацеў бы даслаць рэцэнзію ў выглядзе рэвалюцыйнай кулі, — у шырокім, зразумела, сэнсе не такая ўжо рэдкая з'ява ў стасунках мастака і аўдыторыі. Зрэшты, час адбярэ лепшае і вызначыць месца ў анталогіі і свядомасці.

Зрэшты, кожны зарабляе на хлеб як умее.

П. ВАСІЛЕЎСКИ



Перакулены свет. З серыі "Памяці бязвінна забітых"



Скарбніцы ведаў

Немагчыма ўявіць сабе жыццё горада без бібліятэк. Са старажытных часоў яны ўвасаблялі культурны скарб дзяржавы, былі яе гонарам. Першая публічная бібліятэка ў Мінску адкрылася трохі больш за сто гадоў таму. Пытанне аб яе ўладкаванні абмяркоўвалася яшчэ ў 1890 г., але мінскі губернатар не спяшаўся. На адным з прашэнняў аб адкрыцці бібліятэкі ён напісаў: "Хай лепш збіраюць ахвяраванні на будаўніцтва новай царквы. Трэба маліцца, а не паддавацца на спакусы сатаны". Тым не менш падчас падрыхтоўкі да 100-гадовага юбілею Пушкіна прапанова прагрэсіўнай грамадскасці аб адкрыцці публічнай бібліятэкі была пачута. На арганізацыю гараджане сабралі і кнігі, і грошы. У гонар 100-гадовага юбілею вялікага паэта было вырашана прывесці бібліятэцы яго імя. І гэта таксама невыпадкова, бо менавіта ў Мінску жыў і працаваў сябар А. Пушкіна, беларускі мастацтвазнавец В. Ваньковіч.

Адкрыццё бібліятэкі было прызначана на 25 снежня 1900 г., а 27 снежня бібліятэка ўжо сустракала сваіх першых чытачоў. Спачатку "Пушкінка" знаходзілася на Захар'еўскай вул. (зараз пр. Скарыны) у доме ўрача В. Лунца. Пазней на працягу 70-ці гадоў яна знаходзілася на Крышчэнскай, сённяшняй Інтэрнацыянальнай у будынку каля дома ўсё таго ж В. Ваньковіча. Бібліятэка мела свой статут, савет і старшыню. Спачатку кіраўніцтва складалася з гарадской управы, а ў 1904 г. было вырашана прыцягнуць да кіраўніцтва гараджан. Нягледзячы на тое, што неабходны для адкрыцця фонд быў сабраны гараджанамі, урад выдзеліў датацыі на набыццё кніг. У 1912 г. налічвалася 1300 чытачоў. У 1916—1917 гг. пастаянным наведвальнікам бібліятэкі быў М. Багдановіч. Галоўнае, што адрознівае сённяшняга чытача ад чытача мінулых дзён, — гэта тое, што карыстанне бібліятэкай было платным. Падпісчыкі ўносілі папярэдняю плату і атрымлівалі магчымасць карыстацца кнігамі дома.

У 1908 г. у Беларусі адзначаўся дзень нараджэння Л. Талстога, а ў 1909 г. агульны сход членаў выбраў класіка ганаровым членам бібліятэкі і паведаміў аб гэтым пісьменніку.

У лістападзе 1971 г. абласная бібліятэка імя А. С. Пушкіна заняла новы будынак па вуліцы Гікалы. Пачаўся новы адлік у гісторыі бібліятэкі. Сёння "Пушкінка" з яўляецца ініцыятарам шматлікіх культурных акцый вобласці і сталіцы. У выніку супрацоўніцтва з культурнымі цэнтрамі замежных краін у Беларусі з 1996 г. працуе Франка-Беларуская зала інфармацыі аб сучаснай Францыі. У 1998 г. да 200-годдзя Пушкіна ў бібліятэцы быў створаны Пушкінскі інфармацыйны цэнтр. У межах клуба "Кніга і мы" адбываюцца літаратурныя сустрэчы, вечарыны, імпрэзы...

Мінула стагоддзе пасля заснавання "Пушкінкі", і ў Мінску ўзнікла яшчэ адна публічная бібліятэка ў гонар слаўтага мыслара, навукоўца, мастака Леанарда да Вінчы. Зарэгістравана яна была ў жніўні 2000 г., а ў лютым 2001 г. пачала прымаць чытачоў. Бібліятэка была заснавана беларускім аддзяленнем грамадскай арганізацыі "Міжнародны цэнтр Рэрыхаў". Пачатак гісторыі бібліятэкі нагадвае гісторыю "Пушкінкі", Першапачатковы фонд складаецца з кніг, падараваных самімі гараджанамі і сябрамі з іншых гарадоў. Ды і ў дадзены момант бібліятэка існуе дзякуючы ахвяраванням. Усе работнікі працуюць бясплатна, а пры неабходнасці аплачваюць камунальныя паслугі. Вялікую дапамогу аказваюць і дзяржаўныя бібліятэкі. Так, напрыклад, бібліятэка Акадэміі навук падаравала сталы і крэслы, Навукова-тэхнічная — паліцы для кніг. Сённяшні фонд бібліятэкі — каля 2500 кніг. Гэта выданні, якія дапамагаюць маральнаму, духоўнаму развіццю чалавека. Як гавораць работнікі бібліятэкі, кнігі старанна адбіраюцца з мэтай найбольш разнастайнага прадстаўлення сусветнай культуры. У фонд уваходзяць сапраўды каштоўныя выданні, напрыклад, фаліант "Імпрэсіянізму", падараваны адным са спонсараў.

Ёсць у бібліятэцы і выставачная зала, дзе ўжо праходзілі выстаўкі рэпрадукцый Леанарда да Вінчы, М. Рэрыха, карцін С. Пыжыкава. Падчас выставы паказваюцца відэафільмы аб мастаках, праводзяцца літаратурныя і музычныя вечарыны.

На жаль, бібліятэку імя Леанарда да Вінчы, якая, дарэчы, знаходзіцца на вуліцы Багдановіча, 78, ведаюць пакуль нямногія. Але можна спадзявацца, што праз сто гадоў, як і "Пушкінка", яна стане адной з самых папулярных бібліятэк горада.

Л. ГУРМАН
М. ФІЛІМОНАВА

"Наддзвінню" — 75

"Наддзвінне"... Гэтае слова прыйшло ў маё жыццё, калі яшчэ быў школьнікам. Менавіта так называлася літаратурная старонка полацкай газеты, дзе друкаваліся вершы і апавяданні мясцовых аўтараў. З таго школьнага часу запамніў імяны Валянціна Лукшы, Славаміра Хадаронка, Івана Стадольніка, Бэлы Аронінай, Юрыя Лыжына...

Потым даведаўся і пра гісторыю гэтага літаб'яднання, былой філіі "Маладняка", звязанага з імямі Алеся Звонака, Петруся Броўкі, Анатоля Астрэйкі і іншых.

З заміраннем сэрца, вучнем 11-га класа прыйшоў на пасяджэнне "Наддзвінню" разам з сябрамі Аляксандрам Канавалавым і Уладзімірам Варпахавічам у далёкім ужо 1966-м годзе. З тых часоў і па сённяшні дзень лічу сябе "наддзвінцам".

Наша роднае літаб'яднанне дало шлях у творчае жыццё Эдуарду Самуйлёнку, Алесю Савіцкаму, Генадзю Бураўкіну, Міхасю Барэйшу, Герману Кірылаву, Леры Сом, Лявону Неўдаху... Тут спялілі свой талент Юрась Касцюк, Змітрок Куніцкі... Плённа працуюць у літаратуры наддзвінцы Надзея Салодкая, Віктар Леаненя, Валянціна Караван, Надзея Ярмач, зусім юныя Таццяна Хмарка, Вольга Каленік, якія былі ўдзельнікамі рэспубліканскага семінара маладых літаратараў у нашым Саюзе пісьменнікаў.

Сёння "Наддзвіннем" кіруе Лера Сом, якая пераняла гэту эстаферу ў Германа Кірылава. Віншуючы землякоў з 75-годдзем роднага літаб'яднання, зычу ім творчага пошуку і натхнення, важкіх здабыткаў на літаратурнай ніве.

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ,

намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў

Змітрок КУНІЦКІ

Плывуць аблогі — ветразі паэтаў:
Эпітэты, метафары, сюжэты,
Багацця славы і кахання дым.
Паэт пад гэтым ветразем —
Адзін.

Пракудзіць студзень:
Год пачынаючы,
Дажджом напіўся,
Нібы гарэлкай.
Пра справу сваю не дбаючы,
Раскіс, пад нагамі чыкае.
Патыхае грыпозным паветрам.
Жыць прыводным сабакам
Дрэнна,
І скуголіць няможыцца
Прыкаваным да будкі.
Не магу прыстасоўвацца,
Не умею быць гнуткім.
Схавацца,
Унару забіцца хачу.
Ды не умею.
У год Змяі нарадзіўся,
А гены не змеявы.
Пад зоркамі Скарпіёна
Маё жыццё пачалося,
А той сябе забівае,
Каб не чуць,
Як раструшчаць коці.
Спрадвеку пытанне адкрытае:
Прырода ведае норму?
Ці цывілізавана
Чалавек сам сабе
Наступіў на горла?
Як песні

Час зрывае гадоў незваротныя дні.
Спадзяюся, не марна чакаю,
Калі мараў маіх разгарацца агні
Па небакраю.

Калі ночы калматую навалач-цень
У нябыт зорка рання адхіліць,
Расквітнее напоўніцу радасці дзень
На небасхіле.

І адзіная думка мой розум вірыць,
Кроў бунтуе і сэрца трывожыць;
Каб хвіліначку тую наблізіць, маліць
Цябе буду, Божа.

Надзея САЛОДКАЯ

Так, мне болем прыгорблены плечы,
На самоце скуголіць душа,
Сполах мараў аб прывідным нечым,
І цяжар богадайны Крыжа.

Захінуўшыся ўсмішкаю ветлай,
Не зманю, бо ад шырасці слоў
Нараджаецца спелае лета
І ляціць наўздагон стрымгалоў,

Апякаючы промнямі памяць
Пра ўсё тое, што будзе далей.
Прышласць зганіць,
а можа, ухваліць
І дазволіць яшчэ насталець?..

Век, вірлівы і жорсткі,
У беспрасвецці азыс.

Укрыжована слова,
Выцек чырванню час.
На дрыготкіх кавёлах
Пахіснуся не раз.

Лера Сом

Ты помніш тое, што у сне
Наканаванасцю завецца:
Цягнік прыпынку не міне,
Пейзаж мяняецца ў акне,
І толькі зорка — застаецца.

Там, у небе — сонца,
Тут, у лесе — зграя...
Ціха дагарае
Там, у небе, сонца...

Звязвацца не раю,
Паглядзі праз донца:
Там, у небе, сонца.
Тут, у лесе, зграя.

Што мне ў табе асэнсоўваць,
дурное стагоддзе?

Быццам бы змена
стагоддзя змяняе людзей...
Штосьці будуюць на дурасці,
штосьці — на выгодзе,

Побач адна толькі
смерць неадступна ідзе.

Нам не даруюць ні лепшых,
ні горшых учынкаў,
Нас за мінулае сёння настойліва б'юць.
Браце паэт Там, за кратамі,
ёсць аблачынка,
Браце мой кат І смяротнікі песні пляюць.

Спынім гадзіннік, ды час,
што ідзе і праходзіць,
Нам не спыніць — ні ў вайне,
ні ў сяўбе, ні ў дзяльбе.

Што мне ў табе асэнсоўваць,
дурное стагоддзе?
Усе мы — ахвяры і суддзі, твае і табе.



Фота Ул. КАГУЦЕНКІ

“Ля вытокаў Бебжы” – так называецца міжнародны пленэр, які ўжо другое лета запар праводзіцца ў Дуброве Беларускай (Польшча) сіламі грамадскага таварыства. Летась у ім удзельнічалі толькі двое ўдзельнікаў з Беларусі, сёлета – цэлая брыгада з дзевяці мастакоў і двух пісьменніц. Пленэр атрымаўся шматлюдны (каля 30 чалавек) і, адпаведна, больш значны па мастацкіх выніках. Не апошняю ролю ў тым сыгралі творцы з Беларусі...

Мінуўся год

Мудрыя кажуць, што нельга двойчы ўвайсці ў адну і тую ж ваду. Здаецца, я стала выключэннем з правіла, бо другая мая паездка ў Дуброву і суседні Ружанысток дала яшчэ болей станоўчых эмоцый і яшчэ

Старонка ветлая жытнёвая, альбо Бебжа-2

раз пацвердзіла: гэта незвычайная мясціна з незвычайнымі людзьмі.

Што ж змянілася за год? Мясцовае культурніцкае таварыства паспявае з маладзечанскай “Сябрынай” і нават абмяняцца візітамі. Дубровенцы на чале са старстам Францішкам Бадрыўскім паглядзелі Маладзечна і сталіцу Беларусі, “сябрынаўцы” на чале з Мікалаем Кудзіным паўдзельнічалі ў гарадскім свяце ў Сакулцы і звязалі туды футбольную каманду разам з фальклорным калектывам.

Падрыхтоўка да другога пленэру ішла цяжка, паменела энтузіястаў і фундатараў. Той-сёй з нашых быў здзіўлены, калі замест палатна жывалісцам пачалі раздаваць старыя шторы. Зрэшты, загрузтаваўшы, працавалі і на такім матэрыяле, покуль не выдалі новага, больш прыдатнага. Менш было экскурсій і агніскаў, затое болей часу для ўласна творчай працы.

З мінулагадня складу прысутнічалі Аня Юхневіч ды Анджей Скажыньскі, на тыдзень спазнілася знаёмая пара з Вільні – Алег Аблажэй з Крыстынай Балаховіч. Яны мала што паспелі зрабіць, затое Алег не паленаваўся прыхапіць ранейшыя працы.

Паколькі пленэр “маляжска-пісажскі”, то пісьменнікі прысутнічалі і на гэты раз, хіба што ў меншай колькасці. Ды і ў праграме наша прысутнасць заяўлена амаль не была. Мы толькі сціпла паўдзельнічалі ў імпрэзе, дзе мясцовыя творцы прадстаўлялі свае вершы, апавяданні, гумар. Дзеці вядучага, паэта Тадэвуша Ядліньскага (сапраўдны сямейны гурт!), міла праспявалі бацькавыя песні. Выступалі Ян Бараноўскі, Ізабэла Межанка, Альберт Ласіньскі. Паэты “ад сахі і касы” са спрацаванымі рукамі і абветранымі тварамі – відовішча кранальнае. Пра іх у заключэнне цёплае слова сказаў вядомы пісьменнік Станіслаў Срокаўскі. Разам з жонкай Марыяй, перакладчыцай з грэчаскай, і прэзікам, краязнаўцам Міколам Самойлікам яны прысвяцілі адзін вечар беларускай паэзіі – чыталі і ператлумачвалі нашыя з Л. Сільновай вершы.

Школьны інтэрнат, дзе мы пражывалі і сталалася, за гэты час зрабіўся ўласнасцю парафіі касцёла Божай Маці (пытанне доўгі час было прадметам спрэчкі паміж касцёлам і дзяржавай). Школа і гімназія па-ранейшаму будуць тут функцыянаваць, але жыццё падлеткам дзевяціціцца за 5 км у Дуброве. Палац, дзе месціцца інтэрнат, мае архітэктурную і гістарычную каштоўнасць, таму будзе закансерваваны. Спадзяёмся, яго не напаткае лёс суседняй Зялёнай вільі, якая марудна і няўхільна разбураецца.

Ружанысток: кляштар і дзеці

У праграме пленэру, як і ў нашым успрыманні, акцэнты змяніліся: запаветная Бебжа-Бобра пацяснілася, і на пярадні план выйшла старажытная базіліка з цудатворнай іконай – каталіцкай святыняй – ды сам комплекс былога праваслаўнага манастыра, дзе збудавана некалькі дамоў для педагогаў і дапаможнага персаналу. Касцёл наведвае шмат пілігрымаў з Польшчы і іншых краін. Амаль кожны дзень ксяндзы робяцца экскурсаводамі і водзяць групы вернікаў ад будынка да будынка, расказваючы гісторыю ператварэння Крывога Стoku ў Ружаны. Звезены ў Расію арыгінал каталіцкай святыні застаецца незагойнай ранай для мясцовых вернікаў. Гэта як для нас крыж святой Еўфрасінні. Не выключана, што яны знаходзяцца дзесьці ў адным засакрэчаным запасніку...

Адбіўшыся ад пілігрымаў, на тэрыторыі

кляштара засталася некалькі рахманых сабак. Яны бегаюць за дзецьмі, лашчацца к дарослым, шукаюць ля пад’ездаў ежу. Адзін з іх, крывалыпы Мэтэк, быў улюбёнкам нашага непасрэднага апекуна, дырэктара аб’яднання сельскагаспадарчых школ, Дзэрыюша-Адама Кліна. Усе звалі яго Дэрэкам, і толькі я “запала” на Адама.

Пан Дзэрыюш вырашаў невырашальныя – буйныя і дробныя – нашы праблемы, пра ўсіх клапаціўся і заўсёды знаходзіўся пablізу. Ён пасябраваў з нашымі маладымі мастацкамі – Вольгай Гардзіёнак-Кірэвай і Таццянай Бараноўскай. Ягоную дваццацігадовую дачку летась маляваў Алег Аблажэй, а сёлета яе партрэт класна зрабіў віцебскі мастак Аляксей Мемус.

Па-новаму раскрыліся ружанастоцкія, у асноўным кляштарныя, дзеці. Яны гужам хадзілі за мастакамі па ваколіцах, акружалі іх у двары, падносилі падрэмнікі ды без лішніх комплексаў прасілі іх намалюваць. Трэба сказаць, што найбольшай папулярнасцю ў дзятвы карыстаўся спянянуты

стралыніны, высокі і крыху няскладны, ён зноў і зноў аглядаў свае шматлікія, ладнага памеру акварэлі, дзе адлюстравана ўся паэзія гэтага краю – яго мяккія паўтоны, сырадойныя туманы, зацішныя вербалозы.

Палякі не так уягалі ў працу, як браткі-беларусы. Большыня з іх прыехала на аўтамабільах, з музычнымі цэнтрамі і фанатэкамі, у іх пакоях збіраліся прыемныя кампаніі, гучала добрая музыка. На асфальтаванай пляцоўцы паміж палацам і касцёлам загаралі кабеты. На заканчэнне менавіта полькі арганізавалі вясельныя скокі на другім паверсе, але і тут нашы мужчыны не парушылі свайго манастырскага ўстава. Затое за ўсіх нас, прыгожа і артыстычна танчыла вучаніца мастацкай вучэльні Алена Мяжуева. Я нават падумала, а ці туды яна скіравала свае здольнасці...

Першы эцюд у Дуброве

Быць у Дуброве – і не пабачыць самой дубровы, гэта было б недарэчнасцю. Да яе нас вывезлі на самым пачатку.

Мемус – і па дабрадушнасці натуре, і па здольнасцях партрэтаста. Маляваў ён выключна пастэллю і прадаставіў на заключную выставу звыш дзесці работ.

Што прыемна здзіўляе, дык гэта адкрытасць мясцовай дзятвы, умненне яе кантактавацца. Хлопчык Давід, калі мы пазнаёміліся ў двары, не толькі адказаў на пытанні, але і сам распытваў – адкуль прыехала, ці маю дзятвей і якіх. Ён быў спакойным, годным і разважлівым, як дзядок. І яму ж давялося цяплява пазіраваць для партрэта, які быў падараваны мастаком ягонай маці. Дарэчы, у двух яго таварышаў таксама рэдкія імяны – Рафаіл і Себасцьян...

Дзеці тут добрага выхавання і строгах правілаў, уплыў рэлігійнага асяродка відавочны. Мы не раз назіралі, як яны выхоўваюць адзін другога, але не пачулі ніводнага брыдкага слова. А калі я, загаруючы, выйшла са свайго схову да мастака не цалкам апранутая, то адзін хлопчык адразу пацікавіўся, “чаму пані без кашулькі”...

Творчы працэс

На цэлыя два тыдні мастакі са сваім важкім рыштункам акупавалі вёску. Адны накідвалі эцюды з натуре, а потым уплталі іх у цэласны фантазіійны вобраз, другія адразу стваралі каляровыя адбіткі рэальнасці, трэція перамалёўвалі алеем свае ж акварэльныя працы. Наконт меры рэалізму ў нас адбылася дыскусія з Сяргеем Цімохавым. На яго думку, ёсць мастакі, якім не стае рэалістычнай школы, і таму яны проста вымушаны ствараць “як бы абстракцыю”. Ёсць полюс рэалістычнага мастацтва і полюс мастацтва фармальнага, і творца сам вырашае, на якой кропцы паміж імі лепей спыніцца. Сам ён, як падалося, паспяхова спалучае адно з другім, г. зн. знаходзіцца на залатой сярэдзіне.

...Кастусь Качан засяроджана таптаўся перад мальбертам у двары, Рыгор Мяжуеў з Іванам Смалёковым – заўсёды разам – размясціліся ў засені старадаўніх ліпаў ля кляштарнага муро. Маладыя беларусы перш аселі пablізу касцёла (ім спадабаўся выгляд на палац і каплічку), потым падаліся на пошукі натуре ў поле. Каля інтэрната малявала партрэт дачкі Таццяна Руткоўска, да яе далучыўся варшавянін, армянін па нацыянальнасці, Айдын Лазімаў. Жывалісцы з Украіны, Вольга Паўлюк і Эдуард Чубараў, першымі дабраліся да Ячна, дзе пазнаёміліся з мясцовымі жыхарамі. Малгажата Хвлякоўска са старэйшай сястрою Халінай выбраліся на самаходзе кудысь далакавата, Анджей Скажыньскі, кажуць, карыстаўся мінулагаднімі здымкамі Бебжы.

Мая каляжанка Людка Сільнова, трапіўшы ў мастацкае атачэнне, адразу ўспомніла сваю любоў да свету фарбаў – балазе, захапіла паперу ды акварэль. Яе імідж даў трэшчыну і раздвоіўся: то яна нізка згіналася над блакноцікам, а пасля прапаноўвала нам паслухаць яе вольныя вершы, то як прадстаўніца інстыту спрабавала маляваць з натуре, прасячы мастакач “паказаць ёй пару прыёмчыкаў”. Вечарам разам з іншымі яна раскладвала ў пакоі свае каляровыя пейзажы і квяты і не забылася дзве працы пакінуць арганізатарам.

Нашы жывалісцы і графікі былі ну проста прыкладных паводзінаў і шчыравалі амаль па-стаханавскаму. А ўсе рэкорды пабіў Мікола Аўчыннікаў, які размясціўся на творчую працу ў агульнай зале з тэлевізарам. Стоячы спіною да апошніх навінаў і кіношнай



Станіслаў Срокаўскі і пленэрская моладзь



Людка Сільнова прэзентуе новую працу



К. Качан, С. Цімохаў і М. Аўчыннікаў на заключнай выставе

«Маляжаў» там чакала расчараванне: пабралі ўсе свае прылады, ірваліся да працы, але што ім рабіць у густым цяністым лесе? Ну, углыб прайшліся лясной дарогаю, ну, вярнуліся, збіраючы суніцы, пакуль хтось не прапанаваў ляснічаму вывезці нас на прастор.

Знайшлі прастор на ўзлессі, дзе стаяла назіральных вышка. Хлопцы адразу ж ускараскаліся туды і зніліся для гісторыі. Я адбілася ад незадаволенай большасці ды ўлеглася на лужку тварам да шэравага неба. Капнула адзінокая дажджынка, з ёю прыйшоў першы верш. Людка падкралася з фотаапаратам і зрабіла памятку здымак, які сама ж і назвала: «Паэтка сніць вершы». І як яна здагадалася?!

Мастакі па-ранейшаму бавілі час у размовах, і толькі Рыгор Мяжуеў з дачкой накідалі абрысы краявіду – першы эцюд. Творцы па-рознаму ставяцца да эцюдаў. Далей цытую Аўчыннікава: «Мне асабіста эцюд патрэбен толькі для таго, каб адчуць мясцовасць. Пленэр – гэта ачышчэнне, споведзь перад прыродай. Калі пасапвадаўся, тады з чыстай душою можаш пачынаць працу. Нам неабходна падпітка зямлёю. Калі доўга не быць на прыродзе, то мастак накоплівае столькі адмоўнай энергетыкі... Агрэсія з яго ідзе. Вось таму і патрэбны пленэры».

Пасля сустрэчы з новым войтам, Казімежам Богушам, наведвання царквы і касцёла нас павезлі па свежых калюгах да абяцанага вытоку Бебжы. Дзе той выток, як так і не зразумела, бо з высокага пагорка відны былі толькі старыя, як у нас казалі б – панскія стawy, аточаныя сучэльным кустоўем і балотам. Былы ўладальнік зялёнага багацця зараз жыве ў Варшаве і не супраць быў бы вярнуць сваю зямлю.

Пакуль мужчыны смажылі каўбаскі на прутах, мы частаваліся дарамі шчодрой матушчы-прыроды: мокрыя травяны ўзгорак ажно чырваней ад суніц, буйных, як трускалкі. Пасля спявалі па чарзе – то беларускія песні, то польскія, і Цімохаў гучней за ўсіх. Калі ён толькі паспеў зрабіць накід таямнічага вытоку – не ведаю. На заключнай выставе гэта была адна з лепшых яго работ, менавіта яе мастак і падароваў войту пры закрыцці пленэру.

Ячна і яго жыхаркі

Ячна мяне прывабіла царквою, дзе мы летась знаёміліся з бацюшкам. Яе купалы відны ў ясна надвор’е ад Ружаныстока, яны як быццам пераглядваюцца з вежамі касцёла. Два кіламетры жытамі – і выходзіш да аселицы, дзе пасуцца навязаныя бычкі і стаіць указальнік з назвай вёскі.

(Працяг на стар. 14 – 15)



Старонка ветлая жытнёвая, альбо Бебжа-2

Пад
рэдактарствам
Максіма Гарэцкага

Беларускі перыядычны друк мае куды большыя традыцыі, чым да нядаўняга часу даводзілі студэнтам факультэта журналістыкі, прапануючы ім курс "Бальшавіцкі друк". У шэрагу выданняў, якія праўдзіва адлюстроўвалі жыццё, і штотыднёвая грамадска-палітычная і літаратурная газета "Беларускія ведамасці". А ўспомніць яе добрым словам ёсць нагода: першы нумар "БВ" выйшаў у Вільні 80 гадоў назад, 14 верасня 1921 года.

Выдавалася газета па 15 студзеня 1922 года. Выйшла 19 нумароў.

Рэдактарам-выдаўцом "Беларускіх ведамасцяў" з'яўляўся Максім Гарэцкі.

Закрылі "БВ" улады так званай Сярэдняй Літвы напярэдадні выбараў у Віленскі сейм. М. Гарэцкі трапіў за кратамі, у сумна вядомыя Лукішкі, а пасля яго дэпартавалі з Вільні.

"Беларускія ведамасці" вялікую ўвагу надавалі асветленню эканамічнага і палітычнага жыцця як у Сярэдняй Літве, так і на тэрыторыі ўсёй Заходняй Беларусі. Газета прымала высілкі па згуртаванні дэмакратычных сіл грамадства, выходзіла ў працоўнага людзю папучцё нацыянальнай самасвядомасці, агітавала за палітычную актыўнасць.

Змяшчалася нямала матэрыялаў па гісторыі Беларусі, а гэта садзейнічала абуджэнню гістарычнай памяці. Сярод аўтараў такіх публікацый былі

У. Ігнатоўскі, А. Смоліч. Не пакідаліся па-за ўвагай і пытанні нацыянальнай асветы. Паведамлялася пра работу школ на беларускай мове.

Быў надрукаваны статут Таварыства беларускай мовы. Немалую цікавасць у чытача выклікалі і матэрыялы этнаграфічнага зместу. Публікаваліся раздзелы з "Хрэстаматыі беларускае літаратуры. XI век — 1905 г."

М. Гарэцкага, з "Беларускага дэкламатара" вершы, апавяданні Г. Леўчыка, Л. Родзевіча, М. Гарэцкага, Н. Арсенінай і іншых аўтараў.

З лепшых літаратурных і гістарычных публікацый былі выдадзены "Беларускі дэкламатар" і тры выпускі зборніка "Беларускія ведамасці", што пашырала кола чытачоў.

Васіль ХОМІЧ

Як знічка на небасхіле...

Юлі Таўбін нарадзіўся 15 верасня 1911 года ў горадзе Астрагожску Варонежскай вобласці (Расія).

З дзесяцігадовага ўзросту свой лёс звязваў з Беларуссю. Скончыў педагагічны тэхнікум, вучыўся ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце, але ў пачатку 1933 года быў арыштаваны, высланы на два гады ў Цюмень.

Пасля другога арышту прысуд быў жорсткі: расстрэл. Не стала Ю. Таўбіна 30 кастрычніка 1937 года.

З першымі вершамі выступіў у 1926 годзе ў часопісе "Маладняк Калініншчыны" і газеце "Чырвоная змена". Выйшлі кнігі паэзіі "Агні" (1930), "Каб жыць, спяваць і не старэць..." (1931), "Тры паэмы" (1931), "Мая другая кніга" (1932).

У тым жа годзе асобным творам пабачыла свет паэма "Таўрыда". Творы Ю. Таўбіна перавыдаваліся як у калектыўных зборніках, так і выходзілі кнігамі: "Выбраныя вершы" (1957) і "Вершы" (1969). На беларускую мову пераклаў асобныя творы Г. Гейнэ, У. Маякоўскага, шэраг англамоўных паэтаў.

Філіял ліцэя закрываецца

Зноўку сутыкнуўся з праблемамі Нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. У Светлагорску мясцовыя гарадскія ўлады зачыняюць размешчаны тут ягоны філіял.

11 верасня са Светлагорскага гарадскога аддзела адукацыі да дырэктара ліцэйскага філіяла Тэльмана Маслюкова прыйшоў загад аб рэарганізацыі, а фактычна аб закрыцці гэтай навучальнай установы, якая дзейнічала амаль дзесяцігоддзе — з 1992 года.

Навучэнцаў ліцэя пераводзяць у класы Светлагорскай школы № 1, праўда, пры гэтым абяцаюць захаваць для іх беларускамоўнае выкладанне прадметаў. Паверыць у гэта цяжка, калі штогод колькасць беларускамоўных класаў скарачаецца.

К. П.

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 13)

Задкрытых вокнаў прыходскага дома гучала музыка: у ім адпачывала праваслаўная моладзь. На кожнай амаль лаўцы — вясковыя кабеты. З цікаўнасцю праводзяць паглядамі новага чалавека. Каб завязаць гаворку, паказала сіне-ліловыя палявыя зёлкі — як яны завуцца. Жанчыны не ведалі, але прапанавалі прысесці. Абедзве ахайныя, у стракатых летніх кофтах. Ні на што не скардзіліся (чаго нельга і ўявіць у нас, у Беларусі). Па той бок мяжы не бывалі, толькі адна перад вайною лячылася ў гарадзенскага доктара.

Большасць вясковых традыцыйна ходзяць да царквы і таму размаўляюць «па-руску». На самай справе гэта чысценькая беларуская з рэдкім украпленнем польскіх слоў. Калі суседскі кот пацёрся аб сабаку, казалі так: «Жыюць згодна». Значэнне праваслаўя для захавання аўтэнтнасці, вядома ж, на Беласточчыне вялікае. Толькі чаму мясцовыя жанчыны падумалі, што я з Масквы? Я ж размаўляла так, як цяпер пішу...

Уся вёска жыве «на рэнту». На 120 двароў шмат апусцелых хат. Жанчыны ў асноўным — удовы, адзіны «кавалер» з кійком мае за 90 і няблага — дай яму Бог здароўя — пачуваецца. Адно што чуе кепска...

Тры разы на тыдзень прыязджаюць хлебны і харчовы самаходы, таму гаспадарку бабулі могуць не трымаць. Лягчэй купіць гатовае. Гаспадыні, аднак, каб не сядзець без работы, абсаджваюць хаты кветкамі і апрацоўваюць агароды. Маладзейшыя, хто з памочнікамі, трымаюць кароў, а малако здаюць у мялянню. У поле даўно ганяць не даводзіцца, выкарыстоўваюць электрычныя «пастухі».

Непадалёку працякае спрамленая, раўком, рака Сідра. З-за моцнага цячэння рыба ў ёй водзіцца слаба.

Абмеркавалі праблему з трускалкамі: якраз сезон, а прымаюць іх неахвотна, у малой колькасці (прападалі ягады і на школьным ружанастокім агародзе). Распыталі адна адну пра ўзрост і дзяцей, а пры канцы гаворкі дружна пасмяяліся, бо ўсе трое аказаліся... Галінамі.

«Старонка ветлая жытнёвая // Нясе рамонкі у прыполе. // Стары касцёл з царквою новаю // Пераглядаюцца праз поле. // У вёску зойдзеш разявакаю — // Спакой крыху хіснецца сонны. // Каровы, бабці і сабакі — // Усе аднолькава здзіўлены». Пазьтны вынік «экскурсіі»...

Ліпск. Страчаны шанец

Ліпск да 46-га года славіўся сваімі кірмашамі. Цяпер пра іх памятаюць толькі старажылы. На былым гандлёвым пляцы паўстаў у 70-ых на сродкі мясцовага зямляцтва помнік закатаваным у вайну. Дамінанта мястэчка — касцёл, архітэктурны помнік неаготыкі пачатку стагоддзя. Каб яго намалюваць, Кастусь Качан не паліў на тратвах (плытах) па Бебжы.

Пабаяўшыся высокага сонца, засталіся на беразе і я, і іншыя мае землякі. Астатнія ўладкаваліся на плытах і паплылі. Дырэктар ружанастоцкай гімназіі Гражына Цішкоўска, закасаўшы штаны як запраўскі рыбабоў, суправаджала здвоеную тратву на каюку разам з сынам віленца Балаховіча. Але што гэта я наперад забягаю?..

У касцёле свая славуцасць — чудатворны абраз Маці Божай Базыльянкі, прывезены з Віленскай уніяцкай царквы. Падчас першай сусветнай немцы спрабавалі яго зняць, але 14 кг вагі аказаліся непад'ёмнымі: абраз не захацеў развітацца з храмам. Пабачыць яго мы не змаглі, бо ікону рыхтавалі да ўрачыстай каранацыі.

Уразіла цэнтральная скульптура Маці Божай Анельскай (чыім імем і названы храм), а таксама шматлікія барэльефы аўстрыйскага майстра, што адлюстроўваюць крыжовы шлях Хрыста. Пасля другой сусветнай тут засталіся цэлымі толькі два вітражы, адна з вежаў вісела, як перабітая рука.

Абраз Базыльянкі перш знаходзіўся ў старым, драўляным касцёле, але яго зачынілі царскія ўлады. Каб узяць касцельны шлюб, маладыя хадзілі за 15 км да Краснага Бору — таемна, узяўшы граблі, босымі, як быццам на касьбу. А потым, пасля цырымоніі, зашывалі вянчалны акт у спадніцу.

Яшчэ да прыходу праваслаўя католікаў тут адчувальна цяснілі уніяты. Наколькі моцным было супрацьстаянне, сведчыць наступная гісторыя. Як толькі дзіця нараджалася, то, каб апырэдзіць канкурэнтаў, мясцовы вернік Чэслаў запрагаў каня і неадкладна вёз немаўля да ксяндза. Напэўна, праз чалавека магучна «працаваў» каталіцкі згрэгар, бо пан Чэслаў умудрыўся такім чынам ахрысціць звыш 270-ці дзяцей!

Пра ўсё гэта нам апавядае наша экскурсаводка — «творца людзевы» Крыстына Цяслюк. Яна ж павяла нас да помніка бласлаўленай Марыяны Бярнацкай, які ўзведзены побач з хатай, дзе жыла святая. Паклікалі сваячку. Худзенькая бабулька, што назвалася Аняй, у вайну мела сына і была цяжарная другім дзіцем. Фашысты акружылі дом і хацелі забраць на расстрэл яе (бралі па адным чалавеку з сям'і), але жанчыну выратавала свякроў — вызвалася ісці на смерць за нявестку. «Яна была, як і ўсе мы, — простая, дралала зямлю рукамі», — расказвае 87-гадовая сведка духоўнага подзвігу. Хтосьці з нас ціха прамовіў: «Мусіць, гэта нялёгка — усё жыццё памятаць, што жывеш за другога...»

Помнік святой Марыяне (два гады як кананізавана) таксама зроблены сіламі ліпскага зямляцтва, якое шмат дапамагае мястэчку і ў сацыяльнай сферы.

З пані Крыстынай мы сустрэліся гэтага дня яшчэ раз. Яна была ўдзельніцай народнага калектыву, які калісьці узяў Гран-пры на фестывалі ў Казімежы і які ўзначальвае яе дачка. Барбара Тарасевіч — загадчыца асяродка

культуры, гожая і па-дзявочы танклявая — на акардзе падыгрывала спявачкам. Перад канцэртамі самадзейныя артысткі, ідучы берагам, віталі спевамі тратвы з гасцямі. Гэта было надзвычай уражліва і рамантычна. Ды і самі яны, у суравых нявышытых (бабуліных!) строях з фартухамі выглядалі нейкімі некранутымі выпаскамі ў акіяне безаблічнай цывілізацыі.

...А мо дарма я спёкі пабаялася? Быў шанец бліжэй пазнаёміцца з балотнай «бабровой ракой». Замест гэтага я купалася з дзецьмі ў бліжэйшым «жабятніку» ды хавалася ў цяньчку.

Пад старадаўнімі ліпамі

Каменна Стара славуца сваім 400-гадовым драўляным касцёлам — самым старым на рымска-каталіцкім Усходзе. Вёска, да таго ж, аказалася радзімай старшыні Дуброўскага ставарышэння Рычарда Божкі. Ён нас туды і павёз. Як заўсёды, не прадстаўляўся (чым крэсцовыя палякі моцна падобны на беларусаў) і не спяшаўся ні з кім знаёміцца. Можна, сацыяльнае становішча не дазваляе? У роўняк (па-нашаму — фермера) 40 гектараў зямлі і некалькі прыватных крам, ён тры гады ўжо выбіраецца членам гміннай рады.

Гістарычная даведка. Навадворская пушча была выдзелена з пушчы Гарадзенскай і знаходзілася пад наглядом каралеўскіх ляснічых. Насельніцтва таксама падпарадкавалася літоўскаму каралю, а не шляхце. Фальварак воддаль ад вёскі і млын на рацэ збудаваў Фёдар Шаптовіч. Пасля смерці Зыгмунда Аўгуста мясцовасць была перададзена беластоцкаму магнату Пятру Весялоўскаму, які тут кіраваў і меў летнюю рэзідэнцыю. Яго нашчадкі ўпадабалі гэтае месца, заклалі рэнесансны парк. Адным словам, Каменна Стара была культурным аазісам сярод некранутай пушчы.

З касцёлам св. Ганны звязана такое паданне. Простая дзяўчына несла касцам ежу, і менавіта на гэтым пагорку яе загрызлі паляўнічыя харты магната. Ад папучыя віны той і заклаў касцельны будынак. Вакол захаваўся страдаўнік, як прынята казаць — аўтэнтчны, непамернай таўшчыні ліпы. У рангу сусветных каштоўнасцей гэта асяродак вышэйшай катэгорыі, «эзра». Зрэшты, па яго экстр'еры не скажаш — перастараліся, рамантуючы. Новенькая вагонка, і толькі арган стагоддзя ды алтарныя абразы 17 стагоддзя.

Мясцовая жыхарка сказала, што святая Ганна (маці Дзевы Марыі) алякуецца вёскай: «ніц не загінуў у вайну», ні сам касцёл, ні вёска не пацярпелі.

Мы раздзяліліся на дзве групы: адна паехала далей, другая засталася маляваць касцёл. Пані Мар'я мяне пачаставала малаком. Яна сюды выйшла замуж і не шкадуе, бо людзі надта зьлічлівыя. Лівень загнаў мяне пад чужую страху, аднак хутка мінуўся. Мастакоў ён таксама са сваіх месцаў пазганяў, пад дрэвамі акварэллю цяпер



Здымак на развітанне.

не намалюеш — капае. У летніх імклівых ліўняў свега паззія. Яны што слёзы ў веселухі — мігам высахнуць, і зноў зямля купаецца ў праменнях.

Плён працы мастакоўскай

Субота стала днём выніковым. Высокае памяшканне школьнай сталойкі ператварылася ў выставачную залу. Хто на сцены прымацоўваў свае працы ў часовых рамках, хто раскладваў прама на падлозе, хто ставіў пасярод на падстаўках... Некаторыя перавешвалі, незадаволеныя асвятленнем. Некаторыя спазніліся і мусілі ішчаміцца між іншых карцін. Стракацела ўвачу ад розных фарбаў, стыляў, школ! Нельга было не паддацца агульнаму ўсхваляванню ўрачыстаму настрою, і таму я стала часцінкай падрыхтоўчай дзеі, літарай гэтага каляровага алфавіта.

Пакуль працягваўся працэс падрыхтоўкі, я ўспомніла пра свой журналістскі вопыт і паспрабавала ўзяць інтэрв'ю. Выбрала час, называецца! Усе былі сканцэнтраваны на адным і толькі з ветлівасці не адмахваўся ад мяне, як ад жывітальнай мукі. А пытанне было такім: «Што не падабаецца ў мастацтве і каля мастацтва?»

Марыя Парыляк-Хофман не любіць фатаграфічнасці і кічу. «Кіч — сама фальшываасць. Ён крычыць: «Купіце мяне!» (Яе працы атэставалі як надзвычай энергетычныя.)

Іван Смалюк не любіць старонніх вачэй падчас малювання.

Малгажата Хвалюк не любіць мана-тоннасці, шаблону ў мысленні. «Калі замнога рамятава, тады брак артыстызму і паветра».

Кастусь Качан не любіць няшчырасці. (Уласныя работы яму падаліся празмерна змрочнымі, ды і збоку хтось заўважыў, што жывалісець злоўжывае чорнай фарбай.) Адносна Беласточчыны сказаў так: «Толькі тут убачыш, наколькі разбэсціла нас сістэма! Людзі, лічы, такіх ж, а жывуць непараўнальна лепш. Палі, будыніны, падворкі, могілкі — усё дагледжана!»

Мікола Алейнікаў не любіць, калі не працуецца. Як прыроджаны філосаф, ён тут жа выклаў сваё бачанне творчасці: «Мастак — гэта выканаўца нейчай волі, праваднік ідэі. З сябе нічога ніякімі намаганнямі не дастанеш, пакуль вышэйшая сіла да гэтага не прызаве».

Эдуарду Чубараву, заслужанаму архі-тэктару Украіны, не даспадобы, калі выпінаецца тэхналогія, ён болей цэніць жывы імпульс. Ды і сама мясціна яму прыемная — у параўнанні з выпаленым украінскім стэпам.

І толькі вегетарыянка Ганна-Луіза, якую празвалі Данаяй, не магла зразумець пытання, бо ёй падабаецца ўсё. Ну, хіба што брак часу турбуе...

Наведвальнікаў — мясцовых жыхароў — няшмат прыйшло. Асноўная маса завітала пасля вячэрняй богаслужбы. Ксёндз нараіў, а хутка і сам прыняў удзел, доўга і зацікаўлена размаўляў з мастакамі. Мяне гэта прываблівае ў католікаў — не цураюцца культурнага жыцця, не адгароджваюцца ад мірскага. Прыемна паглядзець на манахінь: не ўнураныя, не суровыя, як нашы, а мяккія, усмешлівыя, адкрытыя. І яны паглядзелі выстаўленыя палотны.

Згодна з умовамі пленэру, дзве работы належала пакінуць арганізатарам. І вось пачаўся адбор. Яго рабілі Рычард Божка з Дзержынам Клінам. Этчыны кодэкс у такіх выпадках патрабуе пакідаць лепшае, аднак лепшага, відавочна, мастакам было шкада. Некаторыя самі праланоўвалі карціны, якія маюць меншую каштоўнасць. Зрэшты, працы ў большасці прафесійныя, з густам, з прыкметамі індывідуальнасці. Самы мастак аднадушна адзначылі адну з трох, на першы погляд — сціпрых алейных эцюдаў Тэрэзы Маліноўскай-Кофран (Варшава). Зварнулі ўвагу на своеадметнасць стылю Халіны Хвалюк, што вучылася жывалісеці ў Канадзе. Мне асабіста па душы прыйшліся і пшчотныя акварэлі Гардзіяна-Кірзевай, і стрыманыя работы Сержука Цімохава (ён малюе алеем на паперы), з іх глыбінёй і загадкаваасцю.

Ад паездкі ў мяне засталіся не толькі ўражанні, але і «рэчыўная памяць» — паштоўкі-абразы Божай Маці Ружанастойкай, мілы парцэлянавы слонік, падараваны пані Грэжынай, візітоўкі і здымкі новых сяброў, а яшчэ прывезены сушаныя зёлкі. Узімку, п'ючы гарбату, буду ў думках вяртацца да любых куточкаў памежнага краю. Ліповы пышны цвет збірала за кляштарным мурам. Зверабою крыху сарвала падчас першага агніску ў школьным ляску, калі мы толькі знаёміліся. Чабору навіпорвала з травы ў Ліпску, пакуль чакала тратву. І толькі меліса ў мяне будзе свая, з лецішча. Тры плюс адзін — такая атрымліваецца прапорцыя...

**Каля кляштарнага мура,
Дзе кожны камень — сведка,
Шчаку пагрэла, і пара
Не толькі ружа — кветка**

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ
Фота Л. СІЛЬНОВАЙ

Перакладчык М. Сяднёва і А. Вярцінскага

Нека Масей Сяднёў у інтэрв'ю Леаніду Пранчаку («ЛІМ» за 3.9.1999 г.), гаворачы пра лёс сваёй пазмы «Цень Янкі Купалы», адзначыў, што яна напісана ў 1946 годзе і тады ж была перакладзена на ўкраінскую мову і надрукавана ў ўкраінскім часопісе «Слово». Пераклад зрабіў Леанід Палтава, які таксама пераклаў для асобнага выдання пазму Анатоля Вярцінскага «Заазер'е». Спыняцца тады на асобе перакладчыка больш дэталёва размова, відаць, не было патрэбы, і яна, гэтая асоба, доўгі час заставалася для мяне загадкай. Не знаходзіў я гэтае імя і ў энцыклапедычных выданнях Украіны. І вось нядаўна трапіў мне ў рукі адзін з чатырох тамоў «Хрэстаматыі ўкраінскай літаратуры», надрукаванай кіеўскім выдавецтвам «Рось» у 1995 годзе, дзе і адшукаў Л. Палтаву. З увагі на тое, што імем гэтым, магчыма, зацікавіўся не толькі я, хачу падаць кароткую звестку

пра перакладчыка і арыгінальнага пісь-менніка.

Леанід Палтава (сапраўднае прозвішча Енсен) нарадзіўся ў 1921 годзе ў Палтайскай вобласці (адсюль і псеўданім). Да вайны яшчэ паспеў скончыць Нежынскі настаўніцкі інстытут. У час вайны захопнікі вывезлі яго на прымусовую працу ў Нямеччыну. Леаніду пашанцавала перажыць ліхалецце. Працаваў у рэдакцыях украінскіх газет у Новым Ульме (Заходняя Нямеччына) і Парыжы, кіраўніком украінскага аддзела Іспанскага нацыянальнага радыё. У 1958 годзе пераехаў да Амерыкі, дзе таксама працаваў журналістам. Акрамя вершай, пісаў аповяданні і п'есы, творы для дзяцей. Памёр Л. Палтава ў 1990 годзе.

Больш дакладную і цікавейшую інфармацыю пра ўкраінскага пазма-перакладчыка мог, вядома, даць Масей Сяднёў, але не паспеў. Магчыма, што-небудзь з даслед-

чыкаў, літаратараў вернецца да ўкраінска-беларускіх «узаямін» і раскрые шырэй вобраз гэтага пісьменніка. А сваю сціпную нататку дапаўню ўвершам Леаніда Палтавы «Чалавек» у перакладзе Алеся Каско.

Антон ЦВЫД

Леанід ПАЛТАВА

Чалавек

Па бруку, захінуты ў паліто,
прыгорблены, ідзе няпэўным крокам.
І не ўздае ў ім нішто
ні бацькі, ні героя, ні прарока.

Але кажу сабе: пільней зірні,
і ўсміхай прывітай, і дай дарогу.
Бо ці ж не так у небнай глыбіні
мы бачым хмары — і не бачым Бога?

ДАТЫ

З Парыжа — да Віцебска...

У сярэдзіне пазамінулага, 19-га, стагоддзя, гэта быў вядомы танцоўшчык, балетмайстар, тэатральны дзеяч, педагог: Марыс Піён. Пачынаў ён у Парыжы, потым працаваў у Польшчы і на Беларусі. З гісторыі вядома, што створаная Піёнам балетная трупа гастралявала ў Вільні, у Мінску і ў Магілёве. Захавала гісторыя і такі факт: у 1845-47 гг. пад кіраўніцтвам гэтага дзеяча харэаграфічнай сцэны актыўна працаваў створаны ім жа Віцебскі тэатр Піёна. (Трэба ж з Парыжа праз Варшаву, праз Вільню, Мінск ды Магілёў — да ўсё таго ж Віцебска!)

Працуючы з балетнай трупаю, ён выкарыстоўваў найноўшыя метадыкі навучання.

Галоўныя партыі выконваў пераважна сам. Спектаклі ставіў на музыку Ю. Дамсе, К. Курпінскага, Ю. Эльснера... У апошняе дзесяцігоддзе свайго жыцця (памёр ён у 1869 г.) быў дырэктарам тэатра ў Кіеве, потым настаўнікам балетнай школы ў Варшаве.

На адлегласці часу імя Марыса, ці Маўрыцыя, як называлі тут Піёна, зрабілася легендай. І наўрад ці хтосьці з нашых землякоў-сучаснікаў зоймецца архіўнымі пошукамі ды рэканструкцыяй даўно забытых яго пастановак. У гэтым сэнсе больш пашанцавала іншай легендзе французскага паходжання — Марыусу Пеціпа. Ягоная харэаграфія зберагаецца, узаўняецца, жыве ў сённяшнім рэпертуары

балетных тэатраў усяго свету. Не выключэнне і Нацыянальны акадэмічны тэатр балета Беларусі. Прыгадайма, што менавіта харэаграфія Пеціпа легла ў аснову новага спектакля, пастаўленага сёлета мастацкім кіраўніком тэатра Валянцінам Елізар'евым. Гэта, як вядома, «Спячая прыгажуня» на музыку П. Чайкоўскага.

Марыс Піён — не Марыус Пеціпа, хача ў гэтых іменаў ёсць пэўнае падабенства. І ўсё ж мы ўшаноўваем сёння малавядомага Піёна, які нарадзіўся роўна 200 гадоў таму і праз нейкі час пакінуў выразны след у гісторыі развіцця музычна-тэатральнай культуры на Беларусі.

Я. КАРЛІМА

Эцюды

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 9.)
заўважаць пачаў. Пасля сам з сябе пасмяяўся: адкуль жа быць той сцезы ад гэтакіх дробненькіх ножаў?! Здаўся, канечне ж, мне...

А сцезка ўсё адно мроіцца: дужа ж многа мурашак тупацела па гэтай лясной палосцы ў пядзю-паўтары шырынёю. Тупату я, зразумела, не чуў, бо не дадзена чалавечаму вуху пачуць гэтакае. Але ж самі яны, мурашкі, пэўна, чуюць? І столькі ног! І такі шлях!.. Я намерыў ужо дзвесце крокаў. Маіх, чалавечых. А мурашынных?! Нават і злічыць не бяруся. А трэба ж дайсці... То схавецца ручаёк у высокім верасе, то, калі трапіцца на дарозе завал які з ламачка, дык пад яго, як у тунель, уліваецца. А з другога боку выплеснецца — і ўсё бжыць, бжыць. І ўсё — туды, туды. Туды? Не-не, пачакай-пачакай — толькі цяпер я прыгледзеўся: бягуць і адтуль, назад. Адно што вяртаюцца не так прытка, бо ўсё цягнуць паклажу нейкую. Іншы раз прыпыняецца такі «грузавічок», вусікі-антэны настаўляе і сустрэчнай мурашцы лёгкім дотыкам да ейных вусікаў штосьці скажа — сігнал падасць. І тады гэта, што паражняком бегла, падхоплівае паклажу, разварочваецца і нясе ў бок мурашкіна, а змораная — таксама мяняе курс і, уліўшыся ў агульны паток, бжыць, ужо ўлегцы, туды, адкуль толькі што бегла...

Тым часам неўпрыкмет разгарнулася перада мною сасновая дзялянка з маткамі-старадрэвінамі над ёю. І тут заўважыў я, што мурашыная істужка як бы распялялася пачала: разбягалася і ўвачавідкі радзела. Ступіў я колькі крокаў у адзін бок, у другі — няма, знікла жывая «дарожка». Але затое позірк мой улавіў яшчэ нешта, больш нечаканае: на сасновай галінцы мурашак пяць ці шэсць «свежавалі» вялізнага, па мурашынных маштабах, зразумела, таўсматага, як абручыкамі перацягнутага, бышчам падзеленага на кольцы, вусеня...

Вось гэтак я і дайшоў да разгадкі — праз дзвесце пяцьдзесят крокаў. Мурашкі вялі вайну з вусенем начніцы, соўкі, на гэты раз — хваёвай. Гэта матыль такі. Сам па сабе прыгожы і прывабны, харчуецца нектарам з кветак ды іншымі прымсмакамі. А вось «дзеткі» ягоныя, вусені гэтыя самыя, — не прывядзі божа, такія

пражэрдзівыя, столькі шкоды прыносяць ды ўчыняюць лесу... Бывае, як наплодзіцца — усю зеляніну з'ядаюць... Хоць і яны з выгляду не пачварныя: прыгажосцю сваёй многіх за пояс заткнуць, — да таго ж і «паяскоў» тых не адзін, а з дзесятка, пэўна, у кожнага будзе. Бачылі ж: абручкі якія ў вусеня. Гэта ўпоперак. А ўздоўж — залюбавацца: паверху, па спіны, палоска зялёная, ніжэй — белая істужка ідзе, потым зноў — зялёная, спадлысоду — жоўты падбой, а паміж двух гэтых колераў, каб не зліваліся, чорная рыска накрэслена — нітакчаю цягнецца... А дзеля чаго прыгажосць? Навошта расфарбоўка такая? А ўсё каб непрыкметна схавання на сасновай галінцы — усе колеры ёй у тон.

Ды ад мурашак не схавецца! Не вокам яны бачаць, а вусікамі-антэнамі: сігнал прымаюць ад сваіх разведчыкаў. І — у паход!..

І паўстае мурашыны заслон перад шкоднікам. Бягуць і бягуць мурашкі. Сюды і назад. Сюды і назад... Нясуць здабычу ў мурашнік.

Для лесу — санітарыя.
Для мяне — разгаданая загадка.
А для іх, для мурашак, — дарога жыцця.
Чуеце? — ножкамі, ножкамі — шамашыць, шапочка мурашыны шлях...

Павучок

Павучок быў маленькі, нават вельмі маленькі. Але апетыт меў павучыны і есці хацеў, як і ўсе павукі. Таму і сядзеў ад самага ранняга ранку, як толькі сонца збольшага збіла расу, у маркотным і самотным чаканні. Сядзеў на берэзе свайго, па ягоных мерках, вялізнага павучыннага возера, закінуўшы ў затоку сень, зразумела, таксама павучынную. А як жа інакш: сам ён павук, хай сабе і маленькі, і ўсё ў яго мусіла быць з павучыны. Нічога іншага ён не меў: ні валы, ні пняньковых нітак, ні капранавых, як цяпер павялося, каб сплесці сетку. Не кажучы ўжо пра які-небудзь перамаёт з учэпстымі сталёвымі кіпцорама-хапунамі ці хача б вуду з жылістай лёскай і джалістым кручком... Сядзеў, як сядзіць, бывае, малы хлапчук з самаробнаю вудачкай-свісцёлкай: вузільна арэхавае, а то і лозовае — амаль што дубчык, лёска — з конскага хваста, паплавок — з гусінага

пярэ-вішчыка... сядзіць у чаканні якога-небудзь пёчкурка ці верхаводкі-уклейкі... І раптам ухопіцца за нажыўку штосьці вялізнае і здаравеннае...

Гэткая нечаканая ўдача надарылася і павучку. Затрымцела не толькі ягоная сетачка, але і ўся азярына ўскалыхнулася. Павучок адрозу аж спалохаўся, але беспамылкова вызначыў, адкуль накочваюцца гэтыя ўраганьня, як дзевяты вал, хваляванні. Падхапіўся ён, слізгануў па нітакчы павучынкі да месца здарэння. Сам дробненькі, як чорная расінка, а перад ім — страшыдла разоў у пяць, а то і ў дзесяць, большае за яго, ды і сківіцы — абцугі-кусачкі — не раўна павучковым: драўнін сталёвую, здаецца, умэнт перашчыкнуць, а не тое што павучынку. Ды і сам павучок, такому на зуб не пападайся... Ён адрозу ж і зразумеў гэта: пастаяў на бяспечнай адлегласці, прыкінуў, ашаніў свае баявыя магчымасці і шхенька адкаціўся, слізгануў назад, на ранейшую пазіцыю.

Павучок ведае: цяпер яму спынацца не варта ды і сэнсу ніякага няма. Цяпер усё зробіць павучынка. Танюсенькая яна, квояла: махне заграбастай лапкаю ці сківічай зачэпіць страшыдла — і як не было той павучыні... Так то яно так, — але замест яе, парванай, ужо вісне на той лапцы ці на сківіцы дзве альбо тры новыя павучыні. І чым больш размахваецца, бунтуе страшыдла, тым шчыльней заблываецца ў павучыні. Як бач: ужо і на дзве нагі спутаны, і на чатыры, і на ўсе шэсць... А там, глядзіш, і ўжо махаць нечым... Толькі сківіцы яшчэ то разыходзяцца, то сцінаюцца, аж рыпаць, здаецца...

Падбжыць павучок, калі трапятанне сунімецца, паглядзіць: не, яшчэ ранавата набліжацца... Так і шкуе, так і шкуе раз за разам...

А страшыдла тым часам знямогла прыбілася ў куточак і варухнуцца не можа, — ажно толькі як ад сораму схавалася: з такімі сківіцамі і так ганебна ў палон здавацца!.. Ды яшчэ каб у палон... А то ж — павучок быў галодны...

Калі б павучок пазнаёміўся са страшыдлам, то даведаўся б, што гэта не хто іншы, як скакун палявы... Яшчэ б і пасябралі, можа...

Але павучку было не да знаёмстваў: павучок хацеў есці... У-у-у, натура: павучыная — яна і ёсць павучыная...

“Легенды Вялікага Княства”:

захаваць рамантычную аўру музычнай спадчыны мінулага

У рамках афіцыйнага рэліза БМА-груп не так даўно былі праведзены сустрэчы з выдаўцамі і прэзентацыя першага дыска з беларускай музыкой Сярэднявечча “Легенды Вялікага Княства”. Такія імпрэзы не маглі абысціся без удзелу сяброў клуба “Рыцараў Вялікага Княства”, выканаўцаў і гуртоў старажытнай ваярскай і рыцарскай музыкі Беларусі...

Трэба адзначыць, што перапоўненыя залы, камерцыйны поспех дыска засведчылі плённасць накірунку рэстаўрацыі і папулярнасці сярэднявечнай музыкі Беларусі, які ўзялі ўкладальнікі дыска. Вельмі прыхільна працу энтузіястаў успрынялі і беларускія музычныя крытыкі, і прафесіяналы, якія займаюцца адрэдаваннем беларускай музычнай спадчыны. Але былі і скептычныя водгукі, якія, звычайна, пачыналіся па-азаронкаўску безапеяльчымі: “...беларускамоўныя цяперака амаль пагадоўна (! — А. М.) настальгуюць па залатой часіне Вялікага Княства Літоўскага”. Як быццам бы размова ідзе не пра гісторыю ўласнай краіны!

А што на гэты конт думаюць самі выдаўцы і ўкладальнікі дыска, ці будучы яны надалей трымацца абранай лініі на сваім шляху? З такімі пытаннямі мы звяртаемся да аўтара ідэі і прадзюсера альбома, кіраўніка клуба “Рыцары Вялікага Княства” спадарыні Арыны ВЯЧОРКІ.

— Пасля выхаду нашага альбома мы апынуліся сярод агню перапалкі паміж навукоўцамі. Але няхай яны паміж сабою вырашаюць свае справы, а мы будзем рабіць працу сваю.

Калі ўспомніць, з чаго пачынаўся альбом “Легенды Вялікага Княства”, дык трэба адзначыць, што падчас запісу кантэнта, музыкі Бакфарка і Длугара, іншых твораў мы карысталіся зборнікамі, выдадзенымі Універсітэтам культуры і Беларускай кансерваторыяй. Напрыклад, зборнікам “Новая радасць настала”, а таксама “Рэкамендацыі юнаму гітарысту” В. Жывалеўскага, дзе надрукаваныя ноты многіх п’ес, што трапілі на дыск. Як бачыце, мы самі нічога не выдумлялі!

Крытыкавалі нас і за аранжыроўкі. Але гэта — нашае бачанне музычнай спадчыны, бо, ведаеце, мы займаем “ажыўленнем” музычных старонак нашай гісторыі. Тое сухое, класічнае, рэканструктыўнае, яно няхай знаходзіцца ў музыках. А нам патрэбна музыка і гісторыя для нашага

жыцця, для штодзённага ўжытку нашым сучаснікам.

— Якімі крытэрыямі вы, як укладальнікі дыска, кіраваліся пры падбор твораў для альбома “Легенды Вялікага Княства”?

— Пры складанні праграмы дыска мы ўлічвалі альбо старажытнасць інструмента, які маглі выкарыстоўваць у тую эпоху, альбо наяўнасць ваярскіх тэкстаў. Часам нас цікавілі старажытныя тэксты, якія былі пакладзены на музыку значна пазней. Напрыклад, як знакамітая балада “Бітва пад Воршай”. Ці, наадварот, як у выпадку з песняй “А дзе ж тыя ваяры...”, калі існавала старажытная мелодыя — знаходка фалькларыстаў, словы да якой напісаў наш сучаснік бард Зміцер Сідаровіч.

Да таго ж, на дыску “Легенды Вялікага Княства” не гучаць электронныя інструменты, акрамя нязначных украленняў, яго гучава палітра максімальна набліжана да натуральнай.

А яшчэ мы за тое, каб ствараць свае музычныя легенды. Адсюль і назва

нашага дыска. У беларускай гісторыі ёсць столькі таямнічых легендаў і тайнаў, якія, магчыма, і не трэба імкнуцца раскрываць. У выпадку з нашым альбомам, мы хацелі стварыць пласт музычных легенд з вобразамі кампазітараў, якія жылі на нашай зямлі ў старажытныя часы. Ну, а калі некаторыя крытыкі пачынаюць спрэчкі наконт таго ці быў Самуэль Збароўскі мецэнатам Длугара, ці ён быў авантурыстам, тады і разбураецца рамантычная аўра мінуўшчыны.

Акрамя імкнення да рамантызацыі, наш дыск трэба разглядаць і з пункту гледжання фінансавага. “Легенды...” — праект не камерцыйны, але дастаткова самаакупны. Гэта адбылося таму, што мы адбіралі творы, якія найбольш выйгрышна слухаюцца з калонак сучаснага лазернага прайгравальніка.

Гэтым альбомам мы распачалі працу над стварэннем цыкла сярэднявечнай музыкі Беларусі, і гэта сапраўдны прарыў. Бо, напрыклад, папулярнасць еўрапейскай сярэднявечнай музыкі зайш-



ла досыць далёка. А мы толькі пачынаем гэтую працу: паднялі пласт беларускай музычнай культуры мінуўшчыны, данеслі творы мінулага да маладых слухачоў, паказалі, што іх можна слухаць і выконваць...

А да даследчыкаў у нас асобная просьба — пішыце, выдавайце кнігі, даследаванні з нотамі сярэднявечнай музыкі Беларусі. У гэтым сэнне ёсць вялікая патрэба!

— Відавочна, што ўжо сфармаваўся творчы калектыў, у цэнтры якога, побач са сваімі аднадумцамі, будзе працаваць і вы, спадарыні Арына. Ці задумваліся вы над перспектывамі развіцця свайго праекта, накіраванага на папулярнасць старадаўняй беларускай музыкі?

— І першая перспектыва — каб усім выканаўцам, якія прадстаўлены на альбоме, дапамагчы зрабіць свае сольныя кампакт-дыскі.

Другое. Калі будзе сабраны патрэбны музычны матэрыял, мы гатовы выдаць другую і трэцюю часткі серыі. Але тое, што мы запланавалі нашым невялікім калектывам на бліжэйшую будучыню, будзе мець камерцыйны характар — альбом рок-кампазіцый і электроннай музыкі з гістарычнымі элементамі. На гэтым альбоме мы прадставім сучасныя версіі “Полацкага сшытка” і, так бы мовіць, рыцарскую музыку будучыні з электроннымі і камп’ютэрнымі “наваротамі” і гукавымі эфектамі.

Пра склад выканаўцаў, якія будуць працаваць над дыскам, гаварыць пакуль рана. Але ў якасці інтрыгі скажу, што на новым альбоме абавязкова будзе дударская музыка ў выкананні Хведара Кашкурэвіча. Думаю, гэтае імя гаворыць само за сябе!

Гутарыў

Анатоль МЯЛЬГУЙ

Беларускі калегіум

абвешчае набор на дадатковае навучанне па спецыялізацыях:

журналістыка;
найноўшая гісторыя;
філасофія/літаратура.

Запрашаюцца студэнты старэйшых курсаў гуманітарных спецыяльнасцяў альбо асобы з вышэйшай адукацыяй. У выключных выпадках прымаюцца і студэнты малодшых курсаў. Навучэнцамі БК могуць быць толькі асобы, што пастаянна альбо на час навучання пражываюць у Мінску.

Пачатак заняткаў з 1 кастрычніка 2001 г.

Лекцыі Калегіума з’яўляюцца адкрытымі. Асобы, якія сістэматычна наведваюць лекцыі, рэгіструюцца ў якасці вольных слухачоў. Навучальныя праграмы БК арыентаваны на выкладанне найноўшых фрагментаў сучасных ведаў і не дублююць існуючыя праграмы дзяржаўных і недзяржаўных універсітэтаў. Цыкл навучання — 3 гады. Дыплом Калегіума не замяняе дыплом аб вышэйшай адукацыі. Навучанне ў БК — бясплатнае.

Запіс аб’яўляецца — па 26 верасня г. г. па тэл. 220-63-36 з 14.00 да 18.00 штодня, акрамя суботы і нядзелі.

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасада прафесарска-выкладчыцкага складу (для тых, хто мае мінскую прапіску):

кафедра фартэпіяна
старшы выкладчык — 1;
кафедра тэорыі музыкі
дацэнт — 1;
кафедра камернага ансамбля
старшы выкладчык — 1;
кафедра драйльняных духавых інструментаў
прафесар — 1;
кафедра альты, віяланчэлі, кантрабаса
дацэнт — 1;
кафедра аркестравага дырыжыравання
дацэнт — 2.

Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання. Заявы і дакументы накіроўваць на імя рэктара на адрас: 220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30. Даведкі па тэлефонах: 227-49-42; 226-06-70.



ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
“Літаратура і мастацтва”

ВЫХОДЗІЦЬ
З 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар

Алесь
ПІСЬМЯНКОЎ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,

Павел ВЕРАБ’ЕЎ,

Алесь ГАЎРОН —

адказны сакратар,

Мікола ГІЛЬ,

Алесь МАРЦІНОВІЧ,

Яўген РАПН,

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,

Віктар ШНІП —

першы намеснік

галоўнага рэдактара

АДРАС

РЭДАКЦЫЯ:

220005, Мінск,
вул. Захарова, 19



ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі — 284-8461

намеснікі галоўнага
рэдактара — 284-8525,
284-7985

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-8204
пісьмаў і грамадскай
думкі — 284-7985

літаратурнага
жыцця — 284-8462
крытыкі
і бібліяграфіі — 284-7985

паэзіі і прозы — 284-8204
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно — 284-8153

выяўленчага
мастацтва — 284-8462
фота-
карэспандэнт — 284-8462
бухгалтэрыя — 284-8462
Тэл./факс — 284-7965

Пры перадруку просьба
спасылацца на “ЛІМ”.

Рукапісы рэдакцыя
не вяртае і не рэцензуе.

Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка
камп’ютэрнага цэнтра
тыднёвіка “ЛІМ”

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва

“Беларускі Дом друку”

(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79)

Індэкс 63856 Наклад 2556
Нумар падпісаны ў друку
13.9.2001 г. у 17.30

Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 715
Заказ 5301

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Суфлёр
ПАДКАЗКІ—АНОНСЫ—ПАРАДЫ АД “ЛІМа”
КНИЖНЫЙ МИР

220073, г. Мінск, 1-й Загородный пер., 3

Тел. 254-00-90, факс 223-86-24

Уважаемые читатели, книгоиздатели,
книгопродавцы и сотрудники библиотек

Продолжается подписка на еженедельник «Книжный мир» на 4 квартал 2001 года. Наша газета — уникальное издание, на страницах которого публикуется информация о новых книгах, вышедших во всех издательствах Беларуси за неделю.

Кроме того, в каждом номере:

- программа телепередач (8 каналов)
- кроссворд
- материалы о книгах и книжниках
- захватывающие истории из жизни знаменитостей
- полезные советы
- купон бесплатного объявления
- частные объявления

Газета распространяется в киосках «Союзпечати» и по подписке, которая принимается как в киосках «Союзпечати», так и в любом почтовом отделении.

Индивидуальная подписка — инд. 63224.

Ведомственная подписка — инд. 63388.

Цена
на 1 мес. — 1122 руб.
на 3 мес. — 3366 руб.

Цена
на 1 мес. — 2217 руб.
на 3 мес. — 6651 руб.

Редакция газеты «Книжный мир»

220073 Минск,
1-й Загородный пер., 3.

Телефон 254-00-90.
Факс 223-86-24.

Подпишитесь на газету — не пожалеете!